

СЫН ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ

Да 200-ых угодкаў Адама МІЦКЕВІЧА. Юбілейныя матэрыялы — на старонках ад 1-ай да 16-ай.

РАТУЙМАСЯ КУПАЛАМ!

Мікола ГІЛЬ: “Нацыянальная ідэя так і не стала нашай пуцяводнай зоркай. Беларусы аказаліся завельмі савецкімі людзьмі.

Бадай, як ніводны іншы народ былога СССР. Пагардлівае “савок” — мянушка найперш ці не нас, беларусаў. Мы й пасюль лічым сваім галоўным абавязкам і нават доблесцю — слухацца начальства і нічым не вылучацца ад іншых, быць як усе. Хто і якім чынам дастукаецца ў нашы сэрцы? Адно спадзяванне — на Купалу”.

5

Я ШУКАЮ НА ТВАРАХ СВЯТЛА...

Вершы Галіны **КАРЖАНЕЎСКАЙ**

8

ЛІВЕНЬ НА КАЛЯДЫ

Апавяданне **Уладзіміра МІХНО**

8—9

МІФІЧНЫЯ ГЕРОІ МІФІЧНАГА “ЛІСТАПАДА”

Вольга БАРАБНШЧЫКАВА: “Лістапад” па-ранейшаму падзея местачковая, кожны год — адны і тыя ж твары: М. Рудзінштэйн, А. Янкоўскі, Я. Мацвееў, М. Бурляеў. Можа, надышоў час нешта змяніць?”

10—11

ТАСТАМЕНТ АДАМА КІРКОРА

У рубрыцы “Пагінацыя” новыя знаходкі **Язэпа ЯНУШКЕВІЧА**

16

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Калі Вы не паспелі падпісацца на наш штотыднёвік на першае паўгоддзе 1999 года, то гэта зрабіць не позна і сёння. На “ЛіМ” можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт падпіскі на месяц — 50 тысяч рублёў, на квартал — 150 тысяч і на пяць месяцаў — 250 тысяч рублёў.


Наш індэкс — **63856.**



Р. Таболіч. “Нараджэнне паэта”.



В. Новак. “А Міцкевіч з жонкай”.



У. Голуб. “Фантазія ў стылі рамантызма”.

Пілігрым свабоды

Падчас юбілею выдатнага паэта Адама Міцкевіча варта згадаць, што беларускае мастацтва неаднаразова звярталася да вобразу самога песняра і створаных ім герояў. Выйшла выдатна ілюстраванае выданне паэмы “Пан Тадэвуш” на трох мовах з ілюстрацыямі народнага мастака Беларусі **Васіля Шаранговіча**. Беларуская акадэмія выяўленчага мастацтва некалькі месяцаў таму з’арганізавала сваю дужа цікавую выставу, прысвечаную вобразу пана Адама. Днямі адкрылася рэспубліканская экспазіцыя ў Музеі сучаснага мастацтва. Пра гэтую выставу, наогул пра вобраз А. Міцкевіча ў беларускім выяўленчым мастацтве — артыкулы **Я. ШУНЕЙКІ** і **Н. ЖОГЛЫ**.

З 1929 г. стаіць у Парыжы помнік аднаму з найслаўнейшых сыноў беларускай зямлі — Адаму Міцкевічу, створаны выдатным французскім скульптарам **Антуанам Бурдэлем**. На Захадзе пана Адама — паэта, грамадзяніна, змагара — называлі “Пілігрымам свабоды”. Гэта выпакутаванае і заслужанае па праву найменне і стала ключом для вырашэння кампазіцыі, відаць, найлепшага на сённяшні дзень помніка Міцкевічу. На высокай калоне, на аскетычна вырашанай у форме ахвярніка капітэлі ўзвышаецца постаць — не імператара, не містычнага святога, але няспыннага вандроўніка. Правай рукой ён абаяраецца на кій, бо цяжкі і

(Працяг на стар. 4)



Усяго толькі тыдзень застаўся да Новага, 1999 года. Нехта да гэтага свята даўно падрыхтаваўся (такіх, відаць, лічаны адзінкі), а нехта сустрэне гэты дзень у не вельмі добрым настроі, бо са зменай года ў яго жыцці нічога не зменіцца. Відаць, не паменшаюць чэргі ў крамах і не палічэе ў нашых кішэнях грошай. Аднак, нягледзячы на ўсе праблемы, жыць трэба, бо жыццё працягваецца і гэта жыццё наша, на нашай зямлі, хоць камусьці і хочацца падгрэбці нас пад сябе.

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

З інфармацыі Нацыянальнага банка стала вядома, што ў лістападзе рублёвыя дэпазіты ў банках павялічыліся амаль на 521 мільярд рублёў, валютныя — на 2,8 мільёна долараў. За першую палову снежня асабісты зберажэнні грамадзян у СКВ на рахунках беларускіх банкаў узраслі яшчэ на 1,9 мільёна долараў. Толькі дзіву даецца, чытаючы такую інфармацыю: "Жывуць жа і сярод нас людзі!"

РАСПРОДАЖ ТЫДНЯ

У Мінску пачаўся распродаж навагодніх ялінак. Лясную прыгажуню можна (так абяцаеца ў друку) купіць усяго за 68 тысяч рублёў, калі яна будзе вышыней у адзін метр, 2 метры абыдзецца ў 85 тысяч, 3 метры — 103 тысячы рублёў. Здаецца, не так і дорага, але мы ўжо ведаем, як могуць расці цэны на тавар, які купляецца. Яліны, хутчэй за ўсё, выключэннем не будуць... Былі б ялінкі!

АПЫТАННЕ ТЫДНЯ

Мінскім НДІ сацыяльна-эканамічных праблем праведзена апытанне 800 жыхароў беларускай сталіцы пра магчымасць займацца прадпрыемствам. 39 працэнтаў мінчан лічаць, што сёння ў сталіцы Беларусі адсутнічаюць сацыяльныя, эканамічныя і прававыя ўмовы для паспяховай дзейнасці прадпрыемнікаў. У той жа час 31 працэнт апытаных лічыць, што прадпрыемальнікі маюць спрыяльныя ўмовы для паспяховага ажыццяўлення сваёй дзейнасці, але іх цяжка рэалізаваць. І ўсяго 9 працэнтаў заявілі, што прадпрыемальнікі ў Мінску не толькі маюць, але і могуць рэалізаваць сацыяльныя, эканамічныя і прававыя ўмовы для паспяховага ажыццяўлення сваёй дзейнасці. Але і без апытання простым людзям бачна, як апошнім часам у нашай сталіцы скараціўся прыватны бізнес.

НАВІНА ТЫДНЯ

З друку стала вядома, што Нацыянальным саветам па працоўных і сацыяльных пытаннях Міністэрства працы Рэспублікі Беларусь разглядаецца прапанова аб павышэнні з новага года мінімальнай зароботнай платы і тарыфнай стаўкі 1 разрада адпаведна да 500 тысяч і 1 млн. 200 тыс. рублёў. Аднаасова з гэтым плануецца павысіць памеры фіксаваных даплат для нізкааплатаўных катэгорый работнікаў. Праўда, пакуль гэтыя лічбы з'яўляюцца папярэднімі, канчатковае рашэнне павінна быць прынята ўрадам у бліжэйшы час. Пры гэтым мяркуючыся зараз памеры павышэння заробкаў могуць быць не толькі павялічаны, але нават і зменшаны. Для многіх працоўных нашай краіны павелічэнне мінімальнай зароботнай платы можа стаць нядрэнным навагоднім падарункам, але павелічэнне, відаць, было б яшчэ лепш успрынята, калі б людзям сёння своечасова плацілі за іх працу, сыходзячы з цяпершняй мінімалкі.

КАНФІСКАЦЫЯ ТЫДНЯ

На адным з беларускіх пунктаў мытнага афармлення ў грамадзяніна Польшчы, які ехаў з Германіі ў Расію, канфіскаваны незаконна перавозімыя 495 тэлевізараў на суму 40 мільярд 600 мільёнаў рублёў.

МАРКІ ТЫДНЯ

Да надыходзячага новага года рэспубліканскае дзяржаўнае аб'яднанне "Белпошта" выпусціла ў абарачэнне счэпку з дзвюх марак, прысвечаную Новаму, 1999 году і Калядам. Стварыла марку і канверт "першага дня" мастак Т. Гуткоўская.

АДКРЫЦЦЁ ТЫДНЯ

У Глускім раёне Магілёўскай вобласці адкрыта яшчэ адно, шэсцьдзесят трэцяе па ліку, беларускае радовішча нафты. Усе пошукавыя работы на свідравіне N 10 Нова-Драздоўскай плошчы праводзілі спецыялісты Мазырскай нафтаразведчай экспедыцыі. У выніку з глыбіні больш як тры тысячы метраў атрыманы фантанны прыток аб'ёмам 25 кубічных метраў у суткі. Аб'ём зусім не вялікі, але гэта лепш, чым нічога. Праўда, здаць новую крыніцу нафты ў эксплуатацыю ў найкарацейшыя тэрміны немагчыма. Прычына на сённяшні дзень вельмі ўсім знаёмая, — няма фінансаў.

АПРАЎДАННЕ ТЫДНЯ

Больш за чатыры месяцы цягнулася судовое пасяджэнне па іску рэдакцыі газеты "Наша Ніва" супраць Дзяржаўнага камітэта па друку. За гэты час адбылося некалькі мовазнаўчых экспертыз. І вось 22 снежня Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі аб'явіў, што правапіс, якім карыстаецца "Наша Ніва", не з'яўляецца парушэннем агульнапрынятых нормаў мовы. Адным словам, "Нашу Ніву" апраўдалі.

ДЫЯГНАЗ ТЫДНЯ

У Мінску прайшоў чарговы з'езд Беларускай сялянскай партыі. На ім выступілі прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір. Гаворачы аб магчымай беларуска-расійскай інтэграцыі, ён заўважыў, што сёння Расія і Беларусь "настолькі хворыя пацыенты, што іх размяшчэнне ў адной палаце яшчэ больш аслабіць абодва дзяржаўныя арганізмы. Мы павінны кожны сам па сабе выходзіць з крызісу, не забываючы пра нармальныя эканамічныя ўзаемаадносіны".

СУСТРЭЧА ТЫДНЯ

У Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь прайшоў "круглы стол" "80-годдзе ўтварэння БССР: вопыт і ўрокі гісторыі". У ім прынялі ўдзел акадэмік, доктар гістарычных навук І. Ігнаценка, дырэктар Інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Я. Матусевіч, дырэктар Інстытута гісторыі Беларусі НАНБ М. Касцюк і іншыя вучоныя. Святакаваца 80-годдзе БССР будзе не толькі ў нас, але і ў Расіі ў Смаленскай губерні, якая 80 гадоў назад была ў складзе нашай краіны. А вось 80-годдзе БНР, папярэдніцы БССР, у сакавіку сёлетняга года было незаўважана.



Сувязі аднаўляюцца

З 10 па 16 снежня праходзілі Дні культуры Югаславіі ў Беларусі. Вядомыя калектывы (сімфанічны аркестр, камерны хор, ансамбль народных танцаў) і асобныя зоркі (напрыклад, прымадонна Бялградскай оперы Радміла Бакочавіч) на працягу тыдня ў сталіцы і ў абласных цэнтрах РБ давалі канцэрты. Дэманстраваліся югаслаўскія кінафільмы, ладзіліся мастацкія выстаўкі. Дзеячы кіно, тэатральнага і выяўленчага мастацтва СРЮ сустракаліся з беларускімі калегамі і грамадскасцю. Наогул, адбылася падзея, неардынарная ва ўсіх адносінах. Агульны аналіз яе, вядома, яшчэ будзе рабіцца, а пакуль што мы звернем увагу толькі на важнейшыя моманты, якія звязаны з літаратурай.

Яшчэ да пачатку афіцыйнага адкрыцця Дзён адбылася кніжная выстаўка ў кнігарні "Светач". Уласна, гэта была прэзентацыя "VERZALpress" — недзяржаўнага Бялградскага выдавецтва, якое за восем месяцаў свайго існавання выпусціла пад 200 найменняў кніжнай прадукцыі, у тым ліку дзве энцыклапедыі, дзве анталогіі, шэсць перакладных слоўнікаў, дзесятак манаграфіяў, збор твораў, некалькі серый чытальных твораў усіх жанраў, а таксама унікальнае выданне "Ода сербскаму народу" Д'Анунцыа (твор у арыгінале і перакладзе, з каментарыямі; сама кніжка кішэннага фармату ў пераплёце з натуральнай скуры). Карацей кажучы, усім прысутным беларусам было на што паглядзець, было пра што задумацца. Але не ўсім давалася проста зайздросціць і журыцца. Даведаўшыся, што ў БДУ ёсць ужо аддзяленне сербскай мовы і літаратуры, студэнты якога прысутнічаюць на гэтым мерапрыемстве, дырэктар "Верзалпрэса" па маркетынгу вырашыў перадаць усё прывезенае ўніверсітэцкай кафедры славянскіх літаратур. Шчодры дарунак быў прыняты, натуральна, з глыбокай удзячнасцю і ўсведамленнем, што ўсё ж такі

неабавязкова на меркантильным разліку, на карыслівасці трымаюцца людскія адносіны, у чым нас апошнім часам на розныя лады спрабавалі пераканаць. Усім прыемна было адчуваць, што не зніклі падчыстую прыныцы стасункаў, якія раней мы шчыра называлі братэрскімі, сяброўскімі.

А што патрэбу якраз у такіх адносінах захавалі абодва нашы народы, сведчылі ўсе астатнія мерапрыемствы, прынамсі, тыя, да якіх давалася мець дачыненне аўтару гэтых радкоў. Так, хочацца верыць, што глыбейшаму ўзаемапазнанню і збліжэнню спрыяла і мерапрыемства, праведзенае 11 снежня ў Доме Дружбы таварыствам "Беларусь—Югаславія". Гэта была вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння славянскай сербскай паэтэсы Дэсанкі Максімавіч. Адкрываў яе старшыня рады таварыства, прэзідэнт Нацыянальнай акадэміі навук А. Вайтовіч, а ўдзел бралі супрацоўнікі прэзідыума Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, ансамбль "Купалінка", беларускія югаслаўскія пісьменнікі, згаданыя ўжо студэнты, а таксама сербскія яшчэ маладзейшыя — выхаванцы Мінскай гімназіі N 111.

Паэзія Дэсанкі Максімавіч, славянскай сербскай і славянства, шматлікімі ніцямі звязанай і з беларускай культурай, дапамагала канкрэтней адчуць і зразумець, што нашым народам ад старажытнасці і па сённяшні дзень не дазваляе размяжоўвацца і варагаваць.

Уласна, паэзія, славеснасць і не павінна мець іншага зместу, апроч імкнення да хараства, любові і праўды, выхавання духоўнасці, вернасці заповятам і традыцыям свайго народа пры павазе да іншых. Вось пра гэта ішла гаворка на пісьменніцкай сустрэчы 16 снежня ў Доме літаратара — міжіншым, салідна прадстаўнічай. З беларускага боку, акрамя першых асоб

кіраўніцтва СП, прысутнічалі дырэктары выдавецтваў, рэдактары часопісаў, прадстаўнікі Міністэрства культуры і Камтэта па друку, вядомыя пісьменнікі. А гасцямі былі Наталля Дудаш — паэтка, якая піша па-русіску і па-сербску, яна ж — дырэктар русінскага выдавецтва і намеснік міністра культуры Сербіі, Барыс Іленка — літаратурназнавец і культуролаг, дырэктар Інстытута (паводле нашай класіфікацыі — камітэта) па міжнародных сувязях у галіне навукі, культуры і адукацыі, Мілісаў Міленкавіч — паэт і драматург, а таксама генеральны сакратар Скупшчыны СРЮ, Слабадан Ёкавіч — публіцыст, ён жа — згаданы вышэй дырэктар маркетынгу "Верзалпрэса", драматург Міліца Ноўкавіч, паэты Драгамір Брайкавіч і Слабадан Станішыч.

І югаслаўскія і беларускія пісьменнікі чыталі свае творы, выказвалі пра стан развіцця літаратуры ў абедзвюх краінах. Усе шкадавалі, што не скарыстоўваюцца магчымасці для сапраўдных узаемасувязяў: апошняй перакладная кніга югаслаўскага аўтара на беларускай мове датуецца 1991 годам, а беларуская ў СРЮ — 1993-м, сітуацыя з абменам п'есамі яшчэ горшая, хоць у рукапісах маюцца і перакладзеныя на беларускую мову творы для тэатра, і дзесятак даўно падрыхтаваных кніг. Нягледзячы на вядомыя праблемы, абмяркоўваліся канкрэтныя прапановы па актывізацыі гэтага плана спраў. Як і належыць, прадстаўнікі нашых міністэрстваў абяцалі спрыяць, а выдаўцы ўзялі на сябе і канкрэтныя абавязкі. Хочацца верыць, што зруч і ўсё ж такі будучы і на Дні культуры Беларусі ў Югаславіі наша дэлегацыя зможа завесці перакладзеныя кнігі пісьменнікаў гэтай братняй краіны, пацвярджаючы, што беларусы — не толькі ветлівыя, але і абавязковыя, дзелавыя. Гэтага вымагае сапраўднае братэрства.

Іван ЧАРОТА



У суладдзі з музычнай сцэнай

16 снежня ў Музеі тэатральнай і музычнай культуры (гасцеўня У. Галубка) адкрылася персанальная выстава работ галоўнага мастака Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата ўсесаюзных і міжнародных конкурсаў Яўгена Ждана. У кампактнай экспазіцыі прадстаўлены лепшыя творы майстра, якія яскрава адлюстроўваюць яго рознабаковы, шматгранны дар.

Яўген Ждан добра вядомы ў нашай краіне як таленавіты тэатральны мастак, творчасці якога ўласцівы вобразнасць і паэтычнасць мовы, багацце мастацкіх сродкаў, глыбокае пранікненне ў задуму рэжысёра, у драматычную і музычную аснову твора. У розныя гады на сцэне Нацыянальнага тэатра оперы і балета, тэатра музычнай камедыі ён ажыццявіў пастаноўкі шэрагу спектакляў, якія атрымалі высокую адзнаку гледачоў і прэсы, сталі значнымі падзеямі ў культурным жыцці. На выставе экспануюцца эскізы мастацкага афармлення і касцюмаў да спектакляў "Князь Ігар", "Русалка", "Яўген Анегін", "Дон Кіхот", "Бахчысарайскі фантан", "Паненка і хуліган", "Капалюш Напалеона", "Цыганскі барон", "Цалуй мяне, Кэт!" і іншыя, якія выкананы ў яркай своеасаблівай манеры і нясуць адбітак творчай індывідуальнасці мастака. Амаль кожная з яго тэатральных работ можа разглядацца як самастойны жывапісны твор з глыбокім філасофскім падтэкстам і абагульненнямі. Напрыклад, менавіта такое "самастойнае жыццё" набыў у адным з музеяў Японіі "Дэман", створаны ў свой час Я. Жданам, як суперзасло-

на да аднайменнага спектакля ў тэатры оперы і балета. Такі ж лёс напаткаў і суперзаслоны да спектакляў тэатра музычнай камедыі "Капалюш Напалеона" і "Цалуй мяне, Кэт!" — іх жывапісныя палотны таксама набытыя замежнымі музеямі для сваіх калекцый.

Багаты творчы плён унёс Яўген Ждан і ў скарбніцу беларускага жывапісу і графікі. Дасканалы валоданне прынцыпамі і спецыфікай сцэнаграфічнага мастацтва паўплывала на жывапісныя і графічныя творы мастака. У сваіх работах ён смела выкарыстоўвае тэатральныя прыёмы, што дазваляе адысці ад звыклых стэрэатыпаў мыслення і вырашэння кампазіцыйных пабудов, а шырыня дыяпазону мастацкіх сродкаў — ад рэалізму да мадэрна, класічнага і авангарднага кірункаў — уносіць асабісты светлапогляд і навізну ў жывапісныя і графічныя кампазіцыі. Прадстаўленыя на выставе палотны "Тарэйкаўская Божая маці", "Кірыла і Мяфодзій", "Францішак Скарына", "Сон генія", графічны твор "Рэквіем" уражваюць метафарафрычнасцю вобразаў, спалучэннем рэалістычнасці і сімволікі, якая нясе глыбокі сэнс; цэплынёю і энергетыкай дабра вее ад "Партрэта маці", жыццесцвярджалнасцю і любоўю да сваёй радзімы прасякнуты краявіды родных мясцін.

Яўген Ждан вядзе актыўную культурна-асветніцкую дзейнасць. На сваёй радзіме, у вёсцы Сноў, ён стварае студыю выяўленчага мастацтва, культурны цэнтр і карцінную галерэю, у якой у бліжэйшы час будзе экспанавана больш за 100 яго твораў. Сярэдняй школе N64 г. Мінска і школе ў Снове, дзе



мастак вучыўся, ён падарыў па 30 сваіх работ, а ў дар гісторыка-краязнаўчаму музею Нясвіжа плануе перадаць 80 сваіх твораў. За плённую працу на ніве беларускай нацыянальнай культуры Яўген Ждан вылучаны на атрыманне прэміі "За духоўнае адраджэнне".

Пра ўсё гэта гаварылі вядучыя дзеячы мастацтва на адкрыцці выставы, на якой, адбылася таксама прэзентацыя выдадзенай нядаўна грунтоўнай манаграфіі, дзе ў добрай паліграфічнай якасці прадстаўлены каляровыя рэпрадукцыі твораў мастака. (Адно з экспануемых карцін і сваю манаграфію Я. Ждан падарыў Музею тэатральнай і музычнай культуры).

Прыхільнікі творчасці Яўгена Ждана і ўсе, хто цікавіцца выяўленчым і тэатральным мастацтвам, могуць наведацца ў Траецкае прадмесце — выстава працуе да 16 студзеня.

Людміла РАБУШКА, загадчык літаратурнай часткі Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі Фота Віт. АМІНАВА

Праваабарончы кінааазіс

Сівалічнай кінападзеяй ужо мінула года зрабіўся Міжнародны фестываль праваабарончых фільмаў (1—6 снежня). Арганізатары кінафесту (мінская кінавідэа студыя "Таццяна", Прадстаўніцтва ААН у Беларусі, Гільдыя кінарэжысёраў Расіі) прысвяцілі яго 50-годдзю Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. "Мы — людзі культуры барыкад. Барыкад, войнаў і рэвалюцый, — казала С. Алексіевіч, прэзідэнт фестывалю. — Але з барыкады бачыш толькі мішэн, на барыкадзе псуецца зрок. Давяйце на будзень забываць адзін аднаго, давайце навучымся цярдлівасці і прызнаем, што кожны мае права быць самім сабой. Сёння мы можа з'яднаць толькі адна ідэя — каштоўнасць жыцця, пэўнага чалавечага жыцця".

На жаль, гуманістычная канцэпцыя кінафесту не спадабалася Міністэрству культуры РБ. Літаральна за два дні да адкрыцця фестывалю праваабарончых фільмаў, яго арганізатары страцілі дзве дадатковыя фестывальныя "плошчы" — кінатэатры "Піянер" і "Перамога". Больш за дзесяць стужак паглядзець ужо было немагчыма. На шчасце, менавіта ў залах ДК прафсаюзаў і Саюза кінематографістаў былі запланаваны паказы беларускіх дакументальных фільмаў "Шлях на Курапаты" М. Жданоўскага, "Аазіс" Ю. Хашчавацкага, "Сустрэчны іск" А. Рудэрмана і Ю. Хашчавацкага, "Дамова з Гітлерам" У. Коласа, — стужак над-

звычайных, зладзённых. ...На экране — беларускія персаны нон-грата: З. Пазняк, С. Алексіевіч, А. Адамовіч, В. Быкаў. У фільме "Сустрэчны іск" (1989) прыдуманая аўтарамі "цэрберы" КДБ назіраюць за жыццём беларускага пісьменніка А. Адамовіча. Падглядаюць у дзірку за інтэлігентам-эмагаром, які адважыўся даказаць у судзе, што Сталін — гэта кат і звер. Зацікаўліваюць "кіношныя" вехі з біяграфіі Адамовіча: вучоба на Вышэйшых сцэнарных курсах, пасада дырэктара НДІ кінамастацтва, праца над фільмам "Ідзі і глядзі". Дарэчы, разам з рэжысёрам Э. Клімавым Адамовіч змагаўся за пастаноўку гэтай стужкі амаль дзесяць гадоў. У кнізе В. Фаміна "Кіно і ўлада. Савецкае кіно: 1965—1985 гады", выданню якой калісьці спрыяў А. Адамовіч (прэзентацыю кнігі ладзілі на фестывалі) — уся сумная гісторыя гэтага фільма.

"Мяне збіў зпantalыку гэты Пазняк", — скардзілася на экране бабуля, адна са сведак курапацкіх расстрэлаў. "Збіў зпantalыку сваімі пытаннямі: ці патрэбна моладзі ведаць пра Курапаты? "А навошта?" — здзіўлялася бабуля (і дагэтуль мы нічога не хочам ведаць пра сябе і сваю гісторыю: пачалі забывацца на Курапаты, Чарнобыль, з'явіліся новыя праблемы — харчовыя). У фільме "Шлях на Курапаты" (1990) сустракаюцца ахвяры і каты: доўгі гэты шлях на Курапаты. Шлях да адра-

джэння нацыянальнай трагедыі. Шлях да шчырага даравання.

Звычайна свае фільмы Ю. Хашчавацкі робіць з гумарам, яго героі — камічныя. У фільме "Аазіс" (1996) занатоўваецца адзінока жыхар Чарнобыльскай зоны, бомж-філосаф, які ўсур'ез разважае пра грошы, царкву, смерць. У чужым доме, на чужым ложку. Гледзячы на яго, цяжка стрымаць усмешку. І толькі непрыкметны дазіметр (лічыльнік смерці) рызыкуе спаборнічаць з гаваркім бамжом.

У стужцы У. Коласа "Дамова з Гітлерам" (1998), прысвечанай малядым беларускім мастакам, ёсць таксама кадры, дзе філосафствуе гарадскі бомж. Ён зачараваны Гітлерам, яго позіркам, дыктатарскай хваткай, шавіністычнымі ідэямі. Адзін з цэнзараў фільма "Ідзі і глядзі" патрабаваў, каб з фільма выразілі песню: "Забіце Гітлера паўсюль, забіце Гітлера ў сабе". Чыноўнік абурэўся: "Ды каб я Гітлера ў сабе насіў?" Але ў тым і парадокс, што мы яго носім у сабе. Шукаем у натоўпе яго твар. І знаходзім...

Падчас фестывальных паказаў я ўважліва назірала за святлацэннямі твараў у зале: шчаслівых, задумлівых. І думала: мінскі фестываль праваабарончых фільмаў з'яднаў людзей розных пакаленняў, вымусіў беларусаў зноў перажыць былыя трагедыі, супаставіць час сённяшні з часам мінулым. Выпыт карысны.

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

Вынікі падведзены

Падведзены вынікі агляду спектакляў для дзяцей, уручэнне дыпламаў і прызоў ларупіліся сумясціль з гаворкай аб праблемах дзіцячай сцэны, для чаго і зладзілі "круглы стол" у Тэатры юнага глядача.

Супрацоўнік Міністэрства культуры В. Дакюнас нагадаў, што творчы шлях "адзінага ў свеце" беларускамоўнага тэатра для дзяцей пачынаўся з Любові Мазалеўскай. "Тэатр заўсёды пачынаецца з асобы", — падкрэсліў ён.

Старшыня журы, народная артыстка Беларусі Л. Давідовіч гаварыла пра астаткавыя прынцыпы ў адносінах да дзіцячых спектакляў на дарослай сцэне. Ставяцца яны часта да канікулаў, у рэпертуары трымаюцца нядоўга, пастаноўкі давораюць звычайна маладым, каго трэба правесці "на ўсходжасць".

З аналізам канкрэтных конкурсных спектакляў выступіла тэатразнаўца Т. Гаробчанка. Яна прывяла такую лічбу: кожны трэці школьнік і студэнт прыходзіць у тэатр упершыню ў жыцці. 47 працэнтаў купалаўскай публікі — выпадковыя людзі. Гэта азначае, што глядач не выходзіць з дзіцяства. Ды і як яму выходзіць, калі на вобласць звычайна адзін храм Мельпамены?

Т. Гаробчанка адзначыла адсутнасць школьнай тэмы і ўвогуле спектакляў для моладзі. Нешматлікія выключэнні — "Пунсовыя ветразі" (пастаноўка У. Караткевіча ў Гомелі і Віцебску) і адзначаная на нядаўнім фестывалі ў Бабруйску "Апошняя пастараль" М. Дзінава на Вольнай сцэне. Што ж да агляду, то з 16-ці дзяржаўных тэатраў толькі 10 вылучылі свае спектаклі ды яшчэ далучыўся Незалежны тэатр з Гомеля. Крытык высока ацаніла спектаклі В. Маслюка (Віцебск) — адзіны на беларускай мове, — Л. Бархатавай (Бабруйск), А. Андросіка (Мінск). З новых непажаданых тэндэнцый у спектаклях для дзяцей вылучаны "агрэсіўная візуальнасць" і іншыя невербальныя сродкі, разлічаныя на біялагічна-маторныя рэакцыі.

Кандыдат педагогічных навук В. Грачова распавяла пра асаблівасці ўспрымання тэатральнага відовішча дзецьмі. Ігнараванне ўзроставай спецыфікі падчас вядзе да крыўдных "праколаў". Малых, напрыклад, прыгнятаюць зацеменнасць залы і чаканне "жахаў", падлеткі, наадварот, любяць пераадоўваць страх і аддаюць перавагу фабульнасці. На фестывалі дзіцячых спектакляў — калі такі адбудзецца — пажадана, каб адначасна з дарослым існавала і дзіцячае журы.

Выступленні прадстаўнікоў ТЮГа А. Андросіка (ён жа — намеснік старшыні журы) і дырэктара Ю. Буты былі кароткімі, але "па справе". Першы агучыў пажаданне, каб важнасць дзіцячых пастаноўак у тэатрах займала матэрыяльны эффект, г. зн. каб яны маглі фінансавацца па лініі дзяржаўнага. Другі выказаў заўвагі па ўмовах агляду і яго арганізацыі.

Пераможцамі сталі наступныя спектаклі: "Дзюймовачка" бабруйчан, "Каці-гарошак" Коласаўскага тэатра і "Маленькі лорд Фаўнтлярой" ТЮГа.

Усе адзінадушна прызналі неабходнасць такіх конкурсаў для далейшага развіцця тэатральнага мастацтва для дзяцей. Праўда, "круглы стол" абмежаванаўся "запланаванымі выступленнямі", і свабоднага абмену думкамі не адбылося. Тэндэнцыя нашага тэатра да закрытасці і статуснай іерархіі праявілася і ў гэты раз. Драматургі, крытыкі, журналісты прысутнічалі ў колькасці аднаго-двух, а пры сцэне для мэтраў тэатральнай справы выгарадзілі яшчэ адзін, дадатковы прэзідыум. Каб не змяшаліся, крый божа, з шараговай масай...

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

ВЕЧАРЫНЫ

"На хвалях успамінаў"

16 снежня Беларускі ўніверсітэт культуры стаў месцам імправізаванага вяртання і сустрэчы "філарэтаў і філаматаў". Імпрэза прысвечалася 200-годдзю з дня нараджэння Адама Міцкевіча.

Бібліятэка, аддзел рэдкай кнігі, кафедра рэжысуры свят БУКа выступілі арганізатарамі незвычайнай сябрыны пад назвай "На хвалях успамінаў", якая пачалася з тэатральнай пастаноўкі "Вяртанне філарэтаў і філаматаў", выкананай студэнтамі 214-ай групы з удзелам і пад кіраўніцтвам рэжысёра Валерыя Мароза.

Чытальная зала бібліятэкі поўнілася гукамі мелодый Шапэна, на фоне якой разгортвалася дзея. Праз успаміны з лістоў да Браніслава Залескага паўсталі постаці сяброў, аднадумцаў і папличнікаў Адама Міцкевіча і сам ён. Госці сябрыны сталіся гледачамі і слухачамі ягонага паэзіі, а таксама Тамаша Зана, Яна Чачота, Ануфры Петрашкевіча, Антона Эдварда Адынца і іншых, адначасова трапіўшы на пасяджэнне філарэтаў і філаматаў, якое было прымеркавана да дня нараджэння Адама Міцкевіча. Прысутныя адчулі сябе далучанымі да спраў філарэтаў і філаматаў, пранікнёнае выкананне студэнтамі вершаў не пакінула нікога абьякавым. Высокай пахвалы варты ўсе без выключэння выканаўцы роляў філарэтаў і філаматаў: Дзяніс Паршын, Андрэй Баравы, Уладзімір Мікалаеў, Мікалай Вяцкі, Андрэй Краўчук, Андрэй Баброўка, Раман Коцешаў, Сяргей Беляковіч, Андрэй Рында, Дзмітрый Казлоўскі, Ірына Жук, Вольга Пятроўская, Юлія Драздова.

У працяг тэатралізаванага дня нараджэння Адама Міцкевіча былі выступленні навукоўцаў, літаратараў, перакладчыкаў, прыхільнікаў творчасці Адама Міцкевіча, якія прыйшлі на сябрыну — Міколы Грынчыка, Язэпа Янушкевіча, Ірыны Багдановіч, Наталлі Булацкай, Любові Канаплянік, Зміцера Яцкевіча, Валерыя Мароза, Наллі Іўчанкі, Уладзіслава Завальнюка.

Сябрына стала адначасова і своеасаблівай прэзентацыяй кнігі (на жаль, без прысутнасці іх укладальнікаў) "Філарэты і філаматы" (укладанне і пераклад К. Цвіркі) і "Раса нябесаў на зямлі тутэйшай" (укладанне У. Мархеля), на аснове якіх быў зроблены сцэнарый пастаноўкі.

Пачэснае месца на сябрыне было адведзена і іншым выданням твораў паэта, а таксама сярод іх была і кніга Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш" (на польскай мове), выдадзеная ў Лодзі ў 1925 г., якая выкарыстоўвалася ў тагачасных гімназіях і на Беларусі. Гэтае выданне падараваў аддзелу рэдкай кнігі бібліятэкі доктар філалагічных навук, загадчык кафедры беларускай мовы і літаратуры БУКа М. Грынчык.

Добрым дапаўненнем сябрыны стала і фотавыстава "Светлым ценем Адама Міцкевіча", прадстаўленая Польскім інстытутам у Мінску, — фотаздымкі Адама Міцкевіча, месцаў яго жыцця, вандровак і прытулку, ілюстрацыі да яго вядомых твораў, ксеракопіі прыжыццёвых выданняў. Польскі інстытут, а таксама рэдакцыяна-выдавецкае прадпрыемства "Каўчэ" выступілі яшчэ і фундатарамі мерапрыемства.

Л. ДОЎНАР

На вернісажы Фелікса Гумена

На адкрыцці выстаў Фелікса Гумена "Па Германіі акварэльнай" сабралася столькі прыхільнікаў таленту выдатнага віцебскага акварэліста, што нават яблыку не было дзе ўпасці. Работы мастака любяць за непаўторную выразнасць і гульню колераў, а яго самога — за незвычайную працавітасць.

— У сваёй вандроўцы па Германіі Гумен вельмі плённа працаваў, — раскажае пісьменнік, старшыня таварыства беларуска-нямецкай дружбы "Вілкомэн — калі ласка" Уладзімір Папковіч. — З арушам і фарбамі ён гадзінамі сядзеў пад дажджом, прыкрываючыся парасонам. І вынікам такой напружанай работы сталі 300 малюнкаў з Нямеччыны.

Святлана ГУК

МАГІЛЕЎ...

Дні Адама Міцкевіча

Завяршаецца Міжнародны год вялікага беларускага і польскага паэта Адама Міцкевіча. Днямі народны тэатр-студыя Магілёўскага гарадскога цэнтру культуры і вольнага часу паказаў спектакль "Дзяды" (трэцяя карціна).

Натхнёнае слова пра паэта сказаў дэкан філфака Магілёўскага ўніверсітэта імя А. Куляшова, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Яраслаў Клімуць. Вершы і санеты

А. Міцкевіча гучалі ў выкананні Вольгі Азаравай, Настасі Жлобіч і Раісы Ануфрыевай. Бард Павел Пастухоў праспяваў песню "Свіцязь", якую ён напісаў на аднайменны верш Рыгора Барадуліна.

У спектаклі былі занятыя артысты народнага тэатра Міхась Вараб'ёў, Лявон Падляцкі, Алёга Загароўскі, Яраслаў Клімуць, Мікалай Паддубскі, Яўген Рокшын і іншыя.

Ансамбль "Вёсялосць" — усюды добры госць

Народны ансамбль народнай музыкі і песні "Вёсялосць" упершыню выступіў перад гледачамі роўна 10 год таму. Арганізаваў ансамбль дырэктар Маслакоўскага сельскага Дома культуры Горацкага раёна Аляксандр Кleshчанка.

"Вёсялосць" — лаўрэат трох міжраённых фестывалю "Грай, гармонік", пераможца конкурсу абласнога свята беларускай народнай музыкі, які штогод праходзіць у горацкай вёсцы Аўсянка, удзельнік вечарыны ў Мінску з нагоды 100-годдзя класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, рэспубліканскага свята "Дажынкi-96", фестывалю народнай песні ў польскім горадзе Беладзьяска, пераможца конкурсу абласнога свята "Прыпеўка" ў Слаўгарадзе, дыпламант Першага рэспубліканскага свята народнага мастацтва "Беларусь — мая песня".

Іван ПЕХЦЕРАЎ

ГОМЕЛЬ...

Пяты рэспубліканскі

Міністэрства культуры Беларусі, абласное ўпраўленне культуры, музычны каледж імя Н. Сакалоўскага сталі арганізатарамі пятага фестывалю лаўрэатаў міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў выканаўцаў на духавых і ўдарных

інструментах. У фестывалі прынялі ўдзел калектывы Беларускай акадэміі музыкі, ліцэя пры гэтай установе, Беларускага ўніверсітэта культуры, Баранавіцкі гарадскі духавы аркестр і духавы аркестр Гомельскага музычнага каледжа.

Шэдэўры балетнай сцэны

Санкт-Пецярбургскі тэатр балета "Паўночныя мары" даў у Гомелі вялікае прадстаўленне "Шэдэўры класічнай харэаграфіі". У канцэрте былі прадстаўлены фрагменты балетаў Чайкоўскага, Шостакавіча, Штрауса, Мінкуса... У прадстаўленні прынялі ўдзел вядучыя артысты калектыву Таццяна Прынц, Мая Радчанка, Мікалай Банкоў, Васіль Фядотаў і іншыя.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

ГРОДНА...

І зноў гучалі вершы

Днямі ў абласным метадычным цэнтры народнай творчасці прайшоў урачысты вечар, прысвечаны 200-м угодкам Адама Міцкевіча. І зноў са сцэны гучалі неўміручыя

вершы паэта. Салісты гродзенскай капэлы выконвалі творы XVIII—XIX стагоддзяў, песні на вершы Міцкевіча.

Людміла ЛЕБЕДЗЬ



Напрыканцы 1998 года ў Літаратурным музеі Якуба Коласа адбылася вечарына, прысвечаная 70-годдзю акадэміка НАН Беларусі, замежнага члена Расійскай АН, доктара геалага-мінералагічных навук, прафесара, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР і БССР, прэміі РАН імя акадэміка М. С. Шацкага, члена Амерыканскага геафізічнага Саюза, прэзідэнта Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", Беларускага геалагічнага таварыства Фонду братоў Гарэцкіх Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага. Вёў вечарыну Іван Курбека — старшы навуковы супрацоўнік музея.

Павіншаваць юбіляра прыйшлі яго сябры і знаёмыя, якія сваімі шчырымі словамі паспрыялі стварэнню атмасферы добрабытасці і цеплыні. Сардэчна віталі Радзіма Гаўрылавіча дырэктар АБ'яднання Дзяржаўных літаратурных музеяў Леанід Хадкевіч і дырэктар Коласаўскага музея Зінаіда Камароўская, вучоны сакратар Інстытута геалагічных навук НАНБ Андрэй Каўхута, член-карэспандэнт НАНБ, літаратуразнаўца, пісьменнік, віцэ-прэзідэнт Фонду братоў Гарэцкіх Міхась Мушынін, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута геалагічных навук Таццяна Якубоўская, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Васіль Жуэнак і сын Якуба Коласа — Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч, пісьменнік Іван Чыгрын.

З-за хваробы не змог павіншаваць юбіляра Мікола Аўрамчык. Ён выказаў свае пажаданні ў вершы, які зачытаў вядучы.

Ад арганізацыі "Беларуская перспектыва" юбіляра павіншавалі Валянцін Голубеў і Марыя Міцкевіч.

Народны мастак Беларусі Уладзімір Стальмашонак падарыў юбіляру карціну з выявай Максіма Гаўрылы і Радзіма Гарэцкіх сімвалічнай назваю: "Ахвярую сваё "я" Бацькаўшчыне".

Не абышлося і без гумару. Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч прачытаў уласныя дасціпныя эпіграмы, а інжынер-канструктар завода колавых цягачоў Язэп Гарэцкі, аднафамілец юбіляра, прачытаў апавяданне Ф. Багушэвіча "Палясоўшчык".

Напрыканцы сустрэчы з вуснаў самога юбіляра прагучалі ўспаміны пра сям'ю, словы пра Бацькаўшчыну і наказ маладым. Радзім Гаўрылавіч раскрыў свой невялічкі сакрат: недалёка ад рэчкі Бярэзіна было вызначана месца, якое з'яўляецца геаграфічным цэнтрам Еўропы (ля вёскі Чыжаха), і было прапанавана назваць рачулку, якая працякае ў гэтым месцы, Радзімаўкай — у ягоны гонар.

Заклучным акордам вечарыны было выступленне ансамбля "Мінскі гармонік".

Н. СУШКО, Т. САВІЧ,
навучніцы Мінскага педагагічнага каледжа імя Максіма Танка
Момант імпрэзы. Радзім Гарэцкі (злева)
прымае віншаванні.
Фота С. ЛУК'ЯНАВА

Масты сяброўства

Пра масты сяброўства, якія павінны будаваць народы, гаварылі ці не ўсе выступоўцы у Доме дружбы (17 снежня на вечарыне, прысвечанай 7-ай гадавіне Дня незалежнасці Рэспублікі Казахстан, — вядучы вечара дырэктар выдавецтва "Мастацкая літаратура" старшыня таварыства "Беларусь — Казахстан" Г. Марчук, надзвычайны і паўнамоцны пасол РК у Беларусі У. Алесін, паэт А. Письмянкоў, дырэктар СШ N 143 г. Мінска Л. Слесарэвіч, намеснік старшыні Таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі Н. Іванова.

Пісьменнік Л. Левановіч, які быў у Казахстане неаднойчы, падзяліўся ўспамінамі пра дружалюбныя адносіны казахаў да беларусаў і яе культуры і літаратуры ў 70—80-ыя гады.

Кампазітар А. Чыркун праспяваў свае песні на вершы беларускіх аўтараў і падараваў казахскаму пасольству новы зборнік сваіх твораў "Сена маладоў".

П. ГАРДЗІЕНКА

Адам Міцкевіч — паэт, прарок, вольны пілігрым і вечны пакутнік, палымяны змагар за вольнасць і свабоду, проста чалавек, — вобраз яго натхняў і натхняе беларускіх мастакоў. Для сённяшніх маладых ён цікавы не проста як гісторыя, хутчэй як — адзнака шляхетнага мінулага Беларусі, мажлівасці падняцца да высот філасофскага асэнсавання быцця, як сапраўдная далучанасць краіны да еўрапейскай супольнасці. Бо справа зусім не ў геаграфічным месцазнаходжанні Беларусі, а ў яе духоўнай аднасці з высакароднай мінуўшчынай і тымі каранямі, якія прарастаюць у глебе сучаснай еўрапейскай супольнасці. Прасцей кажучы, захапленне Міцкевічам-паэтам можа саступіць і нават павінна паспернічаць з адкрыццём Міцкевіча — публіцыста і асветніка.

Ці пераканае вас, паважаныя чытачы, у гэтым выстава, прысвечаная юбілею знакамітага нашага пана Адама? Хацелася б у гэтым спадзявацца. Ва ўсякім разе, яна — вартае завяршэнне святкаванняў Міцкевічэўскага года. Дый увогуле мастакі сёлета працавалі прыкметна — адна толькі выстава, наладжаная Беларускай акадэміяй выяўленчага мастацтва ў Нацыянальным мастацкім музеі ўлетку, варта ўвагі. Гэта была дабрачынная і самастойная акцыя грамадскай арганізацыі і, што самае галоўнае, ледзь не кожны твор стаўся калі не шэдэўрам, то майстэрскай работай. І складана сказаць, што больш захапляла — свята сутыкнення з мастацтвам альбо павяга да мастакоў, якія выклалі не столькі эпічнае ці задушэўнае разуменне Міцкевіча, а філасофскае асэнсаванне і адчуванне яго асобы, яго жыццёвага шляху, яго творчасці.

У Музеі сучаснага мастацтва ў дзень

нараджэння Адама Міцкевіча — 24 снежня — адкрылася выстава афіцыйная, рэспубліканская. Арганізатарам яе выступіла Міністэрства культуры Беларусі. Пэўную складанасць стварыла неабходнасць "уціснуць" будучую экспазіцыю ў дзве невялікія выставачныя залы музея, што абумовіла нязвычайна "шчыльны" адбор міністэрскай камісіяй сярод мноства прапанаваных мастакамі работ. Але ж гэта, пры ўсім пры тым, сыграла і канструктыўную ролю. З-за адсутнасці месца экспазіцыю не "разбавілі" пейзажы а-ля знакамітых мясцін альбо работы "увогуле", якія, звычайна, на падобных выставах у Рэспубліканскай мастацкай галерэі складаюць добрую палову ўсіх выстаўленых твораў. І ад зямства з прадстаўленай выставай застаецца ўражанне энергетычна сканцэнтраванай прасторы, насычанай добрым гулам мастакоўскіх дыялогаў і маналогаў.

Нязвычайна прыцягвае ўвагу жываліс. Сапраўды, тут гучаць многія вядомыя імёны. Не мае канкурэнцыі асацыятыўны трыпцік Г. Вашчанкі ("Слаўная мінуўшчына"), "Шляхетная годнасць", "Каралева Бона"; уражвае стыльва вытрыманая бэзава-няўлоўная фантазія У. Кожуха ("Аповеда адвечная плынь. Міцкевіч і Гётэ"); захапляе нястомнасць цёпла-залацістага руху "Сакалінага палявання" Ю. Піскуна (ён апошнім часам стаўся частым удзельнікам выстаў і заўжды выгадна вылучаецца незацакаванасцю, шчырасцю і адсутнасцю любой манернасці). Выстаўлена і некалькі партрэтаў Адама Міцкевіча, ад чаго (не без важкай абгрунтаванасці) імкнуліся адвясці ў сваёй выставе сябры БелАВМ. Зрэшты, цікавая сённяшняму глядачу не галерэя з фатаграфічным падабенствам (тым больш, што ацалелы здымак паэта позняга ўзросту не мае ў сваіх



К. Качан. "Мосцік".

рысах лірычнасці альбо рамантычнай прыгажосці). Можна, таму мастакі спрабавалі ісці ад дыялогаў — Міцкевіча і Пушкіна (А. Няхайчык), Міцкевіча і Шапэна (В. Барабанцаў), Міцкевіча і Гётэ (У. Кожух), Міцкевіча і жонкі (В. Новак), і нават проста Міцкевіча і музаў (Н. Апіёк), на жаль, не заўжды ўдалых у мастацкім вырашэнні. Альбо намагаліся, хоць і трохі штучна, асэнсаваць момант яго нараджэння як з'яву чыста беларускую (Р. Таболіч, "Нараджэнне паэта"). Але найчасцей мастакі звыкла выкарыстоўваюць вобраз, абрысы постаці паэта як намінальную адзнаку, якая падкрэслівае аднасць работы з міцкевічэўскай тэмай. Але на самай справе гэта і найбольш цікава — развагі, асацыяцыі, роздумы, уваскрашэнне часу быцця вядомай асобы і віхуры яго думак і памкненняў (У. Голуб — "Фантазія ў стылі рамантызму", В. Сумараў — "Зіма ў Наваградку", М. Кірэў — "Песня"). Эмоцыямі насычаны і многія пейзажы (М. Казакевіч — "Свіцязь", В. Варанкевіч — "Дубы", Д. Дмухайла — "Свіцязь", К. Качан — "Мосцік", В. Шкаруба — "К дажджу" ды іншыя).

Шкада, але скульптура амаль не прадстаўлена ў экспазіцыі, — работы прапанавалі толькі Н. Апіёк і П. Лук. Можна выказаць здагадку, што некаторыя майстры маюць работы такіх памераў, якія не ўпісаліся ў невялікую прастору залаў музея (гэта датычыць, напрыклад, работ В. Янушкевіча).

Усяго астатняга таксама сабралася патрошкі. У экспазіцыі прадстаўлены і графіка (В. Паўлаўца, Г. Паплаўскага, В. Мікіты, Р. Сустава, П. Татарнікава, Т. Кавалёвай, М. Рыжага, іншых), і малюнкi каханак паэта У. Стальмашонак, габелены А. і М. Коласаў, Б. Семілетава, бацікі П. Бондара, вазы М. і В. Гатальскіх.

Хацелася б верыць, што асноўная частка твораў — не проста водгук на заказ міністэрства, якое абяцалася набыць лепшыя з іх. Што вобраз выдатнага паэта хвалюе і будзе хваляваць многіх мастакоў і надалей — як сімвал славы Бацькаўшчыны, моцы яе культуры.

Наталля ЖОГЛА

Фота К. ДРОБАВА



Ю. Піскун. "Сакалінае паляванне"

Пілігрым свабоды

(Працяг. Пачатак на стар. 1)
доўгі яго шлях на зямлі. Лева яна высока ўзнята — паэт як бы вітае тую свабоду, якую ён ужо бачыць на сваёй радзіме, што на ўсход ад Францыі, Германіі, Польшчы. Хоць скульптар пазбягае знарочытага пафасу, усё ж надзвычайная патэтыка і ўзнёсласць асацыяцый узрушваюць і вока, і пачуцці тых, хто ўбачыць помнік.

Плашч Міцкевіча развіваецца пад парывамі ветру, быццам крылы вырастаюць у годнай постаці пілігрыма, і гэта яны высока ўзнялі яго над парыхкім брукам. У цэнтры коланы размешчана выява багіні з мячом — "геній свабоды". А на цокалі — рельефны пярэсёнак з абрысамі персанажаў паэмы "Конрад Валенрод" і сімвалічная кампазіцыя "Тры Польшчы". Гэта тры грацыі, якія ўзяліся за рукі. На іх антычныя строі, але гэта тры сястры ў няволі, чые позіркi звернуты да неба з надзеяй аб выратаванні. Самі яны годныя, духоўна няскораныя, хоць і трапілі ва ўладанне тром імперскім прыгнятальнікам: Расіі, Прусіі і Аўстрыі.

Гэта, па сутнасці, помнік не проста Адаму Міцкевічу, а яго гістарычнай радзіме і вялікай еўрапейскай дзяржаве Рэчы Паспалітай, што ў мінулым стагоддзі была сінонімам пакутніцкага змагання за вольнасць, якую паэт абудзіў сваім гарачым словам веры ў незалежную будучыню. Можна, акурата таму яго малады і ў той жа час немалады твар прыцягальны і блізкі нам, бо быў ён

асветнікам, футуролагам, паэтам, але найбольш — змагаром за правы чалавека.

Магнетычную прыцягальнасць асобы Міцкевіча адчувалі многія беларускія мастакі. В. Ваньковіч, І. Аляшкевіч, І. Хруцкі стварылі этапныя для сваёй творчасці творы, прысвечаныя пану Адаму, "гамеру" сучаснай эпічнай літаратуры, сумленню нацыі. Але для сённяшніх мастакоў паўстае задача зноў аднаўляць значнасць яго вобраза. Вельмі павярхоўна выглядае вытлумачэнне, хто ж такі быў Міцкевіч, кшталту: "Гэта наш вялікі зямляк і польскі паэт". Натуральна, гэта тлумачэнне не супярэчыць фактам яго творчасці і біяграфіі. Але ці вычэрпваецца яно да такой ступені, каб не множыць разуменне яго ідэй сярод новых пакаленняў тых прынеманцаў, палешукоў, падняпроўцаў, якім Міцкевіч прадракаў шлях пакутні, але вартасны, годны, поўны самаахвярнасці ў імя свабоды?..

Не будзем сціплымі празмерна. Наша Беларускае мастацтва ўжо распачало сваю "Міцкевічыюну". Гэта і сама прыцягальная постаць нацыянальнага генія, і яго героі, у якіх, як у люстэрку, адбіваюцца нашы лепшыя і не лепшыя рысы, звычкі, памкненні. Мастакі, якія хоць раз дакруціліся да гэтай удзячнай тэмы, часта вярталіся да яе зноў. У А. Бембеля ў станковым вобразе маладога Адама — сама вытанчанасць і інтэлектуальная дасканаласць. У графіцы В. Шаранговіча вобразы Гражыны, пана Тадэвуша набылі эпічны і разам з тым жывы, эмацы-

янальны выраз. Першыя значныя помнікі Міцкевічу на Беларусі належаць В. Янушкевічу для горада Ліды (1989 г.) і Наваградка (1992 г.). Можна працягваць факталагічныя прыклады ўдалых твораў, але яшчэ не час падводзіць рысу і рабіць высновы. Прарок-вайдроўнік кліча нас не спыняцца. Яго спадчына — гэта неабсяжны жывы свет новых вобразных вырашэнняў, што дапамогуць нам па-сапраўднаму спасцігнуць саміх сябе, паглыбіцца ў мінуўшчыну, адчуць будучыню.

Юбілейнае выданне "Пана Тадэвуша" (1998 г.) з перакладам на беларускую мову П. Бітэля і на рускую мову С. Аксёнава і ілюстрацыямі В. Шаранговіча, выданне яго "Санетаў" (пераклады І. Багдановіч і У. Мархеля з ілюстрацыямі А. Кажаноўскага) — яшчэ адна вернутая ў святло мастацтва прыступка, што ўзвышае, заахвочвае на далейшыя пачынанні. Бо, зрэшты, нішто не можа гэтак натхніць, як самі словы, радкі яго вершаў, прысвечаныя нашай радзіме, яе людзям. І словы шчырыя, незамутненыя першае каханне цешаць і лашчаць сых: "Цябе спаткаў — і ўспыхнуў я ад захаплення... твой спеў пачуў — і ўпалі слёзы прасвятлення". І, мабыць, гэта міцкевічэўская крыніца са слёз, пакут і прасвятлення для творчай стымуляцыі нашага мастацтва — крыштальна чыстая і невывяржана.

Яўген ШУНЕЙКА

МІНУЎШЫМ ЛЕТАМ быў я на свяце ў Бяларучах. "Свята" — мо й гучна сказана, аднак жа падзея там адзначалася неардынарная: сто гадоў назад Ян Луцэвіч, будучы пясняр Беларусі, атрымаў пасведчанне аб сканчэнні Бяларучаўскага народнага вучылішча. У дадатак гэтая дата супала з завяршэннем рамонтнага, а больш дакладна — рэканструкцыі, практычна аббудова нова колішняга школьнага будынка ў знакамітай вёсцы. Мясцовыя лагойскія ўлады пастараліся: Бяларучаўска школа змянілася непазнавальна, на старым падмурку паўстаў проста-такі выдатны — светлы, прасторны, з густам аздоблены — асяродак асветы. Прыгадаўшы сваю пасляваенную школку, скіданую са счарнелых бярнаў ацалелай калгаснай лазні, я шчыра пазай-

песняра, акрамя тутэйшых, бяларучкіх школьнікаў? Вёска ж ляжыць на не надта торнай дарозе, і, па ўсім, наўрад ці будуць тут частыя экскурсіі юных і не юных турыстаў...

Там, у Бяларучах, падчас імпрэзы адкрыцця музея Янкі Купалы я прачытаў некалькі строф з вершаў песняра. Вось гэтыя:

*Ой вы, гусі-гудзіцелькі,
Не забудзеце зямелькі,
Дзе дзяцей пладзілі,
Дзе вы мясячкі страчалі,
Дзе вы зоркі падлічалі,
Плавалі, хадзілі.
Знаю, зложце тут косці,
Толькі злётаеце ў гошці*

нібыта сапраўды адбудоваўся Беларускі Дом, ён з нясцерпным сардэчным болям пісаў:

*Ёсць яшчэ ў мяне сіла
Крыўдзе не дацца, змагацца,
Над спячых продкаў магілай
Вольна маланкай мігацца.
Ёсць яшчэ ў мяне сэрца,
Поўнае шчырых жаданняў,
Якое перш разарвецца,
Чымся любіць перастане.
Ёсць жа яшчэ ў мяне песень,
Поўных надзеі, жыцця, —
Як бы ні быў ім свет цесен,
Вырвуцца ў свет з небыцця.
Ёсць жа яшчэ ў мяне вера
У вольны мой родны народ,*

гуляць дык гуляць! Быццам усё ў нас добра, адно што зламаўся ў некага (памятаеце казачку?) нейкі там сцізорык-складанчык. А зламаўся ж не сцізорык. Зламалася ўсё наша жыццё. Людзі нашы апынуліся ў галечы і безнадзейнасці. Як ніколі. Сённяшняю нашу беднасць і безвыходнасць можна параўнаць хіба з пасляваеннымі. Утрырую? А зірніце — ці не больш сёння, чым па вайне, жабракоў-папрашайкаў? А колькі сірот у нашых дзіцячых дамах і школах-інтэрнатах? Таксама ці не больш, чым пасля вайны. Страшэнна гібеюць старыя, найперш адзінокія, бездапаможныя людзі, галоўным чынам у нашых вёсках, куды за ўсе часы савецкіх пяцігодак і перабудовы практычна так і не дайшла сучасная цывілізацыя. Жажлівыя памеры набыло п'янства і злачынства, самыя розныя формы злачыннасці. А да ўсяго далучаецца — не магу не паўтарыцца — бяспрыкладная, страшэнная русіфікацыя. Мова наша цынічна, адкрыта, подла выцясняецца адусюль — з радыё, тэлебачання, з друку. Рэдкасцю робіцца беларуская кніга. І усё гэта — пад выглядам развіцця славуэтага духмоўя. Вялікі начальнік паказаў прыклад, як трэба ганьбаваць, паскудзіць роднае слова. А людзі ў ладкі пляскаюць, крычаць на абаронцаў нашай мовы: "Абрыдлі вы са сваёй мовай! Яна не корміць!" Ну а хто ж мы без гэтай самай мовы? Без мовы, на якой размаўляюць-гамоняць рэкі і лясы гэтай зямлі, "нівы гутаркі вядуць", на якой шэлчуцца ветры і травы, шчабечуць птушкі, перагукваюцца пагоркі і курганы? Мы без роднае мовы не людзі нават, не тое што патрыёты. Ды і акурат як на здэк навапечаны саюз моладзі атрымлівае назву патрыятычнага, і плеймы іншых "патрыётаў" вакол, якім косткай у горле — роднае слова, мова гэтай така палымна любімай імі зямлі. Як зарвала, даруйце, усім. І начальнікам — вялікім і малым, і не начальнікам. Нават і жыхарам вёскі, калгасным кіраўнікамі і спецыялістам, даяркам і трактарыстам. Яны таксама стараюцца з усіх сіл "гаворыць правільна", "не па-дзэравенскі", бо вельмі ж хочацца, проста нясцерпна хочацца быць як усе...

"Сёння ў нашай хаце свята..." Мо і няблага сама па сабе песня, але ж — ці такое яно ўсеагульнае і паўсюднае гэтае свята ў нашых хатах? Сказана ж: "Што за смех, што за радасць, калі свет пастаянна палае? Ахутаныя цемрай, чаму вы не шукаеце святла?"

Як шукаць гэтае свято і дзе шукаць — падказвае Купала. Толькі трэба звяртацца да Яго. Святае гэтае — у лобві да роднае зямлі, да маці і бацькі, да мовы і песні бацькоў, да родных вытокаў, да спадчыны, якая завецца ўсяго толькі "старонкаю роднаю".

Яшчэ і яшчэ раз — ратуёмся Купалам! Услухаемся, што ён гаварыў сучаснікам (а значыць і нам, сённяшнім беларусам) у 1920 годзе, у такі ж цяжкі, як і сёння, для Бацькаўшчыны час. Услухаемся і ўзмоцімся вераю:

"На беларускай зямлі было і цяпер ёсць шмат фальшывых прарокаў, шмат рэнегацкіх душ, што за лыжку поснай поліўкі з чужой міскі запрадаюць сябе і свой народ у рабства чужынцам, але гэтага няма чаго баяцца. У адным з псалмаў біблейскіх сказана: "стануў Бог у зграмаджэнні Багоў і паміж Багамі суды судзіць". Будзем верыць, што і ў нас, беларусаў, прыйдуць новыя людзі, новыя прарокі і будуць пабожаму над фальшывымі прарокамі і прадажнымі душамаі суды судзіць, з пакалення ў пакаленне пракляццямі ўспамінаць.

Дык не зважайма на здраду, а пойдзем далей сваім цяжкім, але святляным шляхам, па якім дагэтуль ішлі, з верай і надзеяй к таму вечнаму сонцу праўды і справядлівасці для ўсіх і для кожнага паасобку, і будзе на Беларусі не такое свята, якое мы цяпер святкуем".

Трэба чытаць Купалу! Звяртацца да Купалы! Радзіцца з Купалам! І тады мы пачуем сваё сэрца!

*Не шукай сабе, мой братку,
З ветрам Бацькаўшчыну-матку
Ні на сушы, ні на моры,
Ні у шчасці, ні у горы,
Не шукай яе там, братку!*

*Яе знойдзеш вельмі блізка,
Як знаходзіць лес вятрыска,
Толькі ў сэрца глянё сваё ты,
І ў душу заглянь з ахвотай,
Знойдзеш Бацькаўшчыну блізка!
Ратуёмся Купалам!*

Мікола ГІЛЬ

Ратуёмся Купалам!

ЗАМЕСТ ПАСЛЯСЛОЎЯ ДА АДНАГО СВЯТА

здросціў бяларучкім дзецям (на жаль, іх зусім мала ў прыгараднай на сёння вёсцы), якім пашчасціць вучыцца ў такім слаўным школьным будынку. Быў і трэці, мо самы галоўны момант-святочнай імпрэзы: у адным з пакояў аббудаванай школы тым днём адчыняўся музей "Купала і Бяларучы", своеасаблівы філіял "вялікага" Купалаўскага музея, што ў Мінску.

Як бачыце, падстаў для наладжвання свята ў Бяларучах было дастаткова. І свята адбылося. Былі гошці (пісьменнікі на чале з васьмідзесяцідзюгадовым Уладзімірам Юрэвічам, дзед якога па маці Мікалай Турчыновіч, будучы на той час дырэктарам Бяларучаўскага народнага вучылішча, падпісаў першы адукацыйны дакумент Яна Луцэвіча; супрацоўнікі музея Янкі Купалы на чале з пляменніцай песняра Ядвігай Раманоўскай; лагойскае начальства на чале з намеснікам райвыканкама Антонам Навіцкім), быў невялікі канцэрт, падрыхтаваны вучнямі і настаўнікамі, была экскурсія па школьным музеі Янкі Купалы, якую надзвычай хараша, прафесійна правялі вучанцы недзе пятага-сёмага класаў, было добрае, сардэчнае застолле з гарбатай, пірагамі, тортамі і іншым печывам — дзівосным плёнам адмысловай кулінарнай творчасці гасцінних гаспадынь-настаўніц на чале з абаяльнай і адначасова дзелавітай дырэктаркай Валянцінай Петракоўскай.

Для мяне, як ураджэнца Лагойшчыны, свята ў Бяларучах было асабліва шчымлівым. Некалькі гадоў назад Купалаўскі мемарыял-музей быў адчынены ў Акапах — Харужанцах на Лагойшчыне. Цяпер вось дайшла чарга і да Бяларучаў. Што ж, лепш позна, чым ніколі, хоць гэта і малое суцяшэнне. Тым не менш, для нас, лагойцаў, тым днём адбывалася не абы-якая падзея. Кажу — лагойцаў, бо сапраўдна калыска Купалы — усё ж Лагойшчына, песня ягонае ўзраста і ўздавалася над Гайнай. Тут, на Лагойскай зямлі, слядоў яму няма. А знакаў памяці — недаравальна мала. Вось цяпер ёсць, будзе — стараннямі добрых і слаўных людзей — яшчэ адзін знак увагі, пашаны і ўдзячнасці песняру, які "адплаціў народу, чым моц" яго змагла. А моц ягонае змагла многае. Неймаверна многае. Купала — не толькі народны паэт-пясняр, песні беларускай уладар, які "сэрца мільёнаў падслухаў біцця". Ён — наш Апостал, наш Прарок, наш Настаўнік, наш Дзяржаватворца, наш сапраўдны духоўны Бацька — не ў прыклад сённяшнім самазваным бацькам. Ён жыў, змагаўся і працаваў, адномарачы аб шчасці Беларусі. Ці збылася ягонае высокая і вялікая мара — убачыць родную Беларусь на сваім пачэсным пасадзе між народамі? На жаль, і па сёння не збылася...

Пэўна, таму і свята ў Бяларучах не надта ўсцешвала. Зрэшты, калі папраўдзе, дык і святам усё тое, што адбывалася, не надта і хацелася называць. Свята — гэта найперш людзі, многа людзей. А ў чужоўным, свежавыфарбаваным будынку школы сабралася жменька гасцей ды жменька вучняў і настаўнікаў. Сталы і старых бяларучаўцаў, колькі б іх ні было, як і жыхароў навакольных вёсак, свята не паклікала, не сабрала. Міжволі падумалася: а ці загляне хто ў гэты зусім небагі школьны музейчык

*Асвяжыці грудзі:
Вы не ўмецеце ішчэ, гусі,
Выракацца Беларусі,
Як умеюць людзі.*

*У беларускім вольным краі,
З ярэмнай збрыўшы стараны,
Царыць чужынец, а ў паслугах
Хто?*

*— Беларускія сыны!
Над беларускай беднай хатай,
Як полка вырвана з труны,
Вісіць чужы сцяг, а трымае
Хто?*

*— Беларускія сыны!
Не "незалежнасць" праз час гэты
Сваё разводзіла святло,
А падняволле без прасветы,
А рабства Беларусь гняло.*

*Адкуль і хто яны, адменцы?
Няма у кнігах роду іх:
Імя іх толькі — адшчапенцы,
А гэта ведама і без кніг.
Народ ім хорамы паставіў,
Раллю капай для іх, як крот,
Яны ж чужой прадалі славе
Сваю зямлю і свой народ,
У зване золата ўтанілі
Трухлявы душ сваіх абраз
І на прадзедавай магіле
Спраўляюць радасны папас.*

*Спужаўся, што хлапчук ў лапцях,
Напаўдзеты вёскі сын,
У роднай мове ўчыцца змог?
О, стыдна, рускі "гражданин"!*

*А ўжо час працёрць, здаецца,
Вочы хоць бы кулаком
І заняць у куце месца,
А не педзе за вузлом.
Не хадзіць жа век упрокці
Ад сябе, не знаўшы дзе:
Быць затычкай пустой бочкі —
Сорам вольнай грамадзе!*

Гэта напісана вялікім Купалам у 1918, 19, 20, 25 і 26 гадах, 75—80 гадоў назад. А ўражанне такое, быццам напісана сёння нашым сучаснікам. І адрасаваны гэтыя радкі, "гэты крык, што жыве Беларусь", — нам, кожнаму з нас, сённяшніх беларусаў.

Сітуацыя ў нас сёння проста парадаксальная. Жывём быццам бы ў сваёй — па назве — дзяржаве, юрыдычна нават незалежнай, суверэннай, а на справе дык і зусім не ў беларускай. Беларуччына, як і цягам бясконца доўгіх гадоў перад гэтым, зноў у загоне. Асфальтавы каток русіфікацыі прасуе Беларусь бязліцасна. Нацыю, кажучы, стварае школа і царква. Якую ж нацыю стварае наша школа? Адказ адназначны — не беларускую. Беларускія дзеткі ў Мінску бароняць, як пчолак вулей, свой адзіны ў сталіцы беларускай дзяржавы беларускі ліцэй. А пра царкву наогул гаварыць не выпадае. Каму сказаць пра гэта? Каму "не-сти печаль свою"? Хто пачуе? Во — Вялікага Купалы не чуем!

Сем дзесяткаў гадоў хавалі Купалу ад народа. А ён жа бачыў, разумеў і спадзяваўся. У 1926 годзе, калі ў тагачаснай БССР

*Што — у патрэбе — з сякерай
Выйдзе за волю ў паход!*

Ці аббудаваны Беларускі Дом? Не аббудаваны. А было ж зусім нядаўна...

Нарадзілася Незалежная Беларусь! Смела, актыўна, годна пайшла ў свет. Ачнуліся, збудзіліся ад летаргіі яе сыны і дочки, адгукнуліся на поклік Бацькаўшчыны, памкнуліся да вялікай і нялёгкай працы дзеля яе аббудовы. Ды забыліся мы, што змены ў народзе адбыліся не толькі колькасця, але і якасця, і не ў лепшы, на жаль, бок; што шырока разлілася і запанавала ў народзе люмпенская ідэалогія. У выніку людзі нашы лёгка паддаліся дэмагогам, цынікам, хлусам, балбатунам, паквапіліся на пустыя абяцанкі. Вось і вярнуліся да ўлады колішняя наменклатуршчыкі, толькі трохі ніжэйшага, раённа-абласнога, узроўню, не надта шляхетныя, не надта высокага інтэлекту і не надта цвёрдых маральных прынцыпаў. Тыя ж купалаўскія "адшчапенцы", пацяперашняму — "інтэрнацыяналісты", "аб'яднальшчыкі", "злівальшчыкі", "інтэгратары", змагары за "стабільнасць у дзяржаве", за "спакой і адзінства ў нашым агульным доме". Мы таксама за ўсё гэта. Толькі ж — у якім доме? У Беларускім Доме ці ў "Беларускай губерніі" Расіі? Хто ў гэтым доме будзе гаспадаром? Беларус, "зямлі і неба валадар", ці пыхлівы пан-прыблуда, які літасціва будзе дзяліць сваю ўладу з тутэйшымі манкуртамі і янычарамі, з тымі ж купалаўскімі "адшчапенцамі"?

Без адказу на гэтыя пытанні няшмат сэнсу разважаць над іншымі пытаннямі. Эканоміка краіны ўсё больш латанае ў нашай беларускай дрыгве, з якой і выкараскацца наўрад ці зможа, бо не адпускае нікога і ніколі дрыгва. А на ўсе пытанні адказ адшуканы і дадзены іншымі народамі даўным-даўно. Панацэя — нацыянальная ідэя. Толькі яна з'яднае, згуртуе народ, прынясе спакой і стабільнасць у дзяржаву, забяспечыць росквіт і эканомікі, і культуры.

На жаль, мы, беларусы, у сваім дзяржаўным доме не жывём сваім нацыянальным жыццём, а пачуваемся хіба кватарантамі — бяспраўнымі, нясмелымі, пакорлівымі. Нацыянальная ідэя так і не стала нашай пучыводнай зоркай. Беларусы аказаліся завельмі савецкімі людзьмі. Бадай, як ніводны іншы народ былога СССР. Пагардлівае "савок" — мянушка найперш ці не нас, беларусаў. Мы і пасюль лічым сваім галоўным абавязкам і нават долблесцю — слухацца начальства і нічым не вылучацца ад іншых, быць як усе. Хто і якім чынам дастукаецца ў нашы сэрцы? Адно спадзяванне — на Купалу. І тады паўстане з народа нашага Прарок, Пясняр, Ваяк і Уладар, каб "абудоваць свой забраны пасад", бо народ "забыў, хто гаспадар і хто яго абдзёр з каронных шат"...

Вось таму і быў у мяне тым днём у Бяларучах не надта святочны, мінорны настрой. Бо ў нас усё — не як у людзей. Зірніце на суседзяў — палякаў, украінцаў, жамойтаў. Яны апантана, самаахвярна, дружна абудоваюць свае нацыянальныя дзяржавы. А мы? А ў нас пакуль што бясконца, з месяца ў месяц, ладзяцца і грываць па ўсёй Беларусі розныя, адзін аднаму на змену, фестывалі. Мы спяваем, скачам, гуляем — сапраўды,

Пісала па-польску

Імя пісьменніцы Галены Раманоўскай наўрад ці гаворыць нешта сучаснаму чытачу, а яна ж у канцы 20-х — пачатку 30-х гадоў плённа выступала ў літаратуры. Нарадзілася Галена Людвігаўна 26 снежня 1908 года ў Мінску. Скончыла польскі педагогічны тэхнікум і Беларускі вышэйшы педагогічны інстытут. Да вайны настаўнічала ў школах Дзяржынскага раёна і ў Мінску, працавала ў газеце "Орка" ("Ворыва"), на рэспубліканскім радыё, з 1944 па 1963 год зноў настаўнічала ў Мінску. Пісала па-польску, выступала ў перыядычным друку з вершамі і апавяданнямі. Асобнымі выданнямі выйшлі аповесці Г. Раманоўскай "З вясною ў саборніцтве", "Пахне зямля", інсценіроўка для дзяцей "У барацьбе за Саветы". Пераклала на польскую мову аповесць П. Галавача "Спалох на загонах", асобныя творы іншых беларускіх пісьменнікаў. Не стала Галены Людвігаўны 17 мая 1980 года. Не лішне нагадаць, што Г. Раманоўская была першай жонкай вядомага беларускага пісьменніка Станіслава Шушкевіча і маці былога Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь С. С. Шушкевіча.

Вярнула... Радзіма

Яўген Барычэўскі родам з Мінска. Скончыў мясцовую гімназію, у 1903 годзе паступіў у Берлінскі ўніверсітэт, праз год перавёўся на гісторыка-філалагічны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта. Вышэйшую адукацыю атрымаў у 1910 годзе. Выкладаў рускую літаратуру ў сярэдніх навучальных установах Масквы, выступаў з артыкуламі і даследаваннямі на старонках газет і часопісаў. З восeni 1918 года пачаў працаваць вучоным сакратаром Наркамасветы. У сувязі са стварэннем у Мінску Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта былі запрошаны многія вядомыя навукоўцы з Масквы, Ленінграда, іншых гарадоў. У шэрагу іх апынуўся і Яўген Іванавіч, а ў 1924—1927 гадах працаваў у Мінскай цэнтральнай партыйнай школе, у Інстытуце беларускай культуры, з 1927 па 1933 год — у Інстытуце літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР. На жаль, і Я.Барычэўскага не мінулі рэпрэсіі. Памёр 12 верасня 1934 года. Пісаў на беларускай і рускай мовах. Першая кніга "Мир искусства в образах" выйшла ў 1922 годзе ў Маскве. Выдаў працы "Тэорыя санета", "Паэтыка літаратурных жанраў", дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў "Паэтыка. Курс для завочнага педфака", прымаў удзел у падрыхтоўцы Збору твораў М.Багдановіча ў двух тамах (1927—1928). У "Працах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта", часопісах "Маладняк", "Польмя", "Узвышша" выступаў з артыкуламі, прысвечанымі творчасці Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча, а таксама рускіх, нямецкіх, французскіх пісьменнікаў.

Выданні пра Слонім

Сёння ў Слоніме — 53 тысячы жыхароў, а ў раёне — 23600. З іх 13 чалавек, якім больш чым па сто гадоў. Гэтыя дадзеныя прыводзяцца ў буклетах "Слонім" і "Слонімскі раён", якія сёлета выйшлі ў свет. Цяпер у Слонімскім раёне налічваецца 147 населеных пунктаў, а ў горадзе каля 200 вуліц і завулкаў. Адлегласць ад Слоніма да Варшавы, напрыклад, — 436 км, да Кіева — 703 км, да Масквы — 999 км, а да Берліна — 1103 км.

Разам з тым у гэтых буклетах ёсць некаторыя недакладнасці. Напрыклад, чытаю: "На нашай земле родзіліся і выраслі пісателі і поэты Валентын Тавлай...". Але ж В. Таўлай нарадзіўся ў Баранавічах. Нечытальнымі з'яўляюцца ў гэтым буклете і схемы "валовых" производств прадукцыі жывотнаводства. А ў раздзеле "Жировичи" чытаю: "Успенский собор (начато строительство в 1613 г., окончено в 1650 г.)". На самай справе ён быў узведзены ў 1565—1616 гадах.

Літаральна на днях у гандлёвых крамах горада пачала прадавацца прыгожая карта "Слоним и Слонимский район", якая падрыхтавана Дзяржкамітэтам па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі Беларусі і выдадзена ў Мінску. Такага выдатнага выдання ў нас яшчэ не было. Тут ёсць усё: назвы вуліц і завулкаў Слоніма, пабудовы горада, назвы вёскаў раёна, дарогі і г.д. Проста, цудоўнае выданне не толькі для слонімкаў, але і для нашых гасцей. Праўда, і тут без памылак не абышлося. Асабліва ў назвах населеных пунктаў: "Деревяничы, Мильканавичы, Неростовичы, Венецкова, Бабиничы, Вишев, Милован" і іншыя. А трэба Дзеравянчыцы, Мьялканавічы, Нараставічы, Вяценяўка, Бабынічы, Вішава, Мілаванне. Тым не менш выданні заслугоўваюць увагі.

Сяргей ЧЫГРЫН

УГОДКІ

"Жыцця ў жыцці мне мала. Мала!"

75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вялюгіна мы адзначаем без паэта. Запазнілася чарговая кніга Анатоля Вялюгіна "Заклён на скрутны вір", а ў выніку стала і апошняй, уласна вычытанай і падрыхтаванай паэтам да друку: памёр Анатоль Сцяпанавіч 24 лістапада 1994 года, а зборнік пабачыў свет у канцы 1995-га. А таму і стаў "Заклён..." і пэўным падагульненнем пройдзенага жыццёвага і творчага шляху, і адначасова запаветам. І што не галоўным — любіць жыццё, якім бы складаным, цяжкім яно ні было.

Прага жыцця найперш у радках, што сталі да гэтай кнігі эпіграфам: *Шумі, свяці, мой ясені. Жыццё люляла і ламала. Я паўтару цяпер, як вязень: жыцця ў жыцці мне мала. Мала!*

А жыццё А. Вялюгіна пражыў ВЯЛІКАЕ. І справа, вядома, не ва ўзросце: нават калі ён размяняў восьмы дзесятак гадоў, глядзячы на яго мажучую постаць, адчуваючы нязменны аптымізм, можна было падумаць, што сама мала гадоў пятнаццаць лёсам яму яшчэ адпушчана. Але за гэтым аптымізмам хаваўся тое, што ведалі найбольш блізкія паэту людзі і што засведчыў у невялікім уступе да "Заклёна..." — "Хочаш, я табе скажу" — Уладзімір Някляеў: "Праз самагубства пакінула найблізкая жанчына, трагічна страціў адзіную дачку... Слабасць не дараваў сабе ні выказаць, ні паказаць. Ні ў чым; ні перад кім. Манументальна стаяў на рагу Купалаў-

скай вуліцы, манументальна сядзеў за жалобным сталом. Іншым разам здавалася камень у ягоных грудзях". ВЯЛІКАЕ ў тым сэнсе, што жыццё А. Вялюгіна ўвабрала ў сябе шмат падзей вялікіх і малых і ніколі Анатоль Сцяпанавіч не заставаўся ўбаку ад іх, а быў самым актыўным чынікам усяго, што адбывалася. Многае зведаў, калі ваяваў пад Сталінградом, шмат даведаўся, працуючы на працягу 38-мі гадоў (з невялікімі перапынкамі, праўда) рэдактарам аддзела паэзіі часопіса "Польмя", а перад гэтым, у 1945—1946 гадах быў літаратурным супрацоўнікам рэдакцыі "ЛіМа".

Наўрад ці можна знайсці яшчэ каго-небудзь з такіх "доўгажыхароў" у літаратурна-мастацкім выданні. Ды А. Вялюгін іншага месца не шукаў, бо да паэтычнага прызнання дадалася яшчэ адно — выхавальнік творчай змены. Сёння не адзін дзесятак паэтаў могуць сябе з поўным правам назваць сябе яго хрэснікамі. Яны дагэтуль удзячны А. Вялюгіну за тую ўрокі, якія даў ім. А тады пачціва ставіліся да свайго НАСТАЎНІКА, а некаторыя і да старэйшага ТАВАРЫША, не называючы яго інакш, як АДМІРАЛАМ. Права стаць адміралам у паэзіі, у якой столькі выдатных імён, столькі сузор'яў першай велічыні, трэба заслужыць. А Вялюгін заслужыў. І паважным стаўленнем да літаратурнай моладзі, і ўласнай творчасцю, у якой так шмат паэтычных жамчужынь, у якой само дыханне паэзіі.

Каторы зборнік ні возьмеш — першы "Салют у Мінску", выдадзены ў 1947 годзе, ці наступныя — "Негарэльская арка" (1949), "На подступах" (1952), "На зоры займае" (1958), "Насцеж" (1960), "Верасовы ўжытак" (1974) і іншыя, абавязкова напаткаеш вершы, якія не толькі радуюць, а дазваляюць каторы раз здзіўляцца навывяршамым магчымасцям паэтычнага слова. А Вялюгін паэзіяй жыў, а жыўчы ёй, дапамагаў у гэтым і іншым, хто гэтаксама неабыйкава да прыгожых, чый эстэтычны густ мацуецца на сапраўдным харстве. Вершы яго напісаны без патугі, яны прамоўлены нібыта на адным дыханні. І сярод іх няма такіх, што адразу сталі хрэстаматыійнымі, а правільней — класічнымі. Як "Спелы бор", напісаны яшчэ ў 1959 годзе:

З усіх сабораў ёсць сабор, дзе згодзен я маліцца: у спелым леце, спелы бор, звяняць твае звяніцы.

У душным водары палян, дзе маладоць хадзіла, багун, дурнічнік, дурна'ян — раздзьмулі ўсе кадзіла.

Стаяць палкі баравікоў, дрыжыць басок чмяліны. Глыбокі мох, на лісцях кроў мядзведжае маліны.

Паўлюк ПРАНУЗА

Паэзіі крышталнай зерні...

Анатолю ВЯЛЮГІНУ

Лёс неспакойны чалавечы! Пражыў ты семдзесят гадоў, Ён узваліў табе на плечы Нямаю чыжжых валуноў.

Мінулага ўжо не вернеш, Пайшлі ў небыццё гады Паэзіі крышталнай зерні У сэрцы селяў маладых.

Ты насталяў, ты стаў сцівельым, Яшчэ жадаю многіх свят. Не бойся мірных артабстраляў, Бо франтавік ты і салдат.

І будзь жа надалей салдатам; Жыццё — змаганне, праца, бой. Салдат, я думаю, што атам З магутнай сілай выбухной.

27 снежня 1993 г.

"Верш прысвячайся 70-гадоваму юбілею паэта. Друкуецца ўпершыню.

Як быццам чытае на памяць паэму...

ЯШЧЭ АДАНА ІПАСТАСЬ МІШКЕВІЧА

Што мы ведалі ў школе і пасля школы пра творчасць Адама Мішкевіча? Пра жыццё ў Наваградку, частае наведванне Карэліцкіх мясцін. А ён жа хадзіў і ездзіў па той самай зямельцы, па якой ходзім і ездзім сёння мы, бачыў тую ж тэму ў нізінах, любяваўся краевыдамі Райцаў і Туганавіч, Варончы і Свіцязі, удыхаў пах спелай збажыны і водар свежаскошаных лугоў, углядаўся вострымі і гэтае сіняе неба, не мог налюбавацца на родныя палі, лясы, гоні, лугі, дарогі, рэчкі, азёры...

Гаворачы пра ролю творчага натхнення ў жыцці мастака, пра лёс творцы, Ян Парандоўскі ў займальнай кнізе "Алхімія слова" пісаў: "Мішкевіч быў паэтам усяго толькі некалькі гадоў, і яны далі ўсё — ад балад да "Пана Тадэвуша". Пасля гэтага ён жыў і дзейнічаў як палітык, публіцыст, лектар ўніверсітэта і апостал, закончыў жыццё сваё салдатам".

"З музыкі хлеб невялікі", — кажуць у народзе. А ў паэта які хлеб? Паэтычным дарам сыты не будзеш. Няхай не бянтэжаць высокія ганарары вядомых пісьменнікаў, яхты Гі дэ Малапаса і велізарныя заробкі Метэрлінка. Аляксандр Дзюма-сын, паказваючы свой шыкоўны з мармуру дом з садам і басейнам

у Парыжы, заўсёды падкрэсліваў, што ўсё гэта куплена за пастаноўку "Дамы з камеліямі". Служылі, служыць і сёння амаль усе паэты, і Адам Мішкевіч не быў выключэннем.

Жыццё Мішкевіча ў Парыжы складалася даволі цяжка. Ён не любіў Парыж. "Парыж мне так надакучыў, — пісаў ён Адынцу, — што я з цяжкасцю магу яго вытрымаць". У другім лісце: "Я живу тут амаль у поўнай адзіноце, з людзьмі мне ўсё цяжэй ужывацца, і чым я меней іх бачу — тым лепей для мяне".

У 1834 годзе Мішкевіч ажаніўся з дачкой піяністкі Марыі Шыманоўскай Цэлінай, якую ён яшчэ падлеткам ведаў у Расіі. Праз год у іх нарадзілася першае дзіця, а затым яшчэ пяцёра. Матэрыяльны ўмовы жыцця былі надзвычай складанымі.

Трэба было зарабляць на хлеб і на малако для дзяцей. Вось чаму паэт нават спрабаваў пісаць п'есы на французскай мове, пастаноўка якіх магла прынесці добры дастатак у сям'ю (паэт ведаў, што п'есы, якія ставіліся на французскіх сцэнах, добра аплочваліся). Але гэтым надзеям не суджана было спраўдзіцца. П'есы "Барскія канфедэраты" і

Было б аднак памылковым сцвярджаць, што нішто ў творчасці А. Вялюгіна не патрабуе карэкціроўкі часам. І ў яго з'яўляліся вершы, якія сёння паўстаюць толькі данінай свайму часу. Нельга адзначна паставіцца і да паэмы "Вецер з Волгі", якая некалі мела вялікі рэзананс і была ў 1964 годзе адзначана Літаратурнай прэміяй імя Янкі Купалы. Але ж, не будзем забываць, што справа не толькі ў тым, што ў ёй расказваецца пра маленства і юнацтва Уладзіміра Ульянава! Твораў пра Леніна з'яўлялася шмат, а прэмію атрымлівалі нямногія, толькі тыя, якія былі пазначаны майстэрствам. А яно асабліва відавочна ў лірычных адступленнях:

Схваўся снег у засень, дзе шумна ля акон абліўся з вязам ясеня, з таполяў — гонкі клён.

Чакаюць церпяліва, настала ля варот. Няўжо з такіх шумлівых збіраюць эшафот?

Гэтаксамі і са шматлікіх фільмаў, створаных па сцэнарыях А. Вялюгіна (каля 50 дакументальных стужак, сярод якіх амаль трэць поўнаметражных, а яшчэ два мастацкія, адзін з іх двухсерыйны) лепшыя і сёння глядзяцца з вялікай цікавасцю, у тым ліку і поўнаметражныя дакументальныя "Генерал Пушча", адзначаны ў 1968 годзе Дзяржаўнай прэміяй БССР, а таксама "Дарога без прывалу", "Балада аб мужнасці", "Навальнічная далек памяці" і іншыя. Да асобных з іх Анатоль Сцяпанавіч сам напісаў тэксты песень.

Дый, як кожны, хто пражыў немалое жыццё, ён апошнім часам мусіў шмат пераасэнсоўваць, удакладняць. А ў выніку прыйшла чарга і да аднаго з лепшых вершаў "Прызнанне ў любові", напісанага ў 1958 годзе. У перапрацаваным выглядзе ён стаў "Памай любові". Засталося галоўнае:

Я заўсёды баюся напышлівых выцвілых слоў, што звяняць, як жабрацкая медзь у асенняй журбе.

З'явілася новае, дзякуючы чаму любоў паэта да Бацькаўшчыны набыла яшчэ больш выразны сэнс, канкрэтызавалася, а сам ён у пэўнай ступені і падвёў апошняю рысу пад пражытым:

Прышлы век, ён даўжэй смутнай прошласці ў плачы вятруг — не сталіла работа цябе, не зламала вайна.

А ці ўспомніш калі, як імкнецца мой круг: з салаўінае пушчы калыска — з дрымотнага бору труна?..

Я ў тады паднімуся, сталёны ў паходзе трубац, каб уславіць твай Сцяг і тваю маладую хаду. Можна, словы не твая?..

Я ў тады паднімуся, сталёны ў паходзе трубац, каб уславіць твай Сцяг і тваю маладую хаду. Можна, словы не твая?..

"Якуб Ясінскі" не былі пастаўлены, бо не маглі зацікавіць французскага гледача.

У 1838 годзе Мішкевіч атрымаў кафедру рымскай славецнасці ў Лазанскай універсітэце. Здавалася б, жыццё пачало наладжвацца. Ён працаваў у акружэнні сусветна вядомых прафесараў, яго любілі студэнты, лекцыі слухалі з цікавасцю. Праца выкладчыка яго задавальняла і прыносіла спаталенне душы. Але якраз душэўнага спакою і не было.

"Я живу ў прыгожым доме, — пісаў ён з Лазаны, — у мяне тут вялікая зала з велізарнымі люстэркамі і шырокімі вокнамі, з якіх адкрываецца від на сад і возера. Па праўдзе кажучы, гэтая кватэра — самая большая і, бадай, адзіная мая ўцеха. Часам на мяне наводзіць туга па Літве, і ўвесь час бачу ў сне Наваградкаў і Туганавічы". (Ён пісаў Туганавічы.)

Вокны кватэры выходзілі на Жэнеўскае возера і на Альпы. Менавіта ў той час і менавіта там нарадзілася паэтычная мініяцюра "Паліліся мае слёзы..." Гэта былі слёзы па няспраўджаным каханні, якое не па віне закаханых не стала шчаслівым. А тут яшчэ да агульных згрызот і мітрэнай далучыла-

Крытыкай не заўважаны

Аляксею КУЛАКОЎСКАМУ споўнілася б 85...



Сям'я А. Вялюгіна



З маладымі паэткамі.



А. Вялюгін на кінастудыі.

*Прабач, мне, Радзіма, прабач —
для цябе, дарагая,
сапраўдныя словы знайду.*

І ўжо адтуль — не, не з небыцця, а з
вечнасці! — гучыць паэтва:
Я паўтары цяпер, як вязень:

жыцця ў жыцці мне мала. Мала!

Жыццё А. Вялюгіна працягваецца. У паэзіі. У чытацкай памяці. І будзе працягвацца заўсёды.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Фота Ул. КРУКА.

ся псіхічнае захворванне жонкі. Заставацца ў Лазане было немагчыма. Тады ж Міцкевіч даведаўся, што пад Парыжам у Калеж дэ Франс адкрываецца кафедра славянскіх літаратур. Ён зрабіў усё магчымае дзеля таго, каб заняць кафедру, баючыся, як казаў сам, каб такую кафедру не ўзначаліў які-небудзь немец, г.зн. чалавек, мала знаёмы са славянскімі літаратурамі, халодны і разважлівы.

22 снежня 1840 года Адам Міцкевіч прачытаў сваю першую лекцыю з кафедры Калеж дэ Франс. Для паэта гэта была адзіная трыбуна, з якой ён гаварыў аб польскім народзе, аб ідэі славянскага адзінства і моцы славянскіх каранёў. Галоўнай задачай і асноўным зместам курса славянскіх літаратур, які ён чытаў, стала ідэя магутнасці і сілы славянскіх народаў, іх ролі ў грамадскім прагрэсе ўсяго чалавецтва. Паэт неаднойчы гарача і натхнёна гаварыў пра адметнасць славянскай душы, нацыянальнага характара, загадкаваць славянскага менталітэту і адлюстраванне гэтых рыс у літаратурах славянскіх народаў.

Паэт-выкладчык заклікаў славянскія народы да аднання, каб усім разам супрацьстаяць чужынцам і асіміляцыі, каб усяму славянскаму братэрству заняць свой "пачэсны пасада між народамі". Гісторыя літаратур паказвала ў сувязі з гістарычным развіццём краіны, з часам, з асяроддзем. Рух часу — рух грамадства — рух літаратуры, — такі падыход пісьменніка да выкладання, такая

формула спасціжэння эстэтычнага і духоўнага багацця, ідэйнага зместу літаратур.

У заходніх універсітэтах цяпер уведзены амаль паўсюдна пасады паэта-прафесара. Адам Міцкевіч ці не першы паэт-прафесар у заходнім вялікім свеце...

Першы курс лекцый Міцкевіча ахопліваў гісторыю літаратуры славянскіх народаў да XVII стагоддзя. Гэтыя лекцыі выклікалі асабліва цікавасць. Паэт шмат распавядаў пра свае асабістыя сустрэчы з Пушкіным, Вяземскім, Жукоўскім. На лекцыі да Адама Міцкевіча прыходзілі Жорж Санд, гісторык Мішле, Фрэдэрык Шапэн. А дэкабрыст Мікалай Тургенев і яго брат Аляксандр пералісвалі лекцыі слова ў слова і слалі ў Расію з надзеяй калі-небудзь надрукаваць цыкл лекцый гена польскай літаратуры.

Імя Адама Міцкевіча стаяла ў адным шэрагу з віднейшымі вучонымі-славістамі сваёй эпохі, і ён апраўдваў гэтае высокае званне нястомнай і карпатлівай працай лектара.

Другі лекцыйны ліст істотна адрозніваўся ад першага. Шматлікія жыццёвыя перыпетыі паўплывалі на змест і характар лекцый. Раней у нашым літаратуразнаўстве гэты перыяд падаваўся ў негатывным плане. Маўляў, Міцкевіч падпаў пад згубны ўплыў месіянізму, стаў узвядзенацтва Напалеона, у чым урад Луі Філіпа бачыў пагрозу.

Ці такім ужо бясплённым быў гэты перыяд для паэта?

(Працяг на стар. 15)

Цяжка сказаць, ці здагадваўся Аляксей Мікалаевіч, пішучы сваю чарговую аповесць "Дабрасельцы", што яна атрымае такі рэзананс у партыйных колах. Магчыма, і прыходзіла думка, што асаблівых апладысмантаў не будзе. Але каб разгарнулася цэлая кампанія непрыняцця твора, абвінавачвання ў ачарненні савецкай рэчаіснасці?! Такое і ў галаву прыйсці не магло. На календары быў жа 1958 год, ішла так званая хрушчоўская адліга, краіна знаходзілася пад уражаннем XX з'езда КПСС, на якім першы сакратар Цэнтральнага Камітэта Мікіта Хрушчоў сказаў пра ганебныя вынікі культуры асобы Іосіфа Сталіна. Партыя заклікала да крытыкі негатывных з'яў у жыцці. А такога негатыву А. Кулакоўскі сустрэкаў шмат, бо не заседжваўся ў цішы кабінетаў, часта выязджаў у камандзіроўкі.

Жыццё падказала яму і змест гэтай аповесці, аб чым сведчыў невялікі ўступ "Ад аўтара", які папярэднічаў публікацыі твора ў пятым нумары часопіса "Маладосць" за 1958 год, у якім А. Кулакоўскі працаваў галоўным рэдактарам: "З год таму назад мне давялося размаўляць з адной дэпутаткай Вярхоўнага Савета БССР, старшынёй сельсавета, вельмі сціплай і разумнай жанчынай. Яна шмат расказала мне пра сваю мінулую работу. Нельга было без хвалявання слухаць, як яна гаварыла аб тым вялікім уздыме сельскай гаспадаркі, які распачаўся ў калгасах сельсавета пасля вераснёўскага Пленума ЦК КПСС, аб актыўнай і небывалай ініцыятыве калгаснікаў — гаспадароў зямлі".

Асабліва пераканаўчым у аповесці атрымаўся старшыня Чырванамакаўскага сельсавета Лявон Мокрут, якога людзі інакш, як "князьком і сабакам у ... сельсавеце", не называлі. Ды і старшыня дабрасельскага калгаса Шулаў узяты з самога жыцця. Як і многія іншыя. А самае галоўнае, што ім на вёсцы (а значыць, і ў аповесці) ніхто не супрацьстаяць. Не могуць вяскоўцы супрацьстаяць беззаконню, хамству, усёдазволенасці, якія так моцна пусцілі карані. У выніку і атрымалася, што А. Кулакоўскі паказаў жыццё "чорнымі фарбамі". Менавіта так — "Чорнымі фарбамі" — называлася і рэцэнзія, з якой аператыўна выступіў у "Ліме" Якаў Герцовіч.

А пасля — "пайшло-паехала". Зрэзгалі "Звязда", "Советская Белоруссия". Апошняя да абмеркавання твора "падключыла" народныя масы; у ролі крытыка і літаратуразнаўцы выступіў старшыня калгаса імя ЦК КПБ тадышняга Рудзенскага раёна П. Каскоў. Назва артыкула адпаведная — "У крывым люстэрку". Потым было адпаведнае рэзгананне.

Як паведамляў "ЛіМ" 2 ліпеня 1958 года, "днямі адбылося сумеснае пасяджэнне бюро ЦК ЛКСМБ і прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Было абмеркавана пытанне аб рабоце рэдакцыі часопіса "Маладосць" па выхаванні літаратурнай моладзі". І далей: "Выступаючыя адзначылі, што аповесць А. Кулакоўскага "Дабрасельцы" — памылковы, ідэйна-заганны і слабы ў мастацкіх адносінах твор, у якім у крывым люстры паказана жыццё людзей калгаснай вёскі. Прамоўцы згадзіліся з тымі крытычнымі заўвагамі, якія ўжо былі выказаны... у нашым друку". Аляксей Кулакоўскі "прызнаў сваю памылку, сказаў, што паспяхаўся з надрукаваннем недапрацаванага твора, не прадумаў глыбока ідэі, якая лягла ў аснову аповесці і паводзін герояў. А. Кулакоўскі заявіў, што ён мае намер яшчэ шмат працаваць над сваёй аповесцю і карэнным чынам перарабіць яе".

Аляксея Мікалаевіча вызвалілі ад пасады галоўнага рэдактара "Маладосці". Перапала А. Кулакоўскаму і на IV з'ездзе пісьменнікаў БССР...

"Білі" Аляксея Мікалаевіча і з іншай нагоды, хоць, праўда, не так балюча, як за "Дабрасельцаў". Пра гэта сведчыў і Іван Шамякін у прадмове да Збору твораў А. Кулакоўскага ў чатырох тамах у 1970 годзе: "У Аляксея Кулакоўскага вельмі нялёгкае жыццё. Такі ж нялёкі і творчы шлях. На яго долю выпала даволі ран фізічных і душэўных, перажыванняў ад страт блізкіх людзей больш, чым каму-небудзь другому з яго ровеснікаў, удараў крытыкі, якая не заўсёды разумела індывідуальнасць, своеасаблівасць творчасці гэтага мастака". Але, не зважаючы ні на што, працаваў ён плённа і мэтанакіравана.

А пачынаў пісаць А. Кулакоўскі яшчэ ў даваенны час як журналіст, аўтар нарысаў, замалёвак. У якасці празаіка творчыя магчы-



масці паспрабаваў у 1945 годзе, перад гэтым паспеў напрацаваць газетчыкам, выкладчыкам адной са школ на Магілёўшчыне, а ў гады вайны быў камандзірам узвода, потым камандаваў ротамі на Сталінградскім і Украінскім франтах, да мірнага жыцця вярнуўся тройчы паранены.

З першых яго апавяданняў лепшыя не страцілі мастацкіх якасцяў: "Стары млын", "Мікіта Мінавіч", "Сад", "Нямко", "Радзіны ў Забродскіх" і іншыя, у якіх прататыпамі галоўных герояў былі зямлякі, найперш з роднай вёскі пісьменніка Кулакі, якая цяпер уваходзіць у склад Салігорскага раёна. У гэтым сэнсе А. Кулакоўскі блізка да Кузьмы Чорнага, які пастаняна "пісаў" сваіх цімкаўцаў, а з сучасных пісьменнікаў — да Івана Пташнікава, таксама моцна прывязанага да таго кута, дзе прайшоў маленства.

Добрае веданне жыцця вяскоўца адчуваецца і ў першай аповесці А. Кулакоўскага "Гартаванне", хоць твор напісаны на модную тады ў літаратуры тэму рабочага класа, на распрацоўку якой не адно дзесяцігоддзе арыентавала літаратуру партыі. Але галоўны герой аповесці Васіль Патрончык найбольш псіхалагічна праўдзівы не тады, калі паказаны ў блізім яму рабочым асяродку. Мастацкай пераканаўчасцю вызначаюцца эпізоды з маленства героя. Гэта тычыцца і іншых твораў. Хоць А. Кулакоўскі нямагла пісаў пра рабочых, у прыватнасці, пра тых, хто працуе на салігорскіх калійных камбінатах (гэтаму ў немалой ступені паспрыяла тое, што вёска Кулакі апынулася ў цэнтры распрацоўкі радовішчаў солі, а многія, каго добра ведаў Аляксей Мікалаевіч, памянлі сваю прафесію), тым не менш, паколькі ён быў бытапісальнікам па складзе свайго таленту, куды больш уражваюць аповесці, апавяданні, у якіх аўтар ачунаецца ў блізкаю і добра знаёму яму вясковую стыхію. Гэта ж тычыцца і твораў, у якіх згадваюцца падзеі мінулай вайны і дзе А. Кулакоўскі таксама ў многім ішоў ад уласна перажытага і выпактаванага.

У тым ліку і ў дылогіі, што складаецца з раманаў "Расстаёмся ненадоўга" і "Сустрэчы на ростанях". У галоўным героі Андрэю Сакольным у многім угадваецца сам аўтар. Асабліва ў першым рамана, у якім Сакольны, гэтаксама, як і А. Кулакоўскі, быў цяжка паранены. Прысутнасць асабістай біяграфіі ў другой частцы дылогіі іншага кшталту. Тут А. Кулакоўскі ішоў ад, так сказаць, унутранай біяграфіі, выкарыстоўваючы тое веданне партызанскага жыцця, якое пачэрпнуў падчас працы над кнігай мемуараў камандзіра Мінскага партызанскага злучэння, сакратара падпольнага абкома КПБ, Героя Савецкага Саюза Васіля Казлова "Людзі асабага складу", якая вытрымала некалькі выданняў.

Належаў жа А. Кулакоўскі да пісьменнікаў творча актыўных. Пасля выхаду Збору твораў у чатырох тамах у яго з'явілася некалькі новых кніг. У тым ліку і раманы "Сцежкі зведаныя і нязведаныя" і "Васількі", якія чарговы раз засведчылі шырыню творчых інтарэсаў аўтара. У першым рамана А. Кулакоўскі па-новаму асэнсоўвае падзеі калектывізацыі, а таксама вайны, у "Васільках" расказвае пра салігорскіх шахцёраў.

Не стала Аляксея Мікалаевіча 9 красавіка 1986 года.

Алесь МАРЦІНОВІЧ



"Беларускі калекцыянер" ЖЫВЕ

Газета "Беларускі калекцыянер" была заснавана яшчэ ў 1990 годзе, а паколькі гэта недзяржаўнае выданне, не мае пастаянных спонсараў, дык і выходзіць нэрэгулярна. Тым не менш знаходзіць свайго ўдзячнага чытача, бо матэрыялы, змешчаныя на старонках "БК", у асноўным такія, якіх у іншых газетах і часопісах не сустрэнеш.

Нядаўна пабачыў свет другі ў сёлетнім годзе (17-ы з часу выдання) нумар, пазначаны кастрычнікам. Атрымаўся шаснаццаціпалоснік, памер якога ўдвай меншы, чым у "ЛіМа". Рэдактар — Аляксей Сярожкін. Наклад невялікі, усяго 299 асобнікаў. А прачытаць ёсць што. Узяць хоць бы артыкул вядомага калекцыянера Л. Коласава "Беларускія фальсіфікаты". Аказваецца, знайшліся на Беларусі тыя, хто паспрабаваў (і зрабіў гэта) пусціць у абарачэнне фальшывыя маркі. А выкарыстоўвалі для гэтага афіцыйныя маркі, на якія дадрукоўваліся розныя тэксты, мяняўся намінал. Адбылася гэта адразу пасля распаду СССР. У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу прыводзіцца выявы гэтых, з дазволу сказаць, марак і блокаў. А вось у Маладзечне на законных асновах выпускалі чатыры паштоўкі, на якіх мастак Ю. Герасіменка-Жызнеўскі адлюстравалі воблікі Васіля Захаркі, Кастуся Езавітава, Палаты Бадуновай і Язэпа Драздовіча. Рэпрадукцыі паштовак можна ўбачыць у газеце. Чытач пазнаёміцца і з такімі артыкуламі, як "Беларуская замежная пошта", "Мясцовыя выпускі беларускіх латарэй", "Дзяржаўны знак", "Апавядаюць старыя дакументы", "Кароткі агляд нумізматычнага рынку". І, зразумела, вялікую цікавасць выклікае "Прэйскурант паштовых марак Рэспублікі Беларусь", кошт якіх дадзены як у намінале, так і ў доларах і нямецкіх марках на філатэлістычным рынку.

Шэні. Пружаны. Мікола Засім...

Пружаншчына адзначыла 90-ыя ўгодкі аднаго са сваіх знакамітых сыноў — паэта Міколы Засіма. Пачатак юбілейных урачыстасцяў прыпадае на яго родную вёску Шэні, дзе ў школе імя Міколы Засіма працуе адкрыты дзесяць гадоў назад літаратурны музей. Вечарына адбылася ў мясцовым клубе, куды сабраліся вучні і настаўнікі школы, родзічы паэта, прыхільнікі ягонай паэзіі. Блізкія казалі ўспамінальнае слова, прагучала кампазіцыя па творах М. Засіма, сярод якой асабліва вылучаліся разнастэжныя частушкі, а таксама песні на словы паэта.

Другі вечар адбыўся ў Пружане у літаратурнай гасцёўні "Сустрэча". І тут была традыцыйная для мерапрыемстваў такога кшталту літаратурна-музычная праграма па творах юбіляра, гучалі беларускія народныя песні. На гэтым жа вечары былі падведзены вынікі раённай віктарыны "Ці ведаеце вы творчасць Міколы Засіма?". Пытанні віктарыны загадка былі распрацаваны супрацоўнікамі раёібліятэкі і надрукаваны на старонах газеты "Раённыя будні". Пераможцы яе атрымалі ў якасці падарункаў бібліятэчкі кнігі мастацкай літаратуры. У літаратурнай гасцёўні чытаў свае вершы Мікола Пракаповіч, мясцовы паэты. Абласная студыя тэлебачання здымала ўрачыстасці, так што неўзабаве з тэлеверсіяй названых падзей пазнаёміцца шырокі берасцейскі глядач. І яшчэ адзін прыемны сюрпрыз — да святкавання выйшаў з друку новы зборнік твораў Міколы Засіма "Вершы", дзе сабраныя яго лепшыя творы. Фундатарам выдання стаў родны калгас пісьменніка "Ленінскі шлях".

Уладзімір ТАРАСЮК

Пісьменнік, генерал, чалавек...

Іх усё менш і менш сярод нас, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны... Але памяць пра мужных абаронцаў Радзімы жыве ў нашых сэрцах, у памяці ўдзячных нашчадкаў. У Доме афіцэраў адбылася літаратурная вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння вядомага пісьменніка, генерал-маёра Мікалая Іванавіча Аляксеева. Ладзілі і правалі гэтую вечарыну Саюз беларускіх пісьменнікаў сумесна з Міністэрствам абароны РБ. З цікавымі ўспамінамі і расказаў пра жыццё і творчасць пісьменніка выступілі першы намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Вольга Іпатава, пісьменнікі Анатоль Сулянаў, Браніслаў Спрычан, Іван Скарынін і В. Карпукін — выхаванец Сувораўскага вучылішча, якое пасля вайны ўзначальваў М. Аляксееў. У юбілейнай вечарыне прынялі ўдзел родныя і блізкія пісьменніка.

Я. ІВАНОВА

ПАЭЗІЯ

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ



Я шукаю на тварах святла...

Мне праніклівае доля дала:
Я шукаю на тварах святла.
Я шукаю чагосьці такога,
Што з'яўляецца сведчаннем Бога.

Ды, бывае, не бачу нічога,
Толькі шэрасць бяздум'я і тла.

Падсыпае снегу, падсыпае...
Бель непераможна наступае.
Што ж я мітушуся, як сляпяя?

Будзе так, як будзе.
Неміпуча.
Толькі ты няпэўнасцю не мучай.
Я была і стану шчэ відушчай.

Мне турботы не дадуць прапасці.
Дзве крывінікі поруч —
Лена з Насцяй...

Людзі, адграбайцеся ад зла.
Самой мне гэта рэдка удаецца.
Бывае так,
што камянее сэрца
І не стае вачам маім святла.

Але мінае чорны момант той,
Усяільны промень хмары расхінае,
І я тады ад светлых слёз сляпяя,
І цэлы век жадала б быць сляпой.

Калі мы адыдзем —
застануцца рэчы:
Кнігі, збудаванні ды рыштунак нечы.
Застануцца рэйкі
разам з цягнікамі,
Кубкі і карціны,
кросны з чаўнакамі.

Ад красунь — пярсценкі,
ад шаўца — нажніцы,
Ад машыны — кузаў,
з парасона — спіцы.
Мусіць, не схлусілі:
кожны тут, як госць.
Застануцца рэчы.
У гэтым нешта ёсць.

Што рабіць мне з чужою вядой —
З беспрасветнай, як ноч,
чарнатой?

Тут, бадай, не паможа закон,
Тут не жытка — прытоены скон,
Тут заганы спляліся ў клубок,
Тут закрыта душа на замок
І закінуты дзесьці ключы...
Ты, сумленне маё, не маўчы!
Падкажы,
што зрабіць і сказаць,
Каб глухую сцяну праламаць.
З кім мне раіцца,
чым паступацца,
Каб магло ачышчэнне пачацца?

Птушкі нябесныя — два галубы
Зноў прыляцелі,
сядзяць пры балконе,
Ціха, цяплява чакаюць, нібы
Век іх карміць буду гэтак, як сёння.

У нашай кватэры, між тым, нелады:
Клуны з пакункамі,
скруткі дарожак...

У пераезда ёсць прысмак бяды,
З вэрхалу бачацца нечыя рожкі.

Усё тут парушана,
усё дагары,
Дух у кутах не жадае трымацца.
Новыя з'яўляцца гаспадары,
Новыя сцены ім, можа, ўжо сняцца.

А ці пасыплюць зярнятаў калі
Парачыцы дружнай —
то нам невядома.
Крупак паелі, вады папілі...
Будзе ім неба настывае домам...

Лялька

Доктару Я.

Дык што там у лялькі ўнутры?
На выгляд яшчэ не старая.
(Што сцералася фарба на шчоках —
Не болей, чым дробязь, дэталі.)

Дык што ж унутры?
Характэрна,
Што лялька сама не жадае,
Каб поркаўся нехта ў вантробах,
Узброены Фрэйдам і К°.

Дык што там?
Ці так ужо важна
Даведацца вам пра пачыненне.
Апілікі ці штось дарагое —
Без розніцы,
Толькі б жыла.

Смяялася і сунчалася,
Задумліва ўдалеч глядзела,
Каб светлыя сны заляталі
У галоўку льняную.
Дык што?..

Дзвюх удачаў запар не бывае...
Не сагрэўшыся,
дзень астывае,
Промні нізкія ў вокнах гараць.
Халадок удыхну, сцёпануся,
І далей на наезджаным крузе —
Непрыснёныя сны пераймаць.

Галалёд

Перастук, перазвон...
Крышталёвых галін
Невыносны цяжар.
Галалёд — як сякера.
Бо калі прыгажосці
Парушана мера —
Нехта мусіць адказаць.
Не ўсе, дык адзін.

На гадзінніку стрэлкі застылі,
Пад гадзіннікам людзі снуюць.
Пэўна, кажуць сабе: не забудзь
Тое й тое...
А сутнасць — забылі.

Хто забыў,
хто не помніў ніколі,
Хто атручыў зямлю і спіць.
І над нашай агульнаю доляй
Сапсаваны гадзіннік вісіць.

Ці палітыкі склізкая дзея,
Ці разлік асабістыя які —
Ліцадзей мы ўсе, ліцадзей,
Мы на сцэне жыцця ігракі.

Разыграем такія пачуцці,
Сымітуем такую любоў...
Ды навокал відушчыя людзі
І кароткая жытка у слоў.

Імітацыя помсціць умеє.
Ёсць адзін натуральны закон:
Хто падманвае, той і пусцеє,
Аж далёка разносіцца звон...

Навагодняе

Усё было.
Мы блукалі ў тумане
І не ведалі, лепей ці стане.

Адхіленні былі і спакусы
І змяніны нават укусы.

Нас далёка разводзілі сцезжкі,
Мы ж насустрэч спяшаліся бежкі.

Новы год як сустрэнем чарговы,
Дык гадаем: апошні мо — новы?

Ужо ж як будзе...
Даруйце мне, суддзі:
У вас такога дарунку
не будзе...

ПРОЗА

ПОЗНА вяртаўся дадому Лявон Малец. Вяртаўся з працы, хоць сёння і грэх было працаваць — Каляды ж! Ды грэх не пакладзеш у мех. Зноўку, як некалі пры сацыялізме, наладзілі ў газеце, дзе ён працуе, дзяжурствы па святочных днях. Заўтра павінен выйсці суботні, з тэлепраграмаю нумар, вось і заседзела, чакаючы апошняй паласы.

Лявон пасля работы паспеў яшчэ забегчыся ў Цэнтральны ўніверсам, наладаваў прадуктамі свой дыпламат. Купіў кавалачак кілбасы самага таннага гатунку, сыру кавалачак, пакет малака і смятаны, нават дазволіў сабе дзвесце грамаў шакаладных цукерак — што малое дзіця: без салодкага, як алкаголік без гарэлка. Ну, і хлеб, вядома ж, яго любімы "Барадзінскі" хлеб. Што яшчэ трэба на Каляды старому халасцяку? Усё адно як студэнт... Не ж, колькі ні чапурсы перад люстэркам, прыкрываючы дачасныя складкі на лбе рэшткамі некалі пышнае чупрыны, колькі ні цягай з сабой просценькі студэнцкі дыпламацік, куплены ў камісіёнцы за вельмі ж смешныя грошы, — ты ўжо не падлетак. Дваццаць пяць гадоў як лёду, і няхай цябе во цяперака чорт жэніць.

Жыве Лявон за горадам. Паўгадзіны на працу ехаць. Жыве "на хаце" ў старэнькай адзінокай бабулькі, з якое ўжо сыплецца парахня. Ні пагаварыць — душу парадаваць, ні прывесці якую маладзіцу. Не свая хата. Адны стогны ды папрокі: не туды ступіў, не так прайшоў — словам, як у бурклівай пешчы. Адно шчасце — куток як задарам здымае, а дармоваму каню ў зубы не глядзяць.

Падмарозіла. Мо нарэшце наступіць сапраўдная зіма? Сёлета снегу за ўсю зіму кату па пяту наваяла. Горад акунуўся ў жоўта-карычневае святло ліхтароў, нібы ў цёмную бутэльку з-пад ліманаду. Усё навокал — і дрэвы, і машыны, і дамы, і нават асфальт — такое шэрае і нялюбое ўдзень, зараз выдавала казачна прыгожым, нібыта ён, Лявон, ішоў не па Мінску, а па нейкім экзатычным Антананарыву. Не ведае, як у Афрыцы, бо ніколі там не быў нават у сне, а ў Мінску казкая нешта не надта пахне. Горад і горад, звычайны, будзённы, часам шэры, часам зялёны, часам прыветны ды ласкавы, а іншым разам пахмурны, злы і нялюбны. Гэта ад настрою. Горад, бывае, любіш, а бывае — ненавідзіш і нават праклінаеш, бо няма табе часу разглядаць твар гэтага тысячагадовага юнака. Родны, хоць сабе і чалавек, ён заўсёды прыгожы, бо да роднага твару прывыкаеш і не глядзіш, і не бачыш... Так і горад...

Лявон спусціўся ў метро, праехаў колькі станцый да аўтобусага прыпынку, вынырнуў з падземелля і — вачам сваім не паверыў: на вуліцы ішоў спорны сцюдзёны дождж. Ды не дождж — лівень! Ён тугімі струменямі сек балюча па твары, лез за каўнер, звінеў па намерзлым асфальце. Так, бывала, звінелі тугія струмені малака аб пустую даёнку, калі маці выводзіла на дзённік даць нашу любіміцу Каштанку. Белья духмяныя струмені смачна барабанілі, затым цішэлі і нарэшце пачыналі сыта сіпець, захлынаючыся ў малочнай пене. Лявон любіў піць сырадой з такою пенаю... Таксама і лівень — зашумеў, загрымеў, забуяніў, потым апомніўся, спахапіўся, убачыў, што ён нарабіў, і засароўся, прыціх, яшчэ хвілін колькі нясмела, спужаўшыся, мабыць, сябе самога, пагоцаў па асфальце і бязліва кінуўся наўцёкі ў каналізацыю, абы не чуць, як будучы праклінаць яго людзі.

Разгублены Лявон нават не паспеў раскрыць парасона, хоць заўсёды насіў яго з сабою ў дыпламаце, на ўсякі выпадак, акурат чэхаўскі Белікаў — "кабы чого не вышло".

Вось яно і выйшла. Горад, памыўшыся на Каляды, радасна заззяў усімі колерамі вясёлкі — куды там Венецыя! А мароз тым часам мацнеў, гарэзліва хапаў за шчокі, казытаў у носе.

Яшчэ ні аб чым не здагадваючыся, лянвіва пад'ехаў Лявонаў аўтобус. Хлопец узрадаваўся, што хоць раз заездзе па-людску. Звычайна ж на аўтобусе толькі ў пекла ехаць, асабліва такою парою, калі людзі пазрываліся з працы. А тут палова салона пустая — што значыць Каляды. Хочаш — спі, хочаш — чытай газеты, што людзі добрыя і робяць. Газеты, сур'ёзныя і афіцыйныя, тоўстыя і не вельмі, за якімі яшчэ нядаў-

на так ганяліся, цяпер людзі ўжываюць заміж снатворнага, балазе больш таннага сродку супраць бяссонніцы пакуль што не прыдумалі. Газеты, як і раней, калі яшчэ Лявон у пянах бегаву, зноўку сталі падобнымі, нібы сіямскія блізняты. Па-рознаму хіба толькі пахнуць: у каго, як во ў Лявона, кавалкам “сабачае” кілбасы з універсама, у каго, прабацьце — свежаю перадавіцаю, а ў іншых, самі разумеюць... па прызначэнні. Лявон цяпер нідзе не прызнаецца без патрэбы, што працуе журналістам. Баіцца — няправільна зразумеюць.

Рэдкія, абякавыя пасажыры спайна вычтвалі насамі прэсу і таксама яшчэ ні аб чым не здагадваліся. Аўтобус, як заўсёды, няспешна прайшоў прыпынкі са два, а на трэцім, на Валгаградскай, раптам спыніўся, як акамяў, шырока развіўшы ўсе тры дзвя-

ністрацыю позвоніць нада, бізабразія, — зноўку ўсцучалася цётка з валізкамі.

— Позвоні, тетка, пускай декретома весну абъявіт, — зарагаталі падлеткі.

— В самым деле, ну что это такое? — зароў народ. — Опять зимы не ждали?

— А где коммунальные службы? Песка не могут подсыпать, что ли?

— Сіноптыкі, тваю маць, перапрацаваліся, на пуп узлілі. Дождж на Каляды праспалі! За што толькі грошы плаціць? — размахваў сакважам інтэлігенцік.

— Кругом мафія, — азвалася цётка з валізкамі.

Напэўна б, зараз дасталося і мафіі на арэкі, каб на вуліцы не ўбачылі бясплатны шырк. Здаровы, гадоў пад сорок, бугай, добра накалядаваўшыся, ішоў да аўтобуса. Адчайна махаў рукамі, нешта даказваў, відаць, хацеў аўтобус

Чакай, тут недзе не так далёка, на Кальцова, жыве яго стары знаёмы Пашка. Таксама журналіст, толькі што той у карэспандэнтах не сядзіць. З рэдакцыі ў рэдакцыю, з пасады на пасаду — як цыган па драбінах. Ногі доўгія, нос чуйны. Ваўка ногі кормяць. Пашка таксама яшчэ ходзіць бабылём, а жыве з бабуляй Васілінай. Старэнькая, часткова спаралізаваная, бабуля, аднак, спрытаная на язык. Прыедзеш — хлебам яе не кармі, дай пагаманіць. Васіліна некалі жыла ў вёсцы. Потым вырвалася з карэннем у горад, бліжэй да дзяцей. Аднак лёсу не ўкажаш. Дачку пахавала тут, ужо ў Мінску, жыве во з унукам і марыць яшчэ пагуляць на яго вяселлі. У горад вырвалася, а гаварыць “пасталічнаму” не навучылася. Бывала, пазвоніць Лявон на кватэру да Пашкі — таго дома ўдзень са свечкаю не зной-

Дурні ў акадэміі міліцыі не вучацца. Дый не раўняйся ты з Лёшкам, у яго бацькі “крутыя”, у яго кватэра, машына — будучыня. А ў цябе што, акрамя тваёй беларускай мовы? Пастарунак — мо? Ужо ж вазілі аднаго разу. Не хадзіў пляшывы ў цэркаў, а пайшоў, то й плеш знайшоў. Тырчэў аднойчыля Цэнтральнага універсама са сваім “інтэлігенцікам” дыпламацікам ды раскрытым ротам мух лавіў. А ішла дэманстрацыя. Цяпер людзі ад дэманстрацыі па ногах хаваюцца, а ён як знарок хапуна даждываўся. Вось і схапілі. У машыну ды ў пастарунак. Ён ім па-беларуску тлумачыць пачаў, што ні ў чым не правініўся, а яны смяюцца, задаволены, бо “нацыяналістам” разжыліся. Толькі калі ў пастарунак раскрыў дыпламат, а там кілбаса і ладны кавалак сала, апраўдалі, паверылі. Кілбаса на іх дзейнічае лепей за пароль. Свой чалавек. Праўда, смяяліся доўга, абзывалі “сельскай месчнасцю” і “колхозом”. Ну, ды хоць чыгуном, абы не ў печ.

Дык вось і Лёшка — сябар, а глядзі, каб таксама ў пастарунак не ўпёк... Гэтаму хача б патэлефанаваць спачатку, каб не выйшла, як у дзёда Кандрата: “А ты што прэся ў кабінет, свіное рыла, без дакладу?” Дзе патэлефануеш? Ноч. З аўтамата? І нават картачка з сабой не прыхапіў. Лявон ішоў і не спадзяваўся, калі раптам ледзьве не стукнуўся лбом у шылду: “Міліцыя”. Вокны свяціліся.

— Што, зноў у пастарунак захацеў? — сам сябе ўголас запытаўся хлопец, з’едліва ўсміхнуўшыся. І сам сабе адказаў, — Ні за што!

Але як быць? Ласкавае цяля сем матак сасё. А ўрэшце, за спрос не б’юць у нос. Ён нерашуча адчыніў дзверы. Падшоў да дзяжурнага, ды раптам арабеў і выпіснў з сябе, нібы выштурхнў па-руску:

— Разрешите позвонить. Гололед, автобусы не ходят, надо... — апраўдваўся і сам сябе ненавідзеў.

Але міліцыянтам было не да яго пачуццяў. Відаць, аб’явілі надзвычайшчыну, і міліцыя стаяла на вушах. Дзяжурны зірнуў на Лявона, потым на свайго начальніка. Той адмагнуўся, як ад назойлівай мухі:

— Пускай звонит.

Дрыготкаю ад хвалявання рукою набіраў Лявон нумар. Слухаўку доўга ніхто не падымаў, але хлопец прыплыва чачаў, і неўзабаве пачуў знаёмы голас:

— Алло, я слушаю.

— Лёшка, гэта я, пазнаў?

— Какого еще я? — голас у слухаўцы здаўся Лявону раздражнёным, і ён, спалохаўшыся, каб не пакалаў сямбра трубка, паспяшаўся назвацца:

— Я — Лявон. Лявон Малец.

— А, Лёник! Ну, здравствуй. Как у тебя дела? Ты откуда, кстати, звонишь?

— Ты так, — схітраваў Лявон, — з канспіратыўнай кватэры. У мяне ўсё нармальна. Працую памаленьку. А ў цябе што новага? — Хлопец адчуў раптам, што не ведае, аб чым гаварыць з сябрам.

— Работашь? Ну, ты даеш, на Рождество не работать — водку надо пить, понял?

— Няма з кім.

— Да? Что ж так слабо? А я вот тут с бабой. Ты знаешь, приезжай... — у слухаўцы раптам усталявалася няёмкая паўза, — как-нибудь, поговорим, по-воспоминаем. А сегодня — извини. Я — сам понимаюсь...

Разумны... Здагадаўся ўсё ж...

— Ты не, ты што, я сёння... у мяне яшчэ вунь колькі спраў, — знарок бадзёра казаў Лявон.

— Вечно ты в делах.

— Прафесія такая. Ну, ладна, бывай, не буду вам перашкаджаць.

Лявон, паклаўшы трубку, уздыхнуў з палёгкаю і толькі зараз убачыў, якімі вялікімі вачыма глядзіць на яго дзяжурны. Глядзіць і рот разавіў, акурат сам ён тады, ля універсама.

Стала смешна. Дальбог, хлопец ледзьве не зарагатаў, але стрымаўся, далікатна мовіў:

— Дзякуй вялікі.

І пайшоў. І пачуў за плячыма сцішанае:

— К-калі ласка...

І лёгка зрабілася на душы, быццам бы зваліўся з яе пудова камень.

Ён ішоў, куды — і сам не ведаў. Наперадзе было па-ранейшаму цёмна і коўзка. Але трэба было ісці — і ён ішоў.

ЛІВЕНЬ НА КАЛЯДЫ

АПАВЯДАННЕ

рэй, пачаў нечага чакаць. Чакалі і пасажыры. Хвіліна, дзве, тры, дзесяць... бліжэйшыя, талерантныя мінчукі насцярожана адклалі газеты, зірнулі ў вокны, нясмела загалі.

— Он что же, так и будет стоять? Хотя бы объявил... — першай не вытрымала непад’ёмная кабета, якую недзе даўно ўжо зачакаліся за калядным сталом, бо ўсю правізію да стала яна, відаць, везла ў сваіх велізарных валізках.

Народ, як па камандзе, замітынгаваў:

— Эй, спросите там у водителя...

— Он что, ненормальный?

— Вель опаздываем же...

Усё растлумачыў “Мерседэс”, які таксама, мабыць, некуды спазняўся. Машына, параўняўшыся з аўтобусам, паспрабавала сходу ўзяць невялічкі ўзгорак, колы адчайна круціліся, а сама яна стаяла на месцы, і раптам не вытрымала, газанула, знячэўку разварнулася на ўсе сто восемдзесят і смешна, нібы ў запаволенай кіназдымцы, пачала бокам набліжацца да аўтобуса. Салон прыціх і затаіў дыханне, быццам за вокнамі круцілі баявік. Яшчэ б хвіліна і...

— Крута! — зараз жа апанілі падлеткі, якія толькі што ўскочылі былі ў аўтобус.

— Прикинь, совсем как у Шварца.

Тым часам народу ў салоне паболела. Цікава было праз акно назіраць за вуліцай. Моладзь кацілася да аўтобуса, нібы хакеісты ішлі ў атаку на вароты праціўніка, лёгка і віртуозна фліртуючы, балансавала рукамі. Асфальт ператварыўся ў суцэльнае хакейнае поле, не хапала толькі шайбы і клюшкі. Старыя, хто ракам, хто бокам, праўдамі няпраўдамі паўзлі, чапляліся за транспарт, як тапелец за саломінку. А транспарт глуха стаяў. За лічаныя хвіліны шумная аўтасталіца ператварылася ў ледзяную пустэлю. Горад нібы хто зачараваў. Дзе замерлі, там і стаялі аўтобусы, тралейбусы, легкавікі і грузавікі. І толькі старэнькія развалюхі-трамвайчыкі сумленна адпрапоўвалі свой хлеб, сноўдаючы, быццам нічога і не здарылася, туды-сюды. Праўда, і трамвайчыкам зайздросціць не было чаго. Як яшчэ адчайны, люты натоўп не парваў іх на кавалкі. Лявон, каб заплацілі, не паехаў бы ў такім трамваі — людзі не то сядзелі, не то стаялі, не то віселі на поручнях, пад столлю, а каторыя не ўдастоіліся шчасця быць падвешанымі між небам і зямлёю, намертва ўчапіліся за дзверы і пакідалі падножкі толькі тады, калі вадзіцель выскокваў ды пачынаў ляцця.

— Усё нам ад Бога, ад Бога... За грахі нашы, — нешта бубнеў сабе пад нос немалады ўжо чалавек з інтэлігенцікам сакважыкам.

— Какова там Бога, к черту, в адми-

зтрымаць. Два крокі — вобзем, пакутлівы пад’ём на карачках, зноў два крокі — вобзем. А ішоў ён, між іншым, напрасткі, па праезджай частцы, балазе машыны яму не перашкаджалі. Нарэшце аўтобус быў узяты.

— Фу, успел-таки, — бугай выцер узмакрэную чупрыну, палапаў па страшнішчых сваіх штанах і, дзіва, выпягнуў адтуль талончыкі, пакамечаныя, пашкуматаныя, сунуў іх пад самы нос кабете з валізкамі: — Бабуся, пробейте, пожаласта.

Рогат у салоне. Кабета фыркнула, адварнулася:

— Куда только милиция смотрит?

— Снова мафия? — зарагаталі падлеткі.

Лявон ім нават пазайздросціў... Маладцыя, шустрыя. А ён... Ён у свае дваццаць пяць у вір ужо не палезе. Старэеш, Лявон! А ці работа такая?.. Ён, газетчык, прывык маўкліва слухаць чалавека, часам запісваў, а болей запамінаў. А што ён будзе казаць? Тое, што скажа ён, нікому нецікава, бо ўсе пра гэта ведаюць, але ж усё таксама маўчаць. “Потому что молчание — золото”. Дый мову яго нават гэтыя шустрыя падлеткі засмяюць, абзавуць калгаснікам. Забалбочуць мову яго, каторай маці ў школе вучыла, каторую бацька любіў і паважаву. Бацька і маці пайшлі заўчасна, адным днём — таксама ж во на Каляды. Якое ўжо тут свята! Пайшлі — няўжо і мову з сабою прыхапілі? Там, разам з Купалам і Багдановічам, разам з Панчанкам і Танкам, мове нашай, мабыць, будзе зацішней. Няўжо і праўда Бог пакараў нас? За што? За грахі якія?

Цікава назіраць за людзьмі. Вось яны, у ледзяной частцы, у вобдымках стыхіі. Сядзяць, чакаюць нечага, спадзюцца, вераць. Чаго чакаюць? На што спадзюцца? Трываюць, красамоўнічаюць, нават смяюцца... А што, хіба плакаць? Жыць стала лепей, жыць стала веселей. А дзверы, вунь жа яны, адчынены. Выйсцё ёсць. Выходзь, бяры, як кажучы, ногі ў рукі і — спадзявайся на свае сілы. Але ніхто не спяшаецца выходзіць...

Салон, аднак, паступова пачаў пусцець. Гарачыя падлеткі выскачылі першымі, пажалаўшы цётцы з валізкамі шчаслівай дарогі, учапіліся за трамвай, утрамбаваліся, паехалі далей, у Зялёны Луг. Інтэлігенцік нерашуча выйшаў таксама, азірнуўся, абачліва пастукаў нагамі аб асфальт, размяў іх крыху і, праклінаючы ўсё на свеце, знік.

Лявон таксама падняўся. Але куды ісці? Палумаеш — палова Мінска знаёмых, сяброў па студэнцтве, па працы, па духу. А зайсці пераначаваць — няма куды. І потым — каму ты патрэбны, чужы і сумны, за калядным сталом?

Уладзімір МІХНО



дзеш. Доўга чакае Лявон, пакуль бабуля Васіліна пачуе, прышкандыбае:

— Га, Лявон, дык ты мо да нас прыедзеш? Паўлік позна, казаў, вернецца, ну й няхай. А ты прыезджай, хоць у душы памыешся, пагамонім...

Гэтае самае “ў душы памыешся” Лявон не забудзе ніколі. Бабуля ўвесь час сумавала па вясковай лазні і цела сваё ў гарадскім душы ніяк не магла прывыкнуць мыць, але ж “у душы” яна назаўсёды засталася чыстаю. Працавітыя рукі праглі зямлі, але агарода ў іх у Мінску не было, дык бабуля хоць на балконе садзіла памідоры, купляла на апошнюю капейку свежую капусту і сама яе квасіла ў дзежцы.

Калі Лявон прыезджаў, бабуля месца сабе не знаходзіла ад радасці, бо было з кім пагаманіць...

Ісці на вуліцу Кальцова было далёкавата, але ж і не ехаць туды трамаваем. Нічога, некалі, яшчэ студэнтам, ён паў-Мінска пешкі выхадзіў, не прывыкаць. Праўда, тады і ў Мінску цішэй было, цяпер жа — несіхоты і галалёд. І — дзіва — ніводнага міліцыянта. Ісці — дзе святлей, і не баяцца нікога і нічога. І там, “на пятым небе”, як каза бабуля Васіліна, будзе табе і цёпла, і добра. Будзе і скварка, і чарка. Вось дзе не пагрэбуць і тваё кілбасою, і дарэчы будучы цукеркі...

На лесвічнай пляцоўцы Лявон доўга зіраў у цёмную “зрэнку” на дзвярах сябравай кватэры, перш чым адважыўся пазваніць. Нечым неўпадабаў ён сёння гэтае сляное вока, як чула душа. А пазваніўшы, чакаў доўга, занадта ж доўга, здавалася, цэлую вечнасць. І сэрца абарвалася, і ў вачах памутнела ад страшнага прадчування...

Выйшла суседка:

— Няма там нікога, не званіце дарэмна.

— А дзе ж яны? — яшчэ не верыў Лявон.

— Васіліна Карпаўна памерла, з паўгода як. А хлопец — яго таксама нешта не відаць. Пэўна, у бацькі жыве...

Не сваімі нагамі паклыпаў уніз па лесвіцы.

Васіліна... Васіліна... Дрэва, вырванае з каранямі і выкінутае на асфальт. Вось табе і тэма для нарыса... Апомніся, Лявон, які нарыс, гэта ж тваё жыццё...

Цемра. Холад. Але ж куды падацца? Нешчаслівыя твае Каляды.

Калі ўсё ж памяць бакі, можна трамаваем дабрацца да цэнтра. Там у шыкоўнай камфартабельнай трохпакаёўцы раскашае другі яго сябар — Лёшка, не любіць Лявон фешэнебельнага сяброўства. Хоць і сябруюць на яго з Лёшкам, а “на хату” да яго Лявон стараецца не ездзіць. Дзіўная нейкая дружба ў іх. Лёшка разумны, башкавіты хлопец.



"Рута" расцвітае новымі фарбамі

Так могуць сказаць пра свой калектыў удзельнікі сямейнага гурта "Рута", які трыццаць год таму назад быў створаны пры Навагерніцкім клубе, што на Шчучыншчыне. У тым далёкім-блізкім 1968 годзе загадваў клубам Іван Сагайдак. Добра ведаючы сваіх аднавяскоўцаў, іх шчырую любоў да песні ды чыстыя мілагучныя галасы, прапанаваў Іван аб'яднацца разам аматарам фальклору, запісаць старадаўнія песні і мелодыі, бо нішто не вечна і, адыходзячы ў нябыт, старыя людзі назаўсёды ўносяць з сабой галасы сваіх продкаў. Ён павінен знікаць, сцірацца наша гістарычная памяць, наша духоўная спадчына. Ідэя была ўхваляена прынята, падхоплена землякамі.

Асабліва павучы народ жыве ў вёсцы Моцеўцы. Сёстры Лісай — Ядвіга, Юзэфа і Марыя — ды іх стрыечныя браты ўтварылі "стрыжань" гурта.

Імчаў час. Мяняліся ўдзельнікі, але нязменнымі былі песні — жывыя, трапяткія, няўрымслівыя. Дзякуючы гэтым жамчужынам народнай творчасці гурт заваяваў шырокую папулярнасць не толькі ў раёне. Моцеўскія спевакі чатыры разы былі гасцямі рэспубліканскага тэлебачання, тры разы запісваліся на радыё, станавіліся пераможцамі і ўдзельнікамі мноства фестываляў, конкурсаў, аглядаў.

Вельмі запомнілася такая падзея. У 1994 годзе гурт Навагерніцкага клуба запрасілі ў сталічны Дом літаратара на 95-годдзе вядомай беларускай паэткі Канстанцыі Буйло. Самадзейныя артысты падрыхтавалі для тагачаснай публікі песню на словы імянініцы "Рута". Як жа спадабалася ўсім музычна-фальклорная версія твора! Менавіта гэтая песня стала своеасаблівай візітоўкай гурта, якому тут жа і была дадзена аднайменная назва.

Сёння, у год свайго трыццацігоддзя, "Рута" расцвітае новымі яркімі фарбамі. Цяперашняя загадчыца Навагерніцкага клуба-бібліятэкі Марыя Шпорка — таленавіты культуротнік, творчы чалавек.

Яна імкнецца, каб не згасалі лепшыя традыцыі. Гурт па-ранейшаму радуе слухачоў сваімі канцэртамі. Яго ўдзельнікі — Юзэфа, Мар'я, Іван, Ядвіга Сагайдакі, Юзэфа Агелі, Бярнарда Пільчук і ажно дзве Марыі Шпоркі (толькі імя па бацьку ў іх рознае). Вось такая сямейная каманда атрымалася — надзвычай дружная, не толькі роднаснымі сувязямі, але і песняй з'яднаная. Акрамя знакамітай "Руты", сёння гучаць у іх выкананні старадаўнія народныя песні "Конар", "Каліна", "Ой, даўно-даўно ў матулі была...", "Мілы коні запрагае" і інш. Некаторыя з гэтых твораў уласцівы толькі Навагерніцкай мясцовасці, менавіта тут нарадзіліся і беражліва перадаюцца з пакалення ў пакаленне.

...Надаўна ў Навагерніцкім клубе-чытальні сабралася багата народу. Бібліятэчныя работнікі раёна праводзілі свой семінар "Захоўваючы традыцыі — шукаць новае". Вучыліся! А яшчэ шчыра віншавалі гурт "Рута" з трыццацігоддзем, з росквітам творчасці і натхнення.

Тацяна СТУПАКЕВІЧ

"Сімха" значыць "радасць"

У Мінску ўсё больш шырокі рэзананс набывае творчая дзейнасць юнацкага музычнага калектыву, які называецца "Тэатр песні Сімха". У перакладзе з іўрыта "сімха" азначае "радасць". Назва гэтая ўзнікла невыпадкова, камерны хор і інструментальны ансамбль пры ім спецыялізуецца на выкананні яўрэйскіх песень на мовах іўрыт ды ідыш, хаця рэпертуар хору ў цэлым вельмі шырокі і ўключае найскладаныя творы фальклору і прафесійнай музыкі розных народаў і культур, вядома, і ўзоры культуры беларускай.

Кіруюць калектывам людзі захопленыя, сапраўдныя энтузіясты: хормайстар Лізавета Хаскіна, рэжысёр Ірына Сляповіч, харэограф Вольга Балабайка, якая мае багаты досвед працы ў знакамітых "Харошках". Апрацоўкі і аранжыроўкі для калектыву робіць саліст інструментальнага ансамбля Дзмітрый Сляповіч, студэнт Беларускай акадэміі музыкі.

Фармальна калектыў існуе пры СШ N 102 з музычна-харавым ухілам, але яго сапраўдны статус даўно перарос навучальныя межы. Тэатр песні "Сімха" — гэта самабытная мастацкая з'ява, якая не мае аналага ў беларускай музычнай культуры. Між тым, за сем гадоў свайго існавання ён стаў больш шырока вядомы за мяжой, чым на радзіме. Высокае прафесійнае майстэрства выканаўцаў (усе яны — будучыя музыканты), артыстызм і захопленасць творчасцю — уласцівасць сапраўды высокага мастацтва, натхнёную прыгажосць якога здолелі ацаніць слухачы канцэрта, што адбылося нядаўна ў зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

Н. СЦЯПАНСКАЯ

У Мінску адбыўся V Міжнародны кінафестываль краін СНД і Балты "Лістапад-98". Здаецца, ні на адным з "Лістападаў" я не чула столькі добрых слоў пра Беларусь: ціхая, праваслаўная зямля (М. Бурляеў), дзе паважаюць суседзяў і разумеюць іншадумцаў (А. Сурыкава). Асабліва расчуліся расійскія акцёр і рэжысёр Я. Мацвееў, аўтар знакамітай трылогіі "Кахаць па-руску": "Я зразумеў: Беларусь — гэта зялёны луг з прыгожымі белымі журавушкамі. І я рады, што хадзіў па гэтым лузе!" Добры настрой Мацвеева падтрымаў міністр культуры Рэспублікі Беларусь А. Сасноўскі — з гэтага часу расійскія і беларускія кінематаграфісты будуць працаваць разам (падпісана рабочая праграма сумеснай дзейнасці Міністэрства культуры РБ і Дзяржкіно Расіі на 1999—2000 гады ў галіне кінематаграфіі і відэамастацтва). Будуць усе разам хадзіць па тым зялёным лузе...

АСАБЛІВАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА КІНЕМАТОГРАФА

За апошнія тры гады ніводны беларускі фільм не быў адзначаны на "Лістападзе" галоўнымі прызамі. Не зрабіўшы выключэннем і сёлетні. "Маленькі баец" М. Касымавай, які сёлета прадстаўляў на фестывалі Беларусь (у пазаконкурснай праграме кінафесту ўдзельнічала яшчэ адна беларуская карціна — "Забіць

на "Госпадзі, памілуй". Тры гады таму Армения перажыла сапраўдную ваенную блакаду: не было святла, вады, ежы. Малады армянскі рэжысёр В. Чалдранян паспрабаваў занатаваць, адбіць гэты час на стужцы. Атрымалася сумная кінафрэска, фільм-элегія. На пустынных вуліцах Эрвана здымаюць кіно (прыём "фільм у фільме"). Яго першыя кадры сімвалічны: галоўны герой — саракагадовы рэжысёр лупце вярхоўкамі вуліцы любімага горада. Мо каб выратаваць яго ад грахоў, мо каб выгнаць з яго, як з храма, нябачных бесаў —

Міфічныя героі міфічнага "Лістапада"

ліцэдззя В. Марчанкавай), фільм, які раў паглядзець усім журналістам прэзідэнт "Лістапада" Р. Янкоўскі, у рэйтінгах глядачоў і крытыкаў заняў ці не апошняе месца. Летась пасля прэм'еры фільма "Прывітанне, дурні" расійскія кінакрытыкі напісалі сапраўдную эпітафію яго аўтару Э. Разанаву: "Савецкая кінематаграфія панесла страту. Э. Разанаву зрабіў дрэнны фільм". Сёння такую эпітафію я вымушана напісаць і рэжысёру М. Касымавай, эпітафію, якую ўжо да мяне напісалі расійскія калегі (улетку "Маленькі баец" удзельнічаў у фестывалі дзіцячага кіно ў Артаку): "Гэты неядомы прадукт ("Маленькі баец" — В. Б.) можна глядзець толькі аматарам капрафагічнай прозы Уладзіміра Сарокіна, але дзеці да такіх не адносяцца".

Дык за што і навошта змагаецца герой Касымавай? Хлопчык-сірата Васіль (Я. Комлеў) змагаецца за сваё месца пад сонцам. У дзесяцігадовым узросце ён ужо вымушаны зарабляць грошы. Але ж, каб збіраць бутэлькі на Камароўскім кірмашы ці мыць машыны, трэба плаціць гаспадарам пэўных "дзялянак". "Цяжка цяпер зарабіць грошы інтэлігентнаму чалавеку", — скардзіцца бабуля (І. Бандарчук-Скобцава) свайму ўнуку. Матуў амаль дабралоўскага "Эпілога". Бо "маленькіх байцоў" — адсутнасць грошай. Іх лёс — зарабляць гэтыя грошы (а чаму не вучыцца?). Васіль пачынае красці. Аднак хапае і тыдня ў "вясковага" дзеда (Г. Гарбук), каб хлопчык са злодзеем ператварыўся ў новага чалавека. Аўтарскі сімвал нашага часу, калі на экране адзін малы кажа наўздагон другому: "Спачатку я вялічучу цябе, а потым твайго сабаку". Цяпер модна здымаць прыгожых хлопчыкаў з наіўнымі блакітнымі вачамі. Я. Комлеў з такіх. Праўда, у адрозненне ад "казанскага сірата" Мішы Філіпчука, наш сірата не мае таго таленту "жыць" у кінематаграфічнай прасторы. Калі нечакана памірае дзед, на лядчым тварыку героя Комлева толькі вялікія пустыя вочы. Але ж у міміцы дзіцячага твару іншы раз сутнасць карціны. І гэта ўжо пытанне таленту маладога акцёра.

Адным словам, як ні рэкламавалі карціну "вярхі", "нізы" яе не прынялі. "Маленькі баец" не зрабіўся нацыянальным хітом.

А вось новы латышскі фільм Я. Стрэйча "Млын лёсу", які першым у гісторыі незалежнай Латвіі здымаўся на дзяржаўныя грошы, адразу зрабіўся нацыянальнай кінападзеей. Карціну Стрэйча (Стрэйч — аўтар знакамітай стужкі "Тэатр") у Латвіі паглядзела больш людзей, чым "Тытанік"? Нацыянальны латышскі гумар, песні, прыказкі, норавы сучасных бізнесоўцаў і нават колеры (у латышскім кіно пераважае бурштынавы колер) — усё малолася на "творчым млыне" Стрэйча. А ў выніку з'явілася трагікамедыя гісторыя пра чатырох дзівакоў-вандроўнікаў (хворага на рак прафесара, сляпую студэнтку, вясковага блазна-гарманіста, няўдачніка мастака), якія ўцяклі з горада ў вёску спяваць народныя песні. Бо толькі песні (асабліва патрыятычныя) вылецаць хворыя лёгкія прафесара.

Несумненна, "Млын лёсу" — гэта так званы "міжнародны фільм", дзе нацыянальныя асаблівасці стылістыкі і акцёрскай ігры (напрыклад, у латышскім кіно музычнае афармленне пераважае за дыялогаў) супадаюць з сусветнапрынятymi кінематаграфічнымі стандартамі. Нездарма прыз за лепшае выкананне мужчынскай ролі на "Лістападзе-98" атрымаў малады латышскі акцёр А. Скрастыньш, які сыграў прыдуркаватага гарманіста Бэйсіка.

Ігравыя і дакументальныя кадры мяжуюць у фільме армянскага рэжысёра В. Чалдраня-

важыў: "Відаць, кінематограф пачаў "выздарываць". Пасля дэманстрацыі ўсіх "лістападаўскіх" карцін тую ж выснову (толькі ўсур'ёз) зрабілі беларускія кінематаграфісты: нарэшце кіно пазбавілася істарыі, на экране — аніводнага кілера. Аднак баяцца кілераў — у кіно не хадзіць.

Нагадаю, што прыз сімпатый глядачоў на мінулым "Лістападзе" атрымаў фільм А. Балабанава "Брат". Гісторыя юнака Данілы Багрова (С. Бадроў), адзінокага, як і горад (Пецярбург — асаблівы герой у балабанаўскіх фільмах), не спадабалася прафесійнаму журы. Кілер — небяспечны герой. На "Лістападзе-98" крытыкам дыхалася лягчэй, на экране панавалі ўжо іншыя героі: Лапахіны, якія раскаляліся, праўдалюбцы-ветэраны, сентыментальныя камуністы, романтикі-школьнікі, шчаслівыя парадзікі. Умоўныя героі ўмоўнага часу. Героі кінематографа ілюзій.

"Сачыненне да Дня Перамогі", меладраматычны апавед пра трох ветэранаў — "новага рускага" (А. Яфрэмаў), сляпога яўрэя-эмігранта (В. Ціханаў), адданага камуніста (М. Ульянаў) — прыдумаў рэжысёр-троецнік С. Урсуляк. Бо колькі ў тым "сачыненні" недарэч-



мянялаў і прадаўцоў ("новых армянаў"), ад якіх цяпер залежыць яго творчасць. Галасы герояў — горада і рэжысёра — нібыта злучаюцца ў адзіным стогне. Злучаюцца, як старая скрыпка і крывое кола, якіх ажаніў у сваёй майстэрні няшчасны творца.

Сёння "Арменфільм", студыя, якая некалі выпускала пяцьдзесят поўнаметражных фільмаў у год, знаходзіцца ў стане клінічнай смерці (на развіццё кінатворчасці ў год дзяржава выдзяляе толькі 200-250 тысяч долараў). Сёлета нацыянальная кінастудыя "Беларусь-фільм" выпусціла дзесяткі поўнаметражных фільмаў. Аднак, мала ў іх глыбокага аналізу праблем сучаснасці, пераасэнсавання мінулага. Героі новых беларускіх фільмаў: маленькія байцы, кілеры, сентыментальныя кабеты, у якіх ужо пенсія на гарызонце, а яны туды ж, — закахаліся ў маладога (навінка "Беларусь-фільма" — стужка В. Дудзіна "Тры жанчыны і адзін мужчына"). Героі, якім усё роўна ў якой краіне жыць, кахаць, нават забіваюць.

Адзін з герояў фільма Г. Лукшаса "Месяцовая Літва", які носіць сімвалічнае імя Ісус, кажа: "Я буду насіць доўгія валасы, пакуль Літва не будзе свабоднай". Бацькоўскі запавет выконвае і сын. Галоўны лейтматыў фільма Лукшаса гучыць патрыятычна: літоўцы павінны захавацца як самабытная нацыя. Сёлета на "Лістападзе" Літва зноў прадставіла фільм, прысвечаны жудаснаму часу савецкай акупацыі, калі знішчалася нацыянальная мова і культура.

МІФІЧНЫЯ ГЕРОІ

Новы дырэктар кінастудыі "Масфільм" К. Шахназарав ужо паспеў стаціцца. "Абрыдла "чарнуха", давайце меладраму і чаго-небудзь светлага", — кажуць яму ўсе разам. І паасобку: "Слухай, гэта такая лірычная меладрама, такая добрая, светлая, ніводнага матнага слоўца". Шахназарав уяўляе, што з гэтага можа атрымацца: "Ад сляняных, "добрых" карцін проста нудзіць".

Пасля паказу першых конкурсных фільмаў кінафестывалю "Лістапад-98" падумалася: няўжо будуць дэманстравацца толькі "добрыя і светлыя" стужкі? Прынамсі, было спадзяванне на фестывалі ўбачыць новую карціну А. Балабанава "Пра вырадкаў і людзей", дэбютную, эксперыментальную стужку А. Башырава "Жалезная пята алігархія". На святочным адкрыцці "Лістапада-98" знакаміты расійскі прадзюсер М. Рудзінштэйн, глядзячы на шылдчакі з надпісам "Но-Шпа" (генеральны спонсар фестывалю — кампанія "SANOFI", вытворца прэпараты "Но-Шпа"), іранічна заў-

насяць і памылак?! Спачатку сюжэт роўны: напярэдадні свята Перамогі сустракаюцца сябры-франтавікі — п'юць гарэлку, маршыруюць па Краснай плошчы. Але паступова час сённяшні трансфармуецца ў час міфічны, усё заблытваецца: з'яўляюцца казачныя "пракурорская" і "генеральская" мафіі, ушанаваныя ветэраны НКВС, якія цяпер дапамагаюць былым ворагам. Хаатычнасць фэбульных перыпетый стамляе.

Фільм Урсуляка некаторыя параўноўваюць з "Беларускім вакзалам". Лухта! Героі "Беларускага вакзала" ўвесь час згадваюць вайну, героі Урсуляка — амаль ніколі. Яны — героі нашага часу, нашых дэманстрацый і палітычных пераваротаў. Таму апошняе сцэна, калі няшчасныя ветэраны ляцяць на ўкрадзеным пасажырскім самалёце ў лепшае жыццё (усё роўна, які героі разанавскіх "Нябес запаветных"), здаецца непраўдападобнай і банальнай.

Галоўная ідэя фільма А. Сурыкавай "Дзеці панядзелка" гучыць па-чэхаўску: прышоў час не знішчаць, а аднаўляць сады. "Новы рускі" па прозвішчы Мядзьякін (І. Скляр) вырашыў аднавіць знішчаны яблыневы сад. "Трэба, каб і нашым дзецям было дзе траціць цягліваць", — разважае Мядзьякін, абняўшы за плечы сваю жонку — наіўную, вясковую мадонну (І. Розанова). Ператварыўшыся ў новага чалавека, у новага Лапахіна, герой знаходзіць выратаванне на казачным востраве каханая. На дзіўным востраве, які малое ружовае фантазія А. Сурыкавай. Бо нармальнаму чалавеку зразумела: у бескарыснае каханне "новых рускіх" вераць толькі прывічныяныя прапалушкі, а ў тым расійскім мястэчку, куды прыехаў расчараваны бізнесовец Мядзьякін, за бутэльку гарэлкі ды за грошы (бо заробак выдаюць піратэхнічнымі сродкамі) адзіцэля мужыкі і бабы знішчаць і яблыневы сад.

Міфічнымі падаліся мне і галоўныя героі фільма С. Сарокіна "Таталітарны раман" (карціна атрымала на "Лістападзе-98" прыз за лепшую рэжысуру). У сімвалічны 1968 год на імгненне сустрэліся людзі з розных светаў: беглы маскоўскі дысідэнт і "саўковая" правінцыялка, якая шчыра верыць у ідэалогію хлусні. Адраду згадаўся фільм К. Занусі "Год спакойнага сонца" (у 1984 годзе карціна атрымала прыз за лепшую рэжысуру на Венецыянскім кінафестывалі), дзе трагізм таталітарнага рамана амерыканскага салдата і беднай полькі ў глыбейшых дэталях, жэстах, словах.

Думаю, рабіць выснову, што кіно выздараўлівае, заўчасна. Мяне здзіўляюць рэжысёры, упэўненыя, што іх наіўныя героі сёння падабаюцца. На "Лістападзе-98" прыз сімпатый

гледачоў атрымала стужка В. Тадароўскага "Краіна глухіх", карціна, дзе ў вобразе сімпатычнай глухой Яі адрадіўся герой "Брата". Іронія лёсу? Хутчэй — заканамернасць, бо кілер Даніла Багроў і глухая Яя — сапраўдныя героі нашага часу. Блізкія, зразумелыя сучаснаму гледачу хваравітасцю сваіх учынкаў. І сваімі "крылатымі" марамі.

Новыя фільмы Пётры і Валерыя Тадароўскіх — "Рэтра ўтраіх" і "Краіна глухіх" — на "Лістападзе" паказвалі ў адзін дзень. Цяжка было не заўважыць, што абедзве карціны аб'ядноўвае адзіная тэма — любоўны трохкутнік.

У фільме П. Тадароўскага "Рэтра ўтраіх" (рымей на фільм А. Рома "Трэцяя Мяшчанская") трохкутнік складаюць падмануты муж (Я. Сідзіхін), няверная жонка (А. Якаўлева) і сябра мужа (С. Макавецкі). І ўсе трое спрабуюць жыць разам (!). "Наша гераіня мае адразу двух мужоў. Здаецца, гэта някепскі расклад", — заўважыла М. Тадароўская, прадзюсер "Рэтра ўтраіх". Адзначу: някепскі ў карціне і акцёрскі расклад. Праўда, Макавецкі зноў сыграў добрага няўдачлівага героя з "Патрыятычнай камедыі" Хаціненкі, а вось Сідзіхін — героя новага амплуа, "з ватымі рукамі і мазгамі". Вясёлая, рамантычная і вельмі прыгожая стужка Тадароўскага (Беларускі саюз мастакоў прысудзіў карціне прыз за апэратарскую работу) — для сямейнага (утраіх) прагляду.

Любоўны трохкутнік малодшага Тадароўскага крыху іншы: глухая стрыптызёрка Яя (Д. Корзун), падобная да анёла Рыта (Ч. Хаматава) і яе палюбоўнік Алёша (М. Цюнін). Яі і Рыце сімвалічна адпяваюць супрацьлеглыя колеры. "Ты — чорная, а я — белая", — кажа Рыта. У далёкай Краіне глухіх, дзе марыць апынуцца Яя, ёсць усё: і сонца, і мора, і пальмы, і нават грошы ("ты глуміцца — табе даюць"). Няма толькі мужчын. Гераіня выключнае іх са свайго жыцця. Дзяўчаты спрабуюць жыць удваіх (пра фільм В. Тадароўскага можна прачытаць у "ЛіМе" за дзевятага кастрычніка 1998 года). Палкасці, зратычнасці А. Якаўлевай, якая стварае ў фільме "Рэтра ўтраіх" асаблівы настрой, у карціне В. Тадароўскага супрацьстаіць халодная прыгажосць рускай М. Дытрых — Д. Корзун, якой на "Лістападзе-98" аддалі прыз за лепшае выкананне жаночай ролі.

МІФІЧНЫЯ РЭЖЫСЁРЫ

"Я не чакаю здзіўлення ні перад адным фільмам. І ведаю адно: здымаць трэба менш. І нямногіх", — упэўнены сёння рэжысёр Р. Балаян. Калі я глядзела новы фільм Р. Балаяна "Два месяцы, тры сонцы" (папярэдні — "Першае каханне" быў зроблены два гады таму), мне здавалася, што рэжысёр зрабіў яго, каб не забыцца на ўласны рэжысёрскі почырк, на характары сваіх былых герояў (звычайна — паглыбленыя ў сябе інтэлігентаў). Абыякавы настрой Балаяна перадаваўся з экрана: нібыта ў дрымоце я сачыла за духоўнымі пакутамі галоўнага героя, рускага чачэна, вучонага (У. Машкоў), які вырашае гамлетаўскія пытанні: забіць ці не забіць, ненавідзець ці дараваць забойцу брата? І зноў сны, і зноў каханне. Я чакала здзіўлення ад фільма Балаяна. Аднак цяпер ведаю адно: глядзець на экран трэба менш. І на нямногіх.

Напэўна, самая гучная сёлётная кінатрагедыя — прывал на Канскім фестывалі фільма А. Германа "Хрусталёў, машыну!", карціны, якую рэжысёр здымаў амаль дзевяць гадоў. Крыўдна майстру, разумею. "Хрусталёў..." — гэта фільм будучага", — супакойвалі Германа адны. Другія ацэньвалі больш жорстка: калі няма творчай патэнцыі, дык навошта здымаць.

"У кожнага рэжысёра свой тэрмін, свая мяжа", — лічыць К. Шахназараў. І, як любіць творца, баіцца таго часу, калі натхненне знікне назаўсёды. Можна, таму ў Шахназарава і з'явілася жаданне памяціць у адным фільме дзевяць іншых невялікіх стужак, дзевяць жыццёвых гісторый. У новым фільме Шахназарава "Дзень поўні" вялікая колькасць персанажаў: рэжысёры, статысты на кінастудыі, бізнесоўцы, кілеры, генералы, музыканты, сабакі і г. д. Ёсць і канкрэтная гістарычная асоба — А. Пушкін. Камера апэратара, як нябачнае вока, падглядае за людзьмі. А дзе людзі — там лёсы, успаміны, пачуцці. І ўсе яны складаюць адзіны ланцужок, адзіны круг жыцця. "Дзень поўні" — ігравае карціна, але ні пэўнага сюжэта, ні дыялога у ёй няма. Па сутнасці, гэта павінна была быць дакументальная стужка. Шахназараў сыграў жыццё.

...А беларускія кінематаграфісты — фестываль. Сёлета "Лістапад" зрабіўся даўжэйшым на два дні. Калі ў 1996 годзе конкурсную праграму фестывалю складалі толькі адзінаццаць стужак, то ў 1998 іх было ўжо восемнаццаць. Крок уперад? Можна быць. Але на юбілейным "Лістападзе-98" не адчувалася святочнай атмасферы (папярэдні настрой сансавалі хамства на прэс-канферэнцыях, складанасці з акрэдытацыяй, ненадрыхтаванасць аркамітэта). "Лістапад" па-ранейшаму падзея месцячковая, кожны год — адны і тыя ж твары: М. Рудзіншэйн, А. Янкоўскі, Я. Мацвееў, М. Бурляеў. Можна, надышоў час нешта змяніць?

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

Тры дзеі, два антракты, тры гадзіны сцэнічнага дзеяння, — прытым, што на самой сцэне працуюць раўналеткі гледачоў (узростам ад дзевяці да дванаццаці)? Безумоўны поспех апошняй мінскай прэм'еры мае шмат складнікаў і некалькі тлумачэнняў.

"Маленькі лорд Фаўнтлярой" (1896) Фрэнсіс Бернет (1849—1924), вядомы не аднаму пакаленню англамоўных і рускамоўных чытачоў, працягвае сваю адметную, цяпер ужо — сцэнічную гісторыю ў Рэспубліканскім тэатры юнага гледача рупнасцю рэжысёра Андрэя Андросіка, мастацкага кіраўніка тэатра.

— Андрэй Фёдаравіч, пра спектакль, чыя прэм'ера прыпала на сёлётні лістапад, мы размаўлялі ўжо гады два таму. Вы доўга апекаваліся маскоўскім калегам Шыйко і ягонымі "Шчаслівымі жабракамі" на тыгаўскай сцэне, па-свойму забяспечваючы поспех спектакля паводле Карла

цераганне ад непажаданае цяжарнасці і да т.п. гучаць цяпер рашуча, цвёрда і надта часта. Так часта, што з імі ўжо асвойталіся, як з шумам за вокнамі. Праблема нашага тэатра — чалавек, дзіця. Дзіця са сваім светам, дзіця, чыю душу трэба аберагаць, а пачуцці — выхоўваць. Так аберагаць ды

Абранне саюзнікаў: дзяцей, падыходаў, кніг

Гоцы, вы аднаўлялі й дасканалі бягучы тыгаўскі рэпертуар, і "Маленькі лорд..." мусіў наступіць у час і сцэнічнае прасторы наспелым, набалелым тэатральным праблемам. Але ўдзячная ўвага дзіцячае залы на прэм'еры, здаецца, мусіла б скампенсаваць вам усе побытавыя неспрымнасці...

— Вярнуць сучасным дзецям нейкія духоўныя каштоўнасці, якія былі блізкія іхнім бацькам, дзядам, — вартая ідэя, як мяркуеце? У маім дзяцінстве, памятаю, знаходзіліся кніжкі, якія чыталі ўсёй сям'ёй і якія вызначалі настрой або зносіны між сямейнікамі на нейкі час. У Расіі, дарэчы, ёсць цэлая праграма выдання падобных, — адметных дзіцячых кніг, вядомых шмат у якіх краінах і шмат якім пакаленням. Распачыналася, ведаю, і ў Беларусі серыя "Скарбы сусветнай дзіцячай літаратуры", ды пасля дзвюх-трох кніжак справа спынілася. "Маленькі лорд Фаўнтлярой" якраз з тых вартых кніг, якіх нашы дзеці не толькі не чытаюць, — нават не ведаюць. Інсцэніроўку я знайшоў у Маскве, у Цэнтральным дзіцячым тэатры, калі зрабіўся мастацкім кіраўніком ТЮГА і засяродзіўся на пошуку літаратуры, адпаведнай маёй мастацкай праграме. Здаецца, што па ўзроўні кніга Бернет якраз адпавядае лепшым прапановам ТЮГА, — напрыклад, спектаклю "Стваральніца цуду", аднаму з найлепшых і паводле эстэтычных якасцяў, і паводле глядацкага разумення.

— А што за праграма, якую вы прынялі для сябе, стаўшы на чале дзіцячага тэатра?

— Перадусім яна датычыць самой арганізацыі тэатра. Я хачу, каб ТЮГ наведвалі дзеці, падлеткі, юнакі... з бацькамі. Я хачу пазбыцца комплексу тыгаўскае непаўнаважнасці, набытага яшчэ за савецкім часам. Грошы, сродкі, уліванні ў труп мусяць адпавядаць мастацкай мэце — стварэнню Нацыянальнага дзіцячага тэатра. З адпаведным узроўнем сцэнічных прапаноў, культураю і да т.п. Трэба, выбачайце, абвясціць гораду пра дзіцячы тэатр, трэба адкрыць яго для гараджан. ТЮГ мусіць працаваць увечары, хоць і не штодня, тыгаўская каса мусіць быць адчыненаю (а часам у гэтым няма патрэбы, бо ўсе квітки разабраныя па школах). Мусяць з'явіцца людзі, якія разумеюць: дзеця цяпер жывецца цяжка, скрутна, яны часта кінутыя, адрынутыя, не атрымліваюць самага патрэбнага. Мусяць з'явіцца тыя, хто без гучных слоў разумее згубнасць, трагічнасць такога становішча і трагічнасць будучыні, якая наступіла б такому становішчу. Спакайная такая людзі знаходзяцца. Яны і толькі яны здатныя змяніць ды пераўтварыць нешта. Скажам, паглядзець добры спектакль і раскажаць пра яго адпаведна зацікаўленым людзям...

— А што ўяўляе сабою эстэтычная частка вашай праграмы?

— Да ўсяго — сапраўдную, вартую літаратуру. Каб не чуць нешта нахштал "пастаўце спектакль пра тое, як нядобра ўжываць наркатыкі". Не хачу — пра наркатыкі. Хачу — пра маленькага лорда. Упэўнены, што перажываць за яго не менш важна, чым змагацца з наркатыкамі. Мне здаецца, што страшныя словы пра наркатыкі, СНІД, зас-

выхоўваць, каб дзіця само абераглося ад наркатыкаў. Бо спектаклі, апанаваныя любоўю з названых праблемаў, чамусьці заўжды атрымліваюцца малаэстэтычнымі і не ўплываюць на рашэнне праблем. Натуральна, на забароненыя, на далікатныя тэмы размаўляць можна і трэба. Але тое мусіць быць размова асаблівай ступені даверу, асаблівай далікатнасці. А так размаўляць умеюць рэдкія людзі. Як правіла, рэдкага пераканання: калі ў нас ёсць дзеці, дык мы можам і абавязаны не толькі вучыць іх, але і ад іх вучыцца. Дзеці, адчуваючы падобнае стаўленне да сябе, па-іншаму вызначаюць сваю адказнасць, адкрытасць, дабрату.

— Праблема часу — разбурэнне або нестварэнне сям'і. Ставіць пра гэта спектакль? Стары граф Дарынкур намаганнямі адваката Хэвішама дазнаецца, што ў далёкай Амерыцы ў яго ёсць унук, Седрык Эррал, нашчадак, які пасля смерці старога графа мае права зрабіцца лордам і спадкаемцам замка й земляў. Але ваш "Маленькі лорд..." якраз пра тое, як збіраецца аднаўляцца сям'я і колькі трэба высілкаў, каб яна сабралася!

— І як гэта важна, каб яна сабралася! Які сэнс гэта можа надаць жыццю! Я ставіў спектакль пра тое, як жыве на свеце чалавек, які зняверыўся, страціў сэнс жыцця, зрабіўся жорсткім, нецярплым. Як жыве хлопчык, які сваёй верай і любоўю здолеў усё расставіць на свае месцы. Як з'явілася святло ў жыцці, як вынікнуў з жыцця сэнс!

— Раптоўна гнуткім, далікатным, то зацята-падазронным, то трагічна-высакародным выявіўся Анатоль Жук у ролі графа Дарынкура. Гарэзлівай, дасціпнай і абаяльнай... жанчынай выйшла на сцэну Вера Кавалерава ў ролі лэдзі Лорыдэйл, — зразумейце правільна, як публіка бачыла ўсё больш у ролях хлопчыкаў. Скарыла сваёю жаноцкасцю Таццяна Жданова, па ролі — маці Седрыка.

— На рэпетыцыях я казаў пра тое, што ў гэтым спектаклі мы ўсе мусім быць крыху дзецьмі, — дзеянне ў "Маленькім лордзе..." будзеца на прычыпах дзіцячай гульні. Хобс (абаяльны Міхал Пятроў) ды Дзік, дарослыя прыцэлі Седрыка, адвакат Хэвішам (Аляксандр Палазкоў), які даведаўся пра амерыканскага нашчадка і спакусіў суровага графа яго адшукаць, нават сам граф Дарынкур, — персанажы, якія ў трактоўцы акцёраў намагаюцца абудзіць у сабе тое лепшае, што засталася з дзяцінства. Магчыма, гэта і ёсць самы лепшы спосаб зносіцца з дзецьмі ў зале.

— У зале ўважліва слухаюць тэкст, — і адчуваюць, нягледзячы на выдаткі тыгаўскай акустыкі, адчуваюць, дакладна, не губляючы аніводнай ніткі дзеяння ад самага пачатку, калі водгулле навалніцы гуляе ў пуставатым графскім замку, палюхае графскіх наведнікаў...

— Хацелася зрабіць гэтакі склеп, дзе ўсё адгукаецца рэхам, але ўсё — мёртвае. І разумнік Хэвішам, даведаўшыся пра графскага ўнука ў Амерыцы, распачынае сваю інтрыгу, нібы ідзе ў заклад на дабрабыт графства ды душэўны спакой графа. Ён унушае Дарынкуру пра вяртанне хлопчыка, пра з'яўленне ўнука, — унушае ідэю аднаўлення сям'і.

— Адкуль жа з'явіліся хлопчыкі ўжо ў самім спектаклі (ён мае два складывы выканаўцаў?) Якім чынам іх з'яўленне падтрымала вашу эстэтычную праграму? Дзеці і жывёлы, як вядома з класікі рэжысуры, — забаронены прыём на сцэне, але ў "Маленькім лордзе..." ніякая травесці не надала б існасці, праўдзівасці нашаму глядацкаму перажыванню, як і любіць фальш выканаўцы-хлопчыка...

— Адзін з гэтых маленькіх цудаў, Мікіту Гузоўскага, мне падарылі ў тэлевізійнай дзіцячай студыі, якую вядзе Таццяна Кіракова. Другі цуд, — на імя і прозвішча Дзяніс Мітніцкі — я ўбачыў на нейкім конкурсе дзіцячых калектываў. Калі распачынаў работу, дарэчы, запысаў сабе пра маленькага лорда: князь Мышкін, толькі маленькі. Па

нейкай увазе да чалавека, па ўменні пачуць яго, стаць на ягоны бок або на ягоны пункт гледжання... Калі б не знайшлося хлопчыка, я б не браўся за спектакль: хлопчык на сцэне вызначае меру глядацкага даверу. Дзеці ўспрымаюць спектакль ("Доўгі спектакль!" — наракаюць дарослыя) яшчэ і таму, што на сцэне — свой! Не цётхна-травесці, а хлопчанё. Я вельмі непакоіўся за сваіх хлопчукоў, асабліва пасля таго, як мне давялі, што тры сцэнічныя гадзіны — не эпизод у кіно. Рызыка, як бачыце, апраўдалася. Шчыра вам скажу: самае дарогае, што ў мяне ёсць, — гэта мае хлопчыкі.

— Разам з хлопчыкамі тыгаўцы яшчэ раз давялі пра магчымасці... баўлення часу ў тэатры, а не ў кампаніі з наркатыкамі. Давялі добразычліва, абачліва, на ўзор беларускім мас-медыя, дзе пра далікатныя рэчы ўзялі моду казаць прасякавата, нахабна-абыхава, у лоб.

— У нас іншыя, прабачце, адмычкі павінны быць, іншыя падыходы да людзей. Іх трэба браць у саюзнікі, калі намагаешся зрабіць штосьці. Я перад усімі ўзяў сабе ў саюзнікі двух хлопчукоў. Хацеў, каб яны мне паверылі. І яны працавалі, — дай Божа кожнаму з акцёраў так працаваць. Так, я клапаціўся, каб ніхто не пакрыўдзіў маіх хлопчыкаў. (Адзін з іх цяпер захварэў — цяжка, на цукровы дыябет; як бы я хацеў спадзявацца, што гэта — узроставае...) Я казаў акцёрам: калі ў нас працуюць дзеці, гэта мусіць надаць рабоце дадатковага святла — стаўлення да дзіцяці. Нам павінна хапіць усяго чалавечага, мы мусім падцягнуцца; няможна не рыхтавацца да рэпетыцыі, сварыцца, займацца тэатральным побытам ля сцэны. І той з акцёраў, хто падпарадкаваўся такому закону, значна выйграў у сцэнічных зносінах.

— Андрэй Фёдаравіч! У звязку з вашай тыгаўскай праграмай у мору павячыць на нашых сцэнах герояў Клайва Льюіса, Толкіна, Льюіса Кэрала, Аскара Уайльда, Талстога, Караткевіча... Ці па сілах аднаму ТЮГу хоць што ўвасобіць з пералічанага ды з таго, што маецца на ўвазе? Мо трэба мацаваць саюз з іншымі беларускімі сцэнамі? Сёння важна ўдакладніць прадметы нашай мастацкай гутаркі, пытанні "пра што і на што апавядаць са сцэны". Сёння тэатру важна вызначыцца з літаратурай (чытайце — драматургіяй), той важкай, вялікай, уплывовай, якая падтрымае нават там, дзе схібіць акцёр або рэжысёр. З літаратурай у такім звязку з тэатрам, які б раптоўна пацвердзіў ісціны, вядомыя з дзяцінства ды змусіў бы даць ім шчырае веры.

— Лепшыя хвіліны майго жыцця былі звязаны з тым, што я са сваёй дачкой, а потым з унукам чытаў кніжку, глядзеў фільм, і мы абодва плакалі. Няхай у гэты момант мы не казалі адно аднаму ні слова, — такое не забываецца. Маё сённяшняе быццё мае нефармальны характар... усвядомленага жадання паспех нешта зрабіць там, дзе гэта найбольш важна. У дзіцячым тэатры. Для дзяцей.

З Андрэем АНДРОСІКАМ гутарыла Жана ЛАШКЕВІЧ



Воблікам паэта народжана



ПАМ'ЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДІЯ

Вядома, што даведчаная літаратура жыве доўга і з'яўляецца самай чытальнай. Свайго роду збор помнікаў, дасягненняў агульначалавечай культуры — кніга "Памятники всемирного наследия", якая выйшла ў выдавецтве "Беларуская Энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі.

Як прызнаецца аўтар гэтай кнігі, кандыдат гістарычных навук В. Кісель, думка аб стварэнні аднатомніка ўзнікла падчас працы над асобнымі тамамі 18-томнай энцыклапедыі. Захацелася сабраць у адно цэлае "цуды свету" мінулага і сучаснага, і каб было цікава людзям усіх узростаў. Шматтомныя выданні і манатрафі, якія існуюць у продажы і бібліятэках, абмежаваны бар'ерамі задач чыстай навукі. Турыстычныя даведнікі па асобных краінах, як правіла, адзначаюцца прастатой агляду.

Кніга "Памятники всемирного наследия" падрыхтавана на аснове аб'ектаў Спісу сусветных культурнай і прыроднай спадчыны чалавецтва, які складае ЮНЕСКА з пачатку 1970-х гг. Чытач знойдзе цікавыя звесткі аб захаваных рэштках чалавечых цывілізацый мінулага, нацыянальных грамадзянскіх і рэлігійных святынях, гістарычных цэнтрах слаўтых гарадоў, унікальных архітэктурных ансамблях і асобных помніках дойлідства. Ёсць там і апісанні шэдэўраў мастацтва сусветнага значэння, звесткі аб нацыянальных парках, запаведніках і цудоўных ландшафтах, традыцыйным ладзе жыцця, геаграфічных паняццях геалогіі, гісторыі, культуры і г.д.

У кнізе змешчана каля 300 артыкулаў аб названых помніках (а ўсяго іх налічваецца на сённяшні дзень больш 500). Назвы краін, на тэрыторыі якіх яны знаходзяцца, размешчаны ў алфавітным парадку. Кніга цудоўна ілюстравана, напісана навукова-папулярнай мовай. Мяркуюцца, што яна будзе карыснай для выкладчыкаў, студэнтаў, вучняў, турыстаў, для кожнага, хто любіць нязведанае і хоча больш даведацца аб ім, хто марыць аб падарожжах і падарожнічае.

Кніга выклікае цікавасць не толькі да унікальных культурных і прыродных аб'ектаў свету, але, спадзяёмся, будзе спрыяць абуджэнню цікавасці да асаблівых каранёў, усведамленню неабходнасці абароны прыроднага асяроддзя як агульнага.

Галія ФАТЫХАВА

"Беларуская хатка" ў Мар'інай Горцы

"Беларуская хатка" — такую назву атрымала створанае нядаўна Мар'інагорскае культурна-асветніцкае таварыства. Сярод яго першапачатковых задач — адроджэнне і пашырэнне ўплыву беларускай культуры на выхаванне грамадскай думкі.

Ініцыятары стварэння таварыства імкнуцца арганізоўваць гурткі, клубы па інтарэсах, творчыя майстэрні, плануюць правядзенне вечарын, канцэртаў, семінараў, наладжваць шырокую турыстычна-экскурсійную дзейнасць.

Найперш — на Пухаўшчыне.

М. СЛАБАДСКІ

Спалучанасць з Адамам Міцкевічам, яна заўсёды і спалучанасць з большым, шырэйшым, агульнакультурным, агульнанацыянальным і агульначалавечым. Вершы пра Адама Міцкевіча — гэта неўміручая ўвага да яго, цікавасць да драм і трагічнасць яго жыцця, да жыццёвага чыну-подзвігу і духоўных узлётаў — у любові да Радзімы, да яе блізкай і далёкай гісторыі, да яе прыроды. І таму ў нізцы засуседнічалі вершы пра Рым Я. Івашкевіча і пра бытавыя рэаліі ("Пісьмовы стол Міцкевіча" С. Балінскага) з вершамі Я. Леханя пра пакуты і смерць А. Міцкевіча. І — напэўна — хораша дапаўняе іх верш Л. Левіна пра любоў Міцкевіча да музыкі Шапэна, і А. Мендзыхэцкага, які так нечакана падагульняе сонм прыжыццёвых наветаў на вялікага паэта, які сваёй сутнасцю ўсё і ўсіх перамагае.

І хто сказаў, што літаратура не нараджае літаратуру, мастацтва не нараджае мастацтва! Нараджалі і нараджаюць! І ніякі тут не адрыв ад жыцця, ніякая не літаратуршчына, — ад жывога вобліка паэта — жывое слова яго нашчадкаў, у пацвярджэнне слоў Андрэ Мальро: паэзія нараджае паэзію!

Ян ЛЕХАНЬ

Спакутаваны Міцкевіч

На Сене збздзяўшыся з ранняга рана,
Чамару здымаў з плечукоў ён марудна,
На ложка прылэг. Не стары, каб занудны,
Ды вельмі спакутаваны, змардаваны.

Не мары яго ўраз прыспалі, змарылі,
Ды ўбачыў над возерам срэбным альтанку,
І водар акацыяў белых світанку
Спываў на цень лёгкіх сукенкі Марылі.

Вышэптвалі вусны:
"Любоў нам — надарма,
Між намі азёр, мораў не намінаеш,
Днём помніш ты бітвы і ўсіх камандармаў,
А вочы прымружыш, мяне ўспамінаеш".

1944

Смерць Міцкевіча

Прышоўшым загад браць,
як кожнага разу,
Шлях перапыніла нябожчыкаў стража
І мова: "Вашых мы просьбаў не уважым,
Бо ён памірае ад страшнай заразы".

І тыя заплакалі ўраз, нібы дзеці,
Шапталі спалохана: "Цёмна як, цёмна!..
То ж поўня, якая Стамбулу свеціць,
Якая ж інакшая, чым з па-над Нёмна!.."

А ён той жа хвіляў думаў: "Як блізка!..
То ж песня чуваць з-над маёй калыскі,
То ж бачу лілеі, то ж Свіцязі тоні,
Яшчэ б міг адзін, іх крапуў бы далонню".

1954

Юзаф ВІТЛІН

Калядная песня пра Адама Міцкевіча

І Табе і Яму нема
Над калыскай ззяла зорка Віфліема.

Поўныя хвалы,
Англы яго бераглі, аслы і лагодныя валы.

Маці-Дзівіца спявала над Дзіцем у яслях,
Цябе ж калыхала Вілія ў струменных ясных.

Тры мудрыя каралі неслі яму
з накланамі дары,
Табе ў падарунак Радзіму
забралі таксама тры.

Міро, кадзіла, золата —
для сына Панны Марыі,
Сібір, кайданы, шыбеніцы —
для ляскай швіі.

Ён грахі свету адкупляў на крыжы ў Ерусаліме,
Ты, на чужыне ўмершы, польскі Пілігрыме.

На трэці дзень ён уваскрос,
і Слова целама стала,
Ты з мёртвых не ўставаў,
ды слова тваё ўсцяж не памірала.

Ён — Бог, Ты — чалавек, і Ты,
і Ён цярпелі за мільёны,
Сёння — не боскі, а людскі боль
усім нам бласлаўлены.

І Ён і Ты — абодва Вы —
вучылі Ведзе невымоўнай.

Любіць вучыў збавіцель,
як любіў настаўнік той,
Настаўнік небагаты з Коўні.
1924

Станіслаў БАЛІНСКІ

Пісьмовы стол Міцкевіча

Агонь світануў патайна,
бы ў страфе балады.
Гадзіннік яму ў адказ стрэлкамі,
што задрыжалі І, як вятрак крыламі,
толькі ж зваротным ладам,
Залапаталі, пабеглі ды — раптоўна сталі.

Тут і пачатак аповесці маёй зімовай.

Вечар. Стогадовай далечы.
Імлісты. Вільготны.
З акна, пры якім сядзіць
нейкі пан самотны,
Вулку відно пакручастую,
газоўку-ліхтарню

І над вітрынай skleпика —
надпіс бяздарны.

Пад падваротняй хтось прадае
печаныя каштаны.
Фіякр праехаў якісьці
ў сіваватых туманы.

У пакоі Міцкевіча — ціхі, ціхі вечар.
Шалясціць гадзіннік,
пакалыхваецца свечка,
І вядзе, вядзе пярэ шапатліваю гамонку
І кожнай любімай
"Пана Тадэвуша" старонкай.

Станьма ж на пальчыкі, зірніма памалу,
Што піша? А піша якраз:
"...гэта рэха грала".

Спыніўся раптам. І голаў кулакамі двума
Падпёр, нібы ў Літву ўзіраўся, якой няма.
Ціш. Не палохайма ж відмаў...
Ён, можа, той хвіляў
вось сасніць Марылю...

Га?! Не Адынец здаля па-сяброўску
пяе штосьці —
З той яго, ах, яго анёльскае маладосці.
Галаву падымае. Наслухоўвае.

Божа вялікі!
Рэха песні ўторыць: "Прэч... прэч, суме!
Хто, хто цябе клікаў?.."

А пры тосце: "П'ямо,
п'ямо ўсе здароўе Адама!"
Па пярэ зноў сьгае, усміхаецца смутна,
І вырушае зноўку ў шлях, у той самы,
Слухаючы даўнія філарэцкія лютні.

Свечкі дзве, стол стары,
пярэ ў руцэ, што замлела...
Мала гэтак. А сонца, нібы зноў ацалела.
1940

Леапольд ЛЕВІН

Міцкевіч слухае Шапэна

Гаснуць і ўспыхваюць твары
ў шэрым паўзмроку,
Паблеклае, нурыцца ва ўспамінах вока,
І сэрцы сціскаюцца
ў дум вар'яцкіх палоне, —
Ды бліснулі клавшы, пасвятлела ў салоне.
І Фрыдрык руку падымае і вочы —
на ноты, —
Вада ў бераг плюснула?
Зашалясцела лістота?
Ці стрэл бэльведэрскай грывнуў
раптам у залі?
Як радасць, адзін гук,
а іншыя гукі — жалем.

То горка ў душы тых, хто слухае,
то найсалодзей.
Амузыка, музыка! Чарадзеіць, дый годзе!
Акамянелі ўсе чыста. Ды чуе Міцкевіч:
Птах шугануў — пералётае
з дрэва на дрэва,

Рэй маладая з дружбай вядзе
ў гучным танцы,
Бароняць рэдут гарнізонныя паўстанцы...
Са слухачоў Ён адзін далонню
затульвае вочы, —

Няўжо збаяўся:
вупыр з-пад паўека скочыць
І сварбу іх тхненнем
асуджальным атруціць?!

Галаву хавае ў сплёт рук,
бы ў зялёнай руцэ,
Разжалены, слухае прагна,
і ўжо з-пад паўека,

Блакітнеючы,
у зеляніну выплываюць рэкі —
І першая з першым узлётам,
першым упадкам...
Чутны галасы — каханай, сяброў,
маткі, хорам

Чутно, дубу дуб, возера возеру.
Уздыханні перадаюць літвінскага бору,
І, бачыць, вечер падгоньвае пагоркі
І воз, у драбінах снапы, плён горкі...
Які б клавідор сэрца абмыў так кроўю
І край, што заўжды быў для яго,
як здароўе?!

Са скрухай воч шэрых, на душы — ураганы,
Ці ў шум Парыжжа, заганны і незганны,
Ці ў рамантычныя вулкі яго і бульвары,
Ці ў падковенскія выходзіць
ён яры і мары?

І то не ліхтары ўспыхнулі,
светаянскія жукі,
І раптам балеснае альсенеце: "Чужакі!
Краіну бацькоў нельга пакідаць пікому!
Скрозь нагоняць галасы

бацькоўскага дому!
Безабароннага, успаміны асочаць,
Чорным штандарам распачы шумнуць
у вочы..."

Вось-вось, — як жа далёка!..
на французскіх гоняч
Знаёмых дрэвы, лісця шум зялёны,
Парыж квітнее, почка зоры паліць,
Знаёмых з маленства, і нёмнавая хваля
Вось, вась на бераг Сены грыву ўздыме...

— Чаго плачаш ты, Адаме?..
Плача. Ён — на Радзіме.
1981

Артур МЕНДЗЫЖЭЦКІ

Адам Міцкевіч

"Хваліцель портэру і брудэршафту..."
"Паборнік феадальнага ладу..."
"Любічычкі езуітаў..."
"Прагаві варварскую пнявісць да раз-
віцця грамадскай думкі ў Айчыне".
"Самаздаволенасць і пыха — адзіныя
пабуджальнікі ягонай душы"
"Увесь у фальшы і слабінне"
"Адрокся ад уласнага генія..."
"Не верыць у сябе..."
"Не хоча быць сабой..."

Як бачылі цябе, так пра цябе пісалі.
1970

"Сказы ў двукоссях — цытаты з друкаваных
матэрыялаў 1836—1845 годаў, якія былі
накіраваны супраць Адама Міцкевіча.

Яраслаў ІВАШКЕВІЧ

Міцкевіч у Рыме (1830)

Якімі ж чужымі сталі рудыя муры Рыма
Калі голас адтуль прычмаўся
Едзьма нехта нас кліча

Арнаментамі непатрэбшчыны
Пакручастыя кіпарысы
Разлапушаныя піні

Не да пакавання куфраў
Чапрак і посах
Гэтага хопіць

І кабет марны лямант
Тупнуць чобатам і ісці
У тамты бок

А там клічуць
Волі волі
Яшчэ Польшча не

Ісці туды дзе змагаюцца
Няхай не кажуць
Што Польшча існуе без мяне

А Польшча існуе без мяне
1970

Ёсць рэчы, якія ва ўсе часы называліся аднолькава.
С. АЛЕКСІЕВІЧ

Не так даўно газета "Советская Белоруссия" змясціла на сваіх старонках матэрыял "Вы мне интересны и надеюсь, что это взаимно". Жаданне пазнаёміцца выказвала новая супрацоўніца выдання Людміла Маслюкова. Пры гэтым досыць цям'яна расказвала пра сябе і ўсё болей жадала перавесці гутарку на іншую тэму. Было спадзяванне, што больш падрабязна пра ўласную асобу яна распавядзе ў наступных публікацыях. Аднак пад рубрыкай "Разговор" 21.11.98 ужо змяшчаліся гісторыі пра нешчаслівае жыццё чытачоў, якія адгукнуліся на запрашэнне на "ўзаемнасць". Шкада. Шматгадовы вопыт Людмілы Мікалаеўны можа паслужыць шыкоўнай ілюстрацыяй да тэмы "Свабодны выбар прафесійнага журналіста".

Пералётная птушка

НАПІСАНАЕ ЗАСТАЕЦЦА

Да 1995-га наша геранія ўжо працавала ў "Советской Белоруссии". Працуючы ў "СБ" Л. Маслюкова была абавязана спрыяць папулярнасці В. Кебича, Старшыні Саўміна — арганізацыі, чым афіцыйным органам з'яўлялася ў той час газета. Трэба сказаць, што Маслюкова гэта рабіла не з такім імпэтам, як, напэўна, жадаў бы сам Вячаслаў Францавіч:

"В ходе встреч в управлении и на новой станции метро премьер В. Кебич получил вотум доверия как претендент на пост Президента Беларуси" (31.05.94. "СБ").

"Нельзя не прызнаць, што В. Кебич, судя по реакции зала, получил здесь свои очки, но судя опять-таки по вопросам, репликам и отзывам людей, премьер заработал благосклонность по правилам" (28.04.94. "СБ").

"Формула В. Кебича — шаг за шагом все ближе к России месяц от месяца получает реальное наполнение. Премьер осуществляет замысел... Политик, руководитель, лидер, достигающий поставленных целей, тем самым создает вокруг своей идеи зону притяжения" (19.01.94. "СБ").

Праўда, пасля выбараў прэзідэнта, калі стала вядома пра перамогу зусім іншага кандыдата, Маслюкова будзе вымушана канстатаваць: "Кебич подвергся опале со стороны народа — самой суровой, неотразимой и трагичной для политика" (21.06.94. "СБ"). Гэта "памылка", аднак, не перашкодзіла напісаць матэрыял-развітанне "Смотрите, кто уходит!", цалкам вытрыманым у спачувальнай мелодыі:

"Иные газеты писали о нем: все эти годы он коварно вел Беларусь к гибели. Почти нет сомнений, что эта кривда в глазах людей никогда не будет развенчана" (21.07.94. "СБ").

На першы погляд, усё як мае быць. Удачная ўрадавая журналістка развітаецца з былым кіраўніком урада і, нягледзячы на перамогу яго апанента, абвешчае крытычныя словы на адрас прэм'ера "кривдой". Чаму ж тады ўсе ўпэўненыя ў тым, што інфармацыйную падтрымку (да месца тут будзе назваць яе агітацыяй) Лукашэнку аказалі журналісты "СБ" і ледзь не першае пярэ сярод іх належыць Маслюковай? Чаму сам Вячаслаў Францавіч, выступаючы па БТ і патрасаючы газетай, пытаўся ў лідэра прэзідэнцкай гонкі: "Як вы здолелі перацягнуць іх на свой бок"? Калі шматлікія інтэрв'ю з Лукашэнкам, публікацыя яго антыкарупцыйнага даклада, гучныя загаловкі можна трактаваць як прафесійнае выкананне журналісцкіх абавязкаў, то непасрэдна ўдзел у напісанні тэксту сенсацыйнай прамовы ў парламенце яўна выбіваецца за межы жадання павялічыць наклад саўмінаўскай газеты.

Прыгадаем некалькі радкоў з нашумелага даклада, аўтарства якіх належыць Л. Маслюковай:

"Мы становимся заложниками какой-то чудовищной, безнравственной и беспринципной системы манипулирования и обмана людей. Системы, в которой все продается и покупается".

Атрымліваецца, што адной рукой Маслюкова пісала панегірыкі кіраўніку Саўміна, а другой — абвінавачвае заключэнне створанай ім сістэмы. У сваёй публікацыі "А. Лукашэнко как выразитель народного чувства" (13.01.94. "СБ") Людміла Мікалаеўна растлумачыць такі дзіўны падыход наступным чынам: "есть частности, а есть несравненно важное общее. Тогда мыслится так: кто бы из четверых (Кебич, Дубко, Новікаў, Лукашэнка. — В. Д.) ни победил — победит более или менее близкая нам и нашим читателям тенденция". Паколькі відэачынай была бесперспектыўнасць прэтэнзій Дубко і Новікава, журналістка добра разумела, што рэальная барацьба ідзе паміж прэм'ерам і А. Лукашэнкам. Першы паставіў свой подпіс пад белавежскімі пагадненнямі, другі выступіў супраць іх. Адзін фактычна стварыў урад, другі абвінавачваў яго ў карупцыі. Вячаслаў Францавіч кіруе эканамікай — Аляксандр Рыгоравіч канстатуе пагаршэнне эканамічнага становішча. Нішто сабе "частности"! Два су-

працьлеглыя лагера змагаюцца за ўладу, а назіральнік прыходзіць да высновы, што ў ворагаў маеца нешта агульнае, якое дазваляе яму насіць снарады то адным, то другім. Згодна з гэтай логікай першае, што павінен быў зрабіць Аляксандр Рыгоравіч пасля сваёй перамогі, гэта падпісаць указ аб прызначэнні Вячаслава Францавіча кіраўніком СВАЙГО ўрада. Ну як жа! Столькі агульнага: і прарасійская скіраванасць, туга па сацыялістычным мінулым, і г. д. Аднак малады прэзідэнт палічыў такі крок недапушчальным, а аналагічную прапанову абразаў (31.10.94. "СБ").

Далейшае даўно і добра вядома, што шмат у дзейнасці прэзідэнта незадавальняла журналістаў, яшчэ большае назадавальненне адчуваў прэзідэнт, чытаючы свежую прэсу. Агульная мэта была дасягнута, далейшы шлях разышліся. Павінен быў адбыцца скандал — ён адбыўся ў канцы 94-га. Прыхільнікі кандыдата А. Лукашэнкі адышлі ў "канструктыўную" апазіцыю. Апальны рэдактар І. Асінскі разам са значнай часткай калектыву былой "СБ" утвараюць газету "Белоруссия". Праз некаторы час Л. Маслюкова пакідае і яе. Наступнае месца працы — орган КПБ "Товарищ". Аднак і там наша геранія не затрымліваецца і пасля кароткага перапынку прапановае сваё пярэ апазіцыянай, антыкамуністычнай, правай газеце "Народная воля". Кастрычнік 98-га — вяртанне ў "родные пенаты" — "Советскую Белоруссию", якая ўжо змяніла заснавальніка, лагатып, прынцыпы... Гэта, як высвятляецца, для Маслюковай нічога не значыць. Яна была, ёсць, будзе "палітычным аглядальнікам".

Натуральна, што першыя публікацыі Л. Маслюковай у прэзідэнцкай "СБ" не ўтрымліваюць крытыку прэзідэнта альбо яго атачэння. Разглядаецца, напрыклад, пытанне: чаму Тэтчэр выступіла ў абарону Піначэта? "Пытанне ў сутнасці легка — так праявляецца на практыцы принцип двойного стандарта в политике. Тот самый принцип, на применении которого то и дело "ловится" Запад. Официальная Беларусь то и дело разоблачает и подчас достаточно резко лицемерную позицию государства развитой демократии" (23.10.98. "СБ"). Тут трэба сказаць, што тэма дваітных стандартаў хвалюе Людмілу Мікалаеўну даўно, як, дарэчы, наогул узаемаадносін Усходу і Захаду. Яна выдатна разумее, што гэта магічнае словазлучэнне — ключ да тлумачэння многіх рэбусаў палітычнага жыцця. І ў гэтым яна здольная вучанца палітыкаў самых розных плыняў. Усяго некалькі мясяцаў таму за выкарыстаннем падвоеных стандартаў было заўважана не толькі кіраўніцтва Беларусі, але і вышэйшыя службовыя асобы Расіі: "Чуть чего союзники дружно обличают в использовании двойных стандартов по отношению к себе своих общих западных противников...". "Россия проводит политику двойных стандартов в отношении "несовершеннолетнего хулигана восточной Европы" (9.07.98. "НВ").

І што ж "цывілізаваныя" краіны? Як яны рэагуюць, успрымаюць гэтыя гульбішчы, тая ж Вялікабрытанія, напрыклад? "Все это, вероятно, очень трудно усваивается британским джентльменским сознанием, базирующимся на понятии высокого престижа своей страны в глазах мирового сообщества" (9.07.98. "НВ").

І тут такі "момент ісціны" — арышт Піначэта. Але Л. Маслюкова раней за іншых убачыла "лицемерную позицию стран развитой демократии". Гэта раней яна называла Еўропу "просвещенной и воспитанной", цяпер жа маска зляцела і ў публіцыста змянілася рыторыка. Яшчэ крышачку і зноўку загучыць абвінавачванне "проклятых капиталистов" у фінансаванні буржуазных партыі і абслугоўваючых іх жоўтых і карычневых газетак.

Аднак прыйшоў час разгледзець прагрэс (калі наогул тут да месца гэтае слова) у поглядах Маслюковай падрабязней. Лепей за ўсё разгледзець такі сур'ёзны фактар светапогляду чалавека, як адносінны да незалежнасці сваёй краіны, яе свабоды. 29.11.94г. у "СБ" Л. Маслюкова пісала: "Близится 8 декабря — третья годовщина бело-

вежского сговора. На нынешней неделе следует ожидать усиленного потока пропаганды. Понадобится вернуть горы лукавых слов, чтобы завуалировать: в том дне таилось неисчислимое зло".

Ну калі аднаўленне незалежнасці дзяржавы — зло, чаму ж тады так актыўна абмяркоўвала выданне магчымае увядзення інстытута прэзідэнцтва — гэта значыць, спрыяла з'яўленню "удельных князьков" і нават прапагандавала кандыдатаў на гэтую пасаду. Праўда, кандыдаты ўсе як адзін выступалі супраць незалежнасці Беларусі, за аднаўленне СССР, але самім удзелам у выбарах яны міхволі дзейнічалі на карысць справы ўмацавання гэтай самай незалежнасці. Пара-

докс тут яшчэ ў тым, што сказанае зусім не перашкаджала ствараць у масавай свядомасці стэрэатып "суверэнітэт — гэта кепска, любая інтэграцыя — добра". Нават патрапіўшы ў так званую "канструктыўную" апазіцыю, Маслюкова крочыць тым жа шляхам: "Какими бы подспудными интересами ни руководствовались ныне правители государств СНГ, всякий раз, разыгрывая карту сближения, они могут рассчитывать на благодарность разобренных людей по любую сторону любой границы" (2.02.95. "Белоруссия").

Бачыце, ужо з'явілася "подспудные интересы", аднак на ўдзячнасць інтэгратары ўсё адно могуць разлічваць. Трэба меркаваць, праца ў "Народной воли" істотна змяніла светапогляд Маслюковай: "Фальшивый, конъюнктурный, циничный Союз не может облегчить жизнь вошедших в него народов. Ясное понимание этого дает право бросить в лицо Борису Николаевичу "Руки прочь от Беларуси!" (19.03.97. "НВ"). Нагадаю, што піша гэта камуністка, член партыі, галоўнай мэтай якой з'яўляецца аднаўленне СССР. Магчыма, мы памыляемся і ў дадзеным выпадку мае месца барацьба за "незалежнасць Беларусі ў складзе агульнай для ўсіх савецкіх рэспублік дзяржавы"? Тады чаму аўтар выступае супраць агульнага парламента і ўрада, апошняе, як вядома, былі ў СССР? Маслюкова пры гэтым, праўда, адзначае, што яна за "налажivanje равных, взаимовыгодных и честных отношений между двумя народами". Але хто супраць? Гэтэштгамп выкарыстоўваюць і правыя і левыя, падыходзіць ён і для надання змене поглядаў выгляд у натуральнасці. Гартэаш далей падшыўку "Народной воли" і знаходзіш яшчэ больш цікавае: "Моя историческая родина Россия подыгрывает безумству рецидивами имперской психологии и шовинизма, от которых мне, к счастью, удалось избавиться" ("НВ", N200, 97 г.) Агаворка ў канцы сказа невыпадковая. Той, хто знаёмы з творчасцю Маслюковай узору 93—95 гадоў, ведае яе, як палыманую публіцыстку, што ўсё сваё майстэрства накіравала на ганьбаванне нацыяналістаў і іншых дэмакратаў. У сакавіку 95-га яна з газетнай старонкі нават абвешчыць сябе "закоренелым интернационалистом и советским человеком". А тут такое... Вось для параўнання яшчэ некалькі цытат:

"Самые прогрессивные демократы" настойчиво пытаются убедить народ, что политика времян Великой Отечественной войны теперь надо приравнивать в правах к защитникам Отечества" (21.1.94. "СБ").

"Обыватель не воспринимает... ни великую роль БНФ в пробуждении национального самосознания, ни заслуг фронта в возрождении истории, мовы, культуры, символики" ("НВ", N 200).

"В прошлом это зная реяло изменниками Родины, вдохновляя их на кровавые расправы с соотечественниками, мирными жителями. С теми кого оно осеняло, воевали солдаты и партизаны" (11.05.93. "СБ").

Невядома, што адбылося (і ці адбылася наогул што-небудзь) у свядомасці Маслюковай за той тэрмін, які падзяляе гэтыя выказванні ў часе, але факт публікацыі іх вымагае пэўных паводзінаў у далейшым. Напісала пра "осененных знаменем предателей" — не станавіся пад гэты сцяг сама. Я ж на ўласныя вочы бачыў Л. Маслюкову пад нацыянальнымі штандартамі падчас правядзення мітыngu журналістаў у падтрымку П. Шарамета. Тут мне могуць запярэчыць: маўляў, яна магла падзяляць мэты акцыі і не падзяляць іхніх сімпатый да сімволікі. Але тут мне ўспамінаецца дэпутат Шчукін. Той на бэнэфаўскія мерапрыемствы ходзіць з вялікім чырвоным сцягам. Цяжка — вазьмі маленкі. Толькі ж справа не ў тым...

СУМЛЕННЕ АБО КАШАЛЁК?

Ёсць у рамана Генрыха Бёля "Дом без гаспадара" такі персанаж — доктар Шурбігель, які пасля вайны чытае даклады пра адносінны творчай асобы да царквы і дзяр-

жавы, карыстаецца папулярнасцю. Нешматлікі яго ворагі знайшлі дысертацыю, напісаную доктарам у 1934 годзе і меўшую назву "Вобраз фюрэра ў сучаснай лірыцы". Вялікага клопату з гэтай прычыны Шурбігель не займеў, проста абвінавачваў усім сяджаным вучучым песімістаў і ерытыкоў, не здольных зразумець "паступовае развіццё духоўна пасталеўшай асобы".

"Как гражданка Беларуси, но с российскими корнями, я сама прошла довольно сложный путь, прежде чем ощутила себя вполне определенно белорусской", — піша Маслюкова ў "НВ" і нагадвае Шурбігеля. Мабыць, і можна было б паверыць у шчырасць Людмілы Мікалаеўны, калі б не некалькі вялізныя "але". У матэрыяле "О национальной гордости белоруссов" яна піша адваротнае ўсяму таму, што пісала ў "СБ" Асінскага. Адно што З. Пазняк яе па-ранейшаму пахолае. Трэба меркаваць, з тае прычыны, што ведае кошт "творчасці" Маслюковай. Калі ў 94-м яе сачыненні ўспрымаліся як аргументаваная пазіцыя, то названы твор — нішто іншае, як бездапаможная лаянка. Зянона Станіслававіч ужо кліча "экстремистским ПАТРИОТОМ", хоць яшчэ некалькі год таму сцвярджала: "на Беларусь им глубоко наплевать". Натуральна, не абшлось без асабістых крыўд (Пазняк спрабаваў судзіцца з Маслюковай).

Цікава паглядзець, як тлумачыць Л. М. свой пераход з "Народной воли" ў "Советскую Белоруссию". Па яе словах, змену месца працы абумовілі "коренные профессиональные, творческие и житейские интересы". Што датычыць прафесійных і творчых інтарэсаў, то пра гэта мы ўжо чыталі. Вось: "В этой редакции и при этом хозяине я обладаю устраивающей меня мерой творческой свободы и для меня это главное" ("НВ"). Што змянілася за некалькі месяцаў — невядома. Затое вядома, што "жыццёвая цяжкасць" даўно хвалююць Л. Маслюкову. Так, у лютым 1998 года свет пабачыў артыкул "Ох, идти придется к лысому, ведь много денег у него". У ім утрымліваюцца развагі пра ўзаемаадносінны ўлады і творцы. У прыватнасці, адзначаецца, што А. Пугачова "распалася на женщину, которая поет, и певичку, которая откровенно обслуживает власть". І далей: "В свете таких превращений шлягер "Товарищ президент" на музыку композитора-песенника Э. Ханка из явления жизни бел. культуры переходит в ряд мелкой детали, характеризующей единую на просторах Союза Беларуси и России тенденцию" (4.02.98. "НВ").

Цікава, што, на думку Маслюковай, не дазволіла б нам звязаць яе пераход у "СБ" з узгаданай тэндэнцыяй? Што б ні пісала Л. М. пра "иной срез действительности", які журналістка жадае разгледзець, працуючы ў выданні Адміністрацыі прэзідэнта, шыла ў мяшко не схаваецца. Не дарма ж рэдактар "НВ" І. Сярэдзіч падчас апошняй размовы з падначаленай спытаў: "Колькі трэба плаціць, каб не пакінула газету?" Пустое пытанне, Л. М. ужо вабілі іншыя перспектывы. Сам Аляксандр Рыгоравіч падчас Форуму журналістаў краін СНД празрыста намякаў: "А шкада, Людміла, што вы сышлі з "Советской Белоруссии". І яна вярнулася. Той, хто лічыць "СБ" беспартыйнай газетай — хай лічыць, Маслюкова ж выдатна ўсё разумее. У спісе выданняў, што выконваюць палітычную замову ўлады, 8 ліпеня гэтага года першым яна назвала "СБ". Калі, працуючы ў "НВ", галоўным для публіцысты з'яўлялася творчая свабода, то пасля — "массовый читатель".

"У солидной и информированной, ежедневной и оперативной "СБ" на сей день самый весомый в республике тираж — 350000 подписчиков, читателей в совокупности — порядка полутора миллиона". Першая публікацыя ў новай "СБ" і адрозны панегірык. Хто ж адкажа Маслюковай лепей за саму Маслюкову: "все знают... как делаются тиражи лужковских газет. Для любого начальника проще зарплату домой не принести, чем не подписаться, скажем, на "СБ". "Ограбить, чтобы потом "облагодетельствовать взамен на работе — вот экономическая политика государства в отношении своих собственных подневольных газет" (8.07.98. "НВ").

ВЫБАР

Журналістка зрабіла выбар. Аднак ці можам мы лічыць гэта яе асабістай справай? У выніку бясконых змен поглядаў, выданняў, гаспадароў пахіснулася і без таго не вельмі моцная вера народа СМІ ў цэлым і друкаванаму слову ў прыватнасці. Журналістаў, якія працавалі з Маслюковай у адных рэдакцыях, будучы доўга папракаць дзейнасцю гэтай "прафесіяналкі". Камуністам і другім левым будучы казаць: маўляў, выгадалі нацыяналістку. Нацыяналістаў — папракаць тым, што далі прытулак "чырвонай" і г. д. Дзень, калі Л. М. падпісала дамову з "саліднай" газетай і — дзень царговай паразы журналістыкі. Цяпер спалучэнне слоў, кшталту "другая старажытная прафесія", "прадажны журналіст", у дачыненні да любога прадстаўніка "чацвёртай улады" мы будзем чуць часцей. І ці знойдем мы што адказаць?

(Працяг на стар. 15)



Персанальная выстава акварэляў і малюнкаў выкладчыка мастацка-графічнага факультэта Віцебскага ўніверсітэта Аляксандра Карпана, адкрытая ў дзень 45-годдзя мастака, стала не толькі выдатнай дэманстрацыяй аднаго з адметных накірункаў у сучаснай акварэлі, але і засведчыла высокі прафесіяналізм аўтара. Адоранасць і адукаванасць А. Карпана, яго мэтанакіраванасць і апантанасць у творчасці невыпадкова прыцягваюць да гэтага педагога па мастацтве студэнтаў, вызначаюць ступень даверу да яго асобы.

У экспанаваных на сёлетняй выставе малюнках аголенай мадэлі, якія выкананы амаль у класічнай акадэмічнай манеры, уражвае не толькі знешняя эфектнасць тэхнікі, але і дасканаласць валодання пластыкай, лініяй, тонам. Кожная з кампазіцый —



гэта да дробязей прадуманая мізансцена, аснову якой вызначаюць прыцыпы рэалістычнага мастацтва. Нацюрморты, напісаныя А. Карпанам, ужо неаднойчы звярталі на сабе ўвагу глядачоў на разнастайных выставах суполкі "Віцебская акварэль". Зараз мастак экспануе выдатныя па вобразна-пластычных якасцях творы: "Нацюрморт са старым самаварам", "Чайныя ружы", "Нацюрморт з гарбузом". З аднолькавым майстэрствам, дастойным сапраўднага творцы, А. Карпан звяртаецца і да пейзажу, у першую чаргу ўвасабляючы ў кампазіцыях адметныя настроі ("Перад навалніцай", "Возера Крывое", "Вячэрняя цені").

"Мастак павінен працягваць пэўную кансерватыўнасць у адносінах да ўласнага стылю, — адзначае А. Карпан. — Я не разумею рэзкіх радыкальных пераходаў з адной манеры ў другую. Часцей гэта звычайная няшчырасць. Стыль — твар мастака" — фарміруецца гадамі і змяняць яго зусім не проста. Але ў вызначыцца ва ўласным стылі дадзена не кожнаму і не заўсёды. Для мяне пытанне стылю і мастацкага ўзроўню маіх твораў — гэта яшчэ і справа ўласнага гонару, усведамленне вялікай адказнасці перад маімі вучнямі".

А. Карпан за апошнія гады наладзіў некалькі персанальных выстаў у Германіі, Ірландыі, прыняў удзел у буйных сусветных экспазіцыях — 37-ай і 38-ай міжнародных выставах у Франкфурце-на-Майне. "Экспазіцыі за мяжой надаюць ўпэўненасці і ўзмацняюць жаданне працаваць яшчэ больш, — заўважае мастак. — Але зрабіць выставу ў Віцебску для мяне — асабліва адказнасць. Бо тут я жыю, тут мае педагогі, сябры, вучні".

Міхась Цыбульскі

г. Віцебск

На здымках: "Без назвы", "Дон Кіхот, наперад"

"...Насталі часы, аб каторых можна сказаць, што людзей нікімных яны не бачылі. Не стала як бы паветра для подлых інстынктаў. Нягэтай цяперашняе пакаленне зайздросціць, што я на гэты глядзей сваімі вачамі".

Альгерд АБУХОВІЧ

Пра ўплыў творчасці Адама Міцкевіча на станаўленне беларускай літаратуры XIX стагоддзя сказана нямала. Аднак выключнасць постаці славага наваградчына ў культурным жыцці Беларусі дазваляе, не баючыся перабольшання, сцвярджаць, што гэта па сутнасці невычэрпная тэма. Знітанасць вялікага выгнанніка з радзімай заўсёды была настолькі шчыльнай, што прыходзіцца здзіўляцца, як чалавек, дзесяцігоддзямі адарваны ад бацькаўшчыны, здолеў жыць толькі яе патрэбамі. Па вялікім рахунку Міцкевіч так і не адаптаваўся да ладу жыцця меркантильнай Заходняй Еўропы. Гэты палымны рамантык стаў прызнаным празарліўцам і вешчуном, здольным натхняць землякоў на творчыя пачынанні. І што істотна, ён не толькі прышчэпіў раман-

летка, абяцалі паклапаціцца "пра лёс такога незвычайнага паэта". Іх крывадушнасць і жалівы паварот справы канчаткова падарвалі і без таго слабое здароўе састарэлага святара.

Атрымалася кранальная рамантычная гісторыя. Наіўны Пётрак з Крашына, якому было "ўсяго дзесятак з нечым гадоў" за свае вершы быў бессардэчна пакараны. І ўсё з-за празмернай даверлівасці настаўніка, які загадаў лепшаму вучню прачытаць гасцям "уласныя вершы на беларускай гаворцы, напісаныя без чыйго-небудзь натхнення і ўзору". Вяльможныя слухачы ўгледзелі ў творы крамолу. Іх вераломства і стала прычынай драмы — "праз некалькі дзён бязвінны хлопчык быў забраны паліцыяй у рэкруты, якіх ён так баяўся, а да ксяндза Магнушэўскага, чыё здароўе было аслаблена гэтай падзеяй дарэшты, прыставілі, як да арыштанта, варту". Вяльмі важнае значэнне мае прыведзеная нібы між іншым заўвага мемуарыста пра несумненную самастойнасць творчасці Пётрака з Крашына і параўнанне яго загубленага таленту з больш шчаслівай творчай біяграфіяй шатландскага барда Роберта Бёрнса. У

Навасільцаў і Пелікан, хаця ў архіўных дакументах факт іх прысутнасці ў мястэчку не зафіксаваны. Якраз яны падманам і ліслівацю дабіваюцца даверу, менавіта яны па-нялюдску ламаюць жыццё маладога сялянскага паэта і тым самым забіваюць дабрадушнага шчырага ксяндза. Яны зноў, як і ў пазме Міцкевіча, выступаюць у ролі забойцаў, але цяпер дзіцяці і старога. Як і ў "Дзядях", у мемуарах кідаецца ў вочы неадпаведнасць "віны" і цяжару пакарання. Пётрак зазнаў салдатчыну за вершы, у якіх вяльможныя тыраны ўбачылі пратэст супраць сацыяльнай несправядлівасці. Верагодна, гэта не выпадковы супадзенні, і 29-ты раздзел можна разглядаць як своеасаблівую ілюстрацыю да трэцяй часткі "Дзядоў". Мемуарыст нібы імкнуўся пацвердзіць слушнасць азнак, дадзеных Навасільцаву і Пелікану ў творы Міцкевіча.

У вершы "Зайграй..." ёсць чатырохрадкоўе:

**Гдзе я пайду? мілы Божа!
Пайду ў свет, у бездарожжа,
У ваўкалака абярнуся,
З шчасцем на вас азірнаюся.**

Ігар ЗАПРУДСКІ

У Міцкевічавым кантэксте

тызм польскамоўнай літаратуры, не толькі раскрыў свету скарбы беларускага фальклору, не толькі міфалагізаваў і стварыў прывабнейшы вобраз Беларусі-Літвы, але сваёй творчасцю даў штуршок з'яўленню "новай" славянскай, хай сабе напачатку і сялянскай, літаратуры.

Вясной 1832 года Міцкевіч напісаў трэцюю частку драматычнай паэмы "Дзяды". У ёй, акрамя іншага, былі адлюстраваны віленскія падзеі 1823—1824 гадоў, звязаныя з рэпрэсіямі царскіх уладаў супраць членаў студэнцкіх таварыстваў філаматаў і філарэтаў. Адным з галоўных персанажаў твора з'яўляецца сенатар Навасільцаў, царскі саюўнік, надзелены тады амаль неабмежаванай уладай у Польшчы, Беларусі і Літве. У пазме ён названы "подлым забойцам дзядей" і паказаны крывадушным сатрапам. Яго кляўрэтам і беспрынцыпным памагатым выступае Пелікан, чыя здрадніцкая роля ў справе філарэтаў спрыяла будучай пасляховай кар'еры: ён быў прызначаны рэктарам Віленскага ўніверсітэта. І Навасільцаў, і Пелікан у "Дзядях" былі прыкуты да ганебнага слупа гісторыі.

У прадмове да трэцяй часткі паэмы аўтар раскрыў стратэгію царскіх паслугачоў: "Навасільцаў найперш кінуў на пакуты дзядзей і моладзь каб у самым зародку знішчыць надзею будучых пакаленняў". Паводле аўтара, ён нават сфабрыкаваў гучную справу аб дзейнасці на Польшчы і Літве ўяўнай антырасійскай змовы, удзельнікамі якой былі названы студэнты віленскіх культурніцкіх таварыстваў. Літаратурныя працы маладых людзей ён прадставіў "як выразны бунт супраць урада". Гэта дазволіла сенатару атрымаць надзвычайныя паўнамоцтвы і распачаць рэпрэсіі — арышты, катанні, закрыццё школ, — і нарэшце ў адной асобе стаць "абвінаваўцам, суддзёю і катом". Трэцяя частка "Дзядоў" выклікала гучны рэзананс як на эміграцыі, так і ў Расіі.

Больш чым праз два дзесяцігоддзі ў 1854 годзе ў Лондане на польскай мове ананімна былі выдадзены ўспаміны "Аповесці з майго часу, або Літоўскія прыгоды". Кнігай адразу зацікавіліся ў эмігранцкім асяроддзі. Для гісторыі беларускай літаратуры найбольшую каштоўнасць уяўляе 29-ы раздзел яе. У ім мемуарыст апавядае пра падзеі, якія адбыліся ў мястэчку Крашына ў канцы 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Там ідзе гаворка пра востры канфлікт паміж мясцовымі сялянамі і новым іх уладальнікам панам Юрагам, пра карныя меры царскіх уладаў супраць непакорлівых падданаў, пра стаўленне да гэтай справы тутэйшага святара ксяндза Магнушэўскага (за свой кошт без афіцыйнага дазволу ён утрымліваў у мястэчку школу, дзе навучаліся вясковыя дзеці), пра нечаканы прыезд у Крашына няпрошаных гасцей.

Побач з рэальнымі асобамі ва ўспамінах фігураваў адзін загадкавы персанаж — "хлопчык Пётрак з Крашына". У абмалёўцы мемуарыста ён быў таленавітым паэтам і меў шчытак уласных твораў на беларускай мове. У прысутнасці аўтара "Аповесці..." па загаду свайго настаўніка Магнушэўскага ён прачытаў візітэрам — сенатару Навасільцаву і рэктару Пелікану — "шэсць ці сем" сваіх журботных элегій. У выпадковага, як можна меркаваць, сведкі захаваўся ў памяці толькі фрагмент хрэстаматычнага беларускага верша "Зайграй, зайграй, хлопчы малы...". Яго скупуплёзна пракаментаваны тэкст і быў прыведзены паралельна з пазычым перакладам на польскую мову ў 29-м раздзеле ўспамінаў.

Там апавядаецца, што жорсткі рок і злая воля крывадушных слухачоў загубілі маладога паэта. З ім абыйшліся гранічна сурова і несправядліва — аддалі ў салдаты. Між тым саноўныя госці, забіраючы рукапісы пад-

зключэнні раздзела аўтар "Аповесці..." зусім невыпадкова пафасна пашкадаваў: "Бёрнс, парабак англійскі, пры менш цяжкіх акалічнасцях, уласным талентам, не падтрыманым ніякай наукай, забяспечыў сабе неўміручае імя, а сваёй сям'і — пашану і дастатак; Пётрак з Крашына за талент, дадзены яму ад Бога, зазнаў самае жорсткае няшчасце!"

Лонданскае выданне 1854-га года — гэта ўнікальны факт у гісторыі беларускай літаратуры. У "Аповесці..." было абвешчана, што беларускі Паэт, выразнік мараў прыгнечаных прыгонных рабоў, прыйшоў і быў укрываваны. Гэта своеасаблівае Евангелле, у якім была агучана добрая вестка аб нараджэнні ў пакутах новай славянскай літаратуры. Пётрак з Крашына — усяго толькі святое ягнятка. У яго рана ці позна знойдуцца вучні і паслядоўнікі. Але ў сярэдзіне мінулага стагоддзя яны, гнаныя, не здолелі напоўніць рэалізаваць свой творчы патэнцыял. Значна пазней, у 90-я гады, з'явіцца Мацей Бурачок і Сымон Рэўка, але яны будуць ужо суддзямі. І суд іх будзе суровым і безапеляцыйным.

"Аповесць..." была надрукавана далёка ад радзімы. Сімвалічна, што добрая вестка нарадзілася ў асяроддзі беларускай — ці, калі хочаце, польска-беларускай — эміграцыі і была агучана ў адным з цэнтраў еўрапейскай цывілізацыі.

Настроі крашынскага "падушка", як ні дзіўна, вельмі сугучныя ідэі верша Міцкевіча "Матрос", напісанага незадоўга перад ад'ездам з Вільні ў вечнае выгнанне-туліняне. У ім аўтар задае герою, здавалася б, парадасальнае пытанне і атрымоўвае на яго такі адказ-апраўданне:

**Значыць, і гэткае шчасце магчыма,
Проста ў жыцці мітуслівым:
Можна пакінуць маці-радзіму,
Пакінуць і быць шчаслівым?
Эх, адказаў матрос, не трэба
Сэрцу майму дакора!
З маленства жыву я пад гэтым небам
І бачу адно толькі гора.
Бачу я праўду ў пухах, уціску,
Цемру ў бедных залавах,
Бачу, як багацей сваіх блізкіх
За грош прадаваць быў гатовы.**

(Пераклад К. Кірзенкі)

У трэцяй частцы "Дзядоў" Міцкевіч паказаў жалівыя карціны "службы" ў царскім войску. У раздзеле "Дарога ў Расію" герой паэмы сустракае расійскія пяхотныя палкі, якімі камандуюць чужаземцы — немцы, які любіць сентыментальныя творы Шылера, ці француз, які мармыча пад нос ліберальныя песні. Іх падначаленых чакае жалівая доля — палова папросту вымара. Сваёй смерцю яны палепшаць дастатак начальнікаў і дапамогуць іх поспеху ў кар'еры. У натоўпе рэкрутаў аўтар адзначае і "беднага сяляніна з літоўскага сяла", маркотнага і хворага. І гэтага чалавека чакае, пэўна, такі ж незаздросны лёс.

Яшчэ больш страшная карціна намалювана ў раздзеле "Агляд войска", дзе апавядаецца пра жалівую гібель на парадзе маладога салдата, затаптанага кавалерыйскімі эскадронамі. Аўтар у скрусе адзначае: **Хадзілі чуткі, што салдат затаптаны быў маладым хлопцам, рэкрутам, літвінам, Высокага роду, князя, графа сынам; Са школы гвалтам у рэкруты адданы.** (Падрадкавы пераклад мой).

Ледзь не са школьнай лавы трапляе ў рэкруты і Пётрак з Крашына, далейшы лёс якога застаецца невядомым. Асабліва важна тое, што паводле зместу "Аповесці..." у госці да Магнушэўскага прыязджаюць менавіта



Гэта неадназначны ў маральных адносінах адказ лірычнага героя на рытарычнае пытанне маці і сястры. Прыведзеныя радкі нясуць, бадай, асноўную сэнсавую нагрукку ў творы. Разважаючы пра вобразна-стылізавы асаблівасці верша, В. Каваленка пісаў: "Пайсці ў свет — гэта матыў народнай творчасці, а пайсці ў бездарожжа — гэта літаратурнае ўдакладненне залішне абстрактнай фальклорнай метафары, вобраза. Прычым "свет" удакладняцца "бездарожжам" не можа ў чыста фальклорным творы, бо слова "бездарожжа" не мае там пазычнага зместу і таму не можа стаяць побач са словам "свет". Замяніць яго, стаць сінонімам "свету" магло паняцце "чужая старана", напрыклад, але ні ў якім разе "бездарожжа". І тое, што яны стаяць побач, у адным радку, злучаныя толькі знешнім сэнсам, толькі сувяззю удакладнення, вельмі каштоўна".

Будзе залішне смелым сцвярджаць, што гэта прамое запазычанне, аднак матыў біятэчнага вандравання і канкрэтны вобраз "бездарожжа" стала прысутнічаюць у творчасці Міцкевіча. Так, трагізм існасці паміж небам і зямлёю, на бездарожнай пуцёўцы, раскрыты ў другой частцы "Дзядоў", дзе апавядаецца пра пасмяротныя пакуты халоднай бессардэчнай дзядзючыны Зосі. Яна асуджана блукаць у нейкай няпэўнай прасторы: **Так сярод бязгучай хвалі,
Што імчыць па вечным бездарожжы,
Ні ўзняцца да неба,
Ні дакрануцца зямлі не можа.**

(Падрадкавы пераклад мой).

У "Аповесці..." міфалагічны ўяўленні аб ваўкалаку спецыяльна пракаментаваны: "Ваўкалак — не значыць тое ж самае, што чараўнік, бо чараўнік можа ўздзейнічаць на іншых, ваўкалак жа мае здольнасці толькі перакінуцца ў воўка або якога іншага зверу, а потым, перакуліўшыся праз галаву, можа зноў стаць чалавекам. Паводле рускага прастанароднага ўяўлення, Напалеон і Сувароў павінны былі мець гэтыя ўласцівасці пераўвасабляцца ў звяроў, з той толькі розніцай, што Сувароў ператварыўся ў мацнейшага зверу". Заклучная частка гэтага тлумачэння відавочна генетычна звязана з адпаведнымі радкамі паэмы "Пан Тадэвуш", дзе выпадковы гоць Суддзі рускі капітан Рыкаў, прадракаючы блізкаю вайну, гаворыць:

**У нас расказвалі ў падзе на француза,
Што Банапарты чараваў, так і Сувароў
Стаў чараваць супроць французскіх загавораў.**

Аднойчы ў час бітвы знік
раптам Банарпарты,
Аён, бач, лісам стаў. Уцямі тыя жарты
Сувораў, — стаў хартом.
Пачуў француз пагоню,
Катом зрабіўся, наш тады змяніўся

ў поні.
(Пераклад П. Бітэля).

Адносна гэтага месца Міцкевіч у аўтарскіх заўвагах адзначае: "Шмат ходзіць аповеднаў сярэд прастых рускіх людзей пра чары Банарпарты і Суворова".

Такім чынам, можна пераканацца, што аўтар каментарыяў да верша "Зайграй..." быў добра знаёмы з шэдэўрам міцкевічаўскай паэзіі, і гісторыя пра трагічны лёс юнага крашынскага песняра так ці інакш была звязана з творчасцю паэта.

Пытанне аб аўтарстве "Аповесці..." канчаткова высветлілася толькі ў 1963 годзе пасля выдання адпаведнага тома "Польскага біяграфічнага слоўніка". На падставе апублікаванай раней пераліскай настаўніка Міцкевіча і філаматаў І. Лявелева ім быў прызнаны Ігнат Яцкоўскі. У 20-я гады мінулага стагоддзя — наваградскі адвакат, затым удзельнік паўстання 1830—1831 гадоў, потым лонданскі эмігрант...

Аднак яшчэ ў 1895 годзе ў пеярбургскім польскамоўным часопісе "Край" аб атрыбуцыі "Аповесці..." пісаў В. Каратынскі — бадай, адзін з сыноў вядомага беларускага паэта. Ён схіляўся на карысць пісьменніка С. Рэйтана. На гэтую публікацыю адгукнуўся нехта В. Мацкевіч, які пераканваў, што мемуары належыць яго сваяку Яцкоўскаму. Пасля вяртання з выгнання на радзіму аўтар сам апавядаў, што выдаў кнігу ў Лондане за ўласны кошт і нібыта ўсяго ў трох экзэмплярах. Першы быў адпраўлены Міцкевічу, другі паслужыў для пазнанскага перавыдання "Аповесці..." 1858 года, а трэці, прывезены на Беларусь, пасля смерці мемуарыста трапіў да В. Мацкевіча.

Паведамленне пра такі нязначны "наклад" лонданскага выдання недакладнае. Дарэчы, І. Лявель лічыў Яцкоўскага "не дэмакратычным таварышам" і пад уражаннем ад асабістай сустрэчы, якая адбылася ў Бруселі ў канцы 1853 года, у адным з лістоў назваў яго "незвычайным балбатуном". Аднак прызнанне, што першы асобнік "Аповесці..." прызначаўся менавіта Міцкевічу, гаворыць само за сябе. У такім выпадку аўтар, верагодна, улічваў густы свайго вядомага земляка. Гэта ў пэўнай ступені пацвярджаецца той акалічнасцю, што ў мемуарах ішла гаворка аб мясцовасці, апісанай у "Пане Тадэвушы", нават згадваўся бацька Міцкевіча. У эмігранцкім асяроддзі гэта ў першую чаргу і выклікала цікавасць да кнігі.

Першае лонданскае выданне "Аповесці..." убачыла свет у так званай вольнай польскай друкарні, уладальнікам якой у той час быў І. Яцкоўскі і беларускі паэт Аляксандр Рыпінскі, аўтар вядомага фальклорна-этнографічнага даследавання "Беларусь...", выдадзенага ў Парыжы ў 1840 годзе. Кампаньёны ў выдавецкай справе былі шчырымі патрыётамі, удзельнікамі паўстання 1830—1831 гадоў, людзьмі энергічнымі і прадпрыемлівымі. Біёграфы Рыпінскага падкрэсліваюць, што якраз любоў да Беларусі стала прычынай яго збліжэння ў эміграцыі з Міцкевічам. Асобна трэба адзначыць, што ў першай палове 50-х гадоў XIX стагоддзя ён прыкладаў настойлівыя намаганні, каб сцвердзіцца каб беларускі паэт. Прынамсі, у 1852 годзе Рыпінскі не толькі напісаў па-беларуску рамантычную баладу "Нячысты...", але і тройчы выдаў яе за мяжою, адзін раз нават асобнай брашурай, нарэшце, зрабіў беспаспяховаю спробу надрукаваць яе тэкст і ў Расіі.

Адзін з філаматаў, вядомы натураліст Ігнат Дамейка пісаў пра аўтара "Дзядоў", што ён "хінуўся да людзей актыўных, неабыякавых да жыцця і больш за ўсё цаніў тых, хто па-сапраўднаму любіў свой край, бацькаўшчыну". І Рыпінскі, і аўтар "Аповесці..." яскрава засведчылі сваю актыўную жыццёвую пазіцыю, сваю неабыякавасць да лёсу айчыны і сваю зацікаўленасць справай культурнага развіцця роднага народа.

Вядома, што з эмансипацыяй прыгнечанага сялянства Міцкевіч звязваў спадзяванні на адраджэнне страчанага дзяржаўнай незалежнасці. Менавіта ў забітым хлопе ён бачыў магутную сілу, здольную гарантаваць шчаслівейшую будучыню. Нездарма ў "Дзядах" ёсць радкі, у якіх вобразны прысуд "вяхрам" грамадства пададзены ў кантрасце з надзеяй на "нізы".

Наш народ як лава,
Зверху халодная і цвёрдая, сухая і агідная,
Але ўнутранага агню стагоддзі

не выстудзілі;

Плююм на тую кару і спусцімся ўглыб.

(Падрабодковы пераклад мой).

Ці не жарынкай гэтага агню быў Пётрак з Крашына, пра трагічны лёс якога расказаў зямляк паэта?

Усур'ез "стварэнне" беларускай літаратуры стала на парадак дня толькі ў 40-я гады XIX стагоддзя, калі Міцкевіч ужо адышоў ад актыўнай літаратурнай творчасці. Стомлены матэрыяльнымі нягодамі паэт ужо не мог жыць у пафаснай эйфарыі свайго юначай "Оды да маладосці". Адарваны ад любой Наваградчыны-Літвы, ён асуджаны быў на чужыне чэзнуць як творца. І толькі таму закладалі падмуркі літаратуры яго народа іншыя.

Як быццам чытае на памяць паэму...

(Працяг. Пачатак на стар. 6—7)

А. Міцкевіч у курсе лекцый славянскіх літаратур падкрэсліваў, гаворачы пра Пушкіна, што той адкрыў новую эру ў гісторыі рускай літаратуры, што яго голас "заглушаў усе астатнія". Вуснамі Пушкіна гаварылі ўсе прыніжаныя, незадаволеныя, пакрыўджаныя, падманутыя, адрнутыя. Міцкевіч называў Пушкіна вяршыняй усёй рускай літаратуры, але і гаварыў, што нібыта руская літаратура "закончылася разам з Пушкіным". На той час, безумоўна, закончылася.

Аднак, як сцвярджаецца ў літаратурнай крытыцы, Міцкевіч слаба ведаў літаратурны рух у Расіі пасля Пушкіна і дзекабрыстаў, упаў у скруху, не чакаў змен для свайго народа.

Пра чэшскую літаратуру паэт гаварыў, што тая здольна толькі аплакваць долю і нядолю свайго народа. Толькі польскай літаратуры ён надаваў асаблівае значэнне, бо ў яе была "ідэя будучага". Такой ідэяй была для Міцкевіча ідэя польскага месіяства.

Прыгадаем, што рускія філосафы неаднойчы пісалі пазней, што калі свет трэба будзе ратаваць, то яго выратуе Расія. А тут асабліва роля ўскладвалася на таленавіты польскі народ. Вось чаму трэці і чацвёрты курсы маюць шэраг суб'ектыўных ацэнак твораў польскай літаратуры.

Адам Міцкевіч заўважаў у сваіх лекцыях, што зразумець і спасцігнуць славянскую душу немагчыма без таго, каб не паглыбіцца ў свет мастацтва, у духоўны космас. "Зразумець гісторыю народа немагчыма, не паглыбіўшыся ў самае сэрца яго літаратуры". Асабліва варт падкрэсліць палемічнасць лекцый паэта, які наглядна і доказна раскрываў бяздоказнасць і пустату сцвярджаных асобных нямецкіх гісторыкаў, якія ва ўсе трыбы трубілі аб маральнай перавазе прадстаўнікоў "чысткароўнай" арыянскай расы над усходнімі славянамі, безапеляцыйна адмаўлялі славянам у праве на сваё самастойнае існаванне, сваю гісторыю, навуку, культуру. Калі ёсць такая багацейшая і цікавейшая літаратура, сцвярджаў А. Міцкевіч, дык хіба можна не заўважыць самога народа, яго духоўнага багацця?

Паэт даводзіў маральную глыбіню і дасканаласць душы славян. Нам сёння асабліва блізкія тыя словы, якія ён паўтараў услед за чэшскім паэтам Коларам: "Усе народы прамовілі сваё апошняе слова. Цяпер, славянё, чарга за вамі".

Набліжаўся новы перыяд у жыцці і выкладчыцкай дзейнасці паэта. У 1841 годзе ён пазнаёміўся з Андрэем Тавіянскім, які выдаваў сябе за вялікага містыка, вучонага, лекара, прадказальніка (сёння яго называлі б экстрасенсам). Пра Тавіянскага гаварылі і як пра агента царскай ахранкі, бо хто б стаў за звычайнага чалавека пасылаць афіцыйны запыт з рускага пасольства французскім уладам, калі таго раптам выслалі з Францыі? Міцкевіч "багатварыў" містыка і шарлатана, можа, яшчэ і таму, што той распавядаў яму такія факты з ягонага жыцця, пра якія мала хто ведаў. Як потым высветлілася, пра тыя "таямніцы душы" прызнанага паэта Тавіянскаму расказаў сябра Міцкевіча Адынец, сустрэўшыся з тым у Дрэздэне. Да ўсяго ж містык і псіхолаг, выратавальнік хворых людзей, які валодаў несумненным гіпнатычным дарам, вылучыў ад псіхічнага захворвання жонку паэта.

"Вучэнне" клалася, як кажуць, на ўрадліваю і падрыхтаваную глебу. Як было не



Курган бессмяротнасці ў Наваградку.

падацца ўплывам А. Тавіянскага, не захапіцца яго месіяствам, ідэяй выключнасці, богаабранасці "пасланца божага на зямлі"? Сябры дружна адгаворвалі паэта ад падобных захапленняў, не верылі, што чалавек, які валодае такім здаровым практыцызмам, светлым розумам, адчувальным сэрцам, можа падпасці пад уплыў даволі сумніцельнага "вучэння". У адным з лістоў Шапэна чытаем: "Тое, што Тавіянскі, як хітры махляр, адурманіў прасцякоў, цягне іх за сабою, можа выклікаць толькі смех, але Міцкевіч — узвышаная душа і мудрая галава, як ён гэтага махляра не разгледзеў і не высмеяў"... З гэтага часу лекцыі ў Каледж дэ Франс ператварыліся ў суцэльнае ўхваленне містыцызму Тавіянскага. Даравачь адкрытую прапаганду якогас "завумнага" вучэння, сумніцельных і небяспечных ідэй улады не маглі. У 1844 годзе Адаму Міцкевічу давалося спыніць чытанне курса, бо міністэрствам асветы лекцыі былі прызнаны ненавуковымі.

Цікавая і ў многім павучальная гісторыя нават для нашага часу!

Набліжалася вялікае патрасенне 1848 года, памятная "вясна народаў", калі абудзіліся цэлыя нацыі, калі адна за другой краіны скідалі са свайго шыі дзікае ярмо нявольніцтва.

Мы памятаем лёсы трох юнакоў, трох сяброў з Наваградскай і Карэліцкай зямлі — Адама Міцкевіча, Яна Чачота і Ігната Дамейкі. Адзін са студэнтаў-аднадумцаў — Ян Чачот — вялікі адрэзак свайго жыцця прывёў у крэпасці на бяскрыніх прасторах Расіі, другі — Ігнат Дамейка — ледзь не ўсё свядомае жыццё пражыў на чужыне, у Чылі. А трэці? Трэцяму было не лягчэй.

"Бог не дазволіў мне быць удзельнікам якім бы то ні было ў справе такой вялікай, такой важнай па сваіх будучых выніках. Я жыў толькі надзеяй, што не складу бяздзейна рукі ў магіле...", — пісаў ён з Дрэздэна.

Але жыццё паклікала яго на перадаваю. Як паклікала яго сотні і тысячы тых яго землякоў, якія здабывалі свабоду свайму краю ў многіх бітвах у новым ужо стагоддзі.

Яшчэ адзін яркі факт. Падчас аднаго са сваіх публічных выступленняў у Каледж дэ Франс у Парыжы Адам Міцкевіч дэманстраваў пры чытанні лекцый гравюру "Беларускі нявольнік". "Ці ведаеце вы гравюру, некалі створаную Міцкевічам, "Беларускага нявольніка", — я на гэтую карціну ніколі не мог глядзець без біцця сэрца". — пісаў А. Герцэн у адным са сваіх лістоў з Парыжа да М. Боткіна.

У брашуры "Перахрышчаная ўласнасць"

ён даў падрабязнае апісанне таго малюнка на літаграфіі: "Беларускі мужык, без шапкі, які ашалеў ад страху, вечнай галечы і цяжкай працы, рукі за поясам, стаіць пасярод поля і неак коса і безнадзейна глядзіць уніз. Дзесяць пакаленняў, замардаваных на баршчыне, утварылі такога парню, яго чэрап звужаўся, яго рост знізіўся, яго твар з дзяцінства пакрыўся зморшчыкамі, яго рот скрыўлены ў сутаргах, ён адвук ад "слова". Апошні сказ мы мусім асабліва падкрэсліць. "Нянавісць, змешаная са злосцю і сорамам, напаўняе маё сэрца, — пісаў вялікі рускі рэвалюцыянер-дэмакрат, — калі я гляджу на гэты жорсткі дакор, на гэтае "за сякера, браты", выяўленае з надзвычайнай дакладнасцю".

А. Герцэн ужо тады загаварыў аб верадзе сумлення за той стан і тое жыццё, у якім апынуўся беларускі народ, загаварыў, можа, упершыню пра вялікую адказнасць перад усім светам "за гэтае злачыства, за гэтага беларуса".

Пазней з артыкула Б. Белаказовіча "Хто быў аўтарам літаграфіі "Беларускі нявольнік", змешчаным у выданні "Праметэй" (М., 1972), стала вядома, што літаграфія належала польскаму мастаку Ю. Азямблоўскаму.

Як бачым, Адам Міцкевіч быў вельмі прафесійным і ад прыроды адораным лектарам, ён умеў зацікавіць слухачоў, захапіць іх, абудзіць сэрца і душу, развярэдзіць думку. Дзеля гэтага ён выкарыстоўваў, як бы мы сёння казалі, і наглядныя матэрыялы: малюнок, літаграфію, кнігі, рэпрадукцыі карцін, фотаздымкі, лісты, паштоўкі і інш.

Ён яшчэ валодаў вялікім дарам імправізацыі, быў добрым прамоўцам. Кожны, хто ведаў А. Міцкевіча, адзначаў імправізатарскі характар ягонай паэзіі, асабліва тых вершаў, якія ён чытаў у пеярбургскіх і маскоўскіх салонах.

"Імправізатарскі верш яго, — пісаў П. Вяземскі, — свабодна і імкліва вырываўся з вуснаў ягоных гучнай і бліскучай плыню. У імправізацыі яго былі думка, пацудзе, карціны і ў вышэйшай ступені пазычныя выразы. Можна было падумаць, што ён натхнёна чытае на памяць паэму, якую сам тут жа і напісаў". Гэта выключная ацэнка лектарскага майстэрства А. Міцкевіча.

Той дар навукоўца, "узвышаная душа і мудрая галава" (Шапэн), натхнёны талент імправізатара вельмі спатрэбіліся А. Міцкевічу ў час чытання курса лекцый па славянскіх літаратурах.

Уладзімір НАВУМОВІЧ

Фота Ул. КРУКА

Пералётная птушка

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

Акрамя таго, пераход з "НВ" у "СБ" у святле змены В. Новікавым, П. Краўчанкам статусе "апазіцыянер" на статус "дзяржслужачы", некаму можа падасца стварэннем "пятай калоны" ў стройных шэрагах памагатых прэзідэнта. На гэтай ніве ўжо шчырэ "Славянскі набат". Так гэты крок асобна ўзятая журналістка скарыстоўваюць у палітычных мэтах. І яшчэ. Хіба рэдактары, даючы Маслюковай трыбуну, не ведалі, з кім мелі справу? Канешне, прафесійны журналіст каштоўны здабытак для любога выдання, але...

Некалі Л. Маслюкова павяла сябе, як прычыновы журналіст, і сышла з газеты, якую прынізіла ўлада шляхам зняцця галоўнага рэдактара. Тады яна пісала, што добра разумее, хто і навошта шукае кампрамат на І. Асінскага. Сёння чалавек, які заняў месца яе былога шэфа, працягвае сцвярджаць, што Ігар Мікалаевіч "нячысты на руку", хоць крымінальная справа даўно спынена. Асінскі, яе былы таварыш па перадвыбарчай кампаніі,

назвае П. Якубовіча ворагам Лукашэнка, а Маслюкова ідзе да Паўла Ізотавіча на службу. Сённяшні рэдактар "СБ" выйграе судовы працэс і атрымае спяганна грошай з І. Асінскага. Апошні ўпэўнены ў заангажаванасці суда, а "прынцыповая" журналістка маўчыць. Верыць у правасуддзе? Вось адказ: "Установіўшыся ў Беларусі парадок сляшком хораша вядомым журналістам незалежных выданняў, каб яны пачалі выкарыстоўваць ілюзію насчет возможности выиграть судебный процесс у господ зимовских" (14.01.98. "НВ").

24 лістапада 98 года, "СБ", артыкул "Політычскі террор: за словам пуля". Галоўная фраза вядомай публікацыі: "опять бесстыдство входит в моду". Да каго аднесці — здагадайцеся самі! Скокі на троне забітага расійскага дэпутата. Выкрыццё даносчыкаў нагадае абарону ўласных гаспадароў. Развагі пра годнасць не выклікаюць нічога, акрамя раздражнення і агіды. Абвінавачванні ў экстрэмізме лексікай сталінскай прэсы і відавочная здрада...

Усё шукаю, што станоўчага можна сказаць пра Л. М. Паслядоўна прыхільніца камуністаў, якая, за выключэннем асобных момантаў, заставалася вернай партыі нават у стане ідэалагічнага ворага? Ну напэўна, хоць і не бясспрэчна гэта сцвярджанне. Крытыкавала прэзідэнта, не адразу перайшла ў залежнае ад яго волі выданне?

Дык усё ж — перайшла, а крытыка журналістам надзеленым уладай асоб — прафесійна абавязак, а не дасягненне. Абараняла інстытут парламентарызму і законнасць у краіне? Але рабіла гэта, з'яўляючыся спачатку кандыдатам у дэпутаты, а пасля — дарадчыкам першага намесніка старшыні ВС РБ (г. зн. была асабіста зацікаўлена)...

Напісаў і яшчэ раз задумаўся: а ці была ў Людмілы Мікалаевы пазіцыя, з якой яна б не збочыла нізавошта? А калі была, што здарылася? Калі адбылася ломка свядомасці? Пытанні, пытанні, пытанні...

Вадзім ДОЎНАР

СЁЛЕТА
на Куццю-Каляды ўся Беларусь, Польшча — уся Еўропа святкуе 200-годдзе нашага знакамітага земляка: паэта Адама Міцкевіча, генія польскай літаратуры. І мала хто ведае (рызыкуну нават сказаць — ніхто не ведае), што ў гэты ж святочны дзень на Беларусі нарадзіўся яшчэ адзін Адам, які для мінулага, XIX стагоддзя таксама быў годным

братам) майго дзеда, толькі ў трэцім пакаленні яшчэ далей мелі мы агульнага продка". Манаграфія чытаецца як мастацкая аповесць, дзе замест дыялогаў (шчодры россып урыўкаў з архіўных дакументаў, успамінаў, мемуараў, сабраць якія аднаму чалавеку было проста не падсілу, пра што Ст. Кіркор адзначыў спецыяльна: "Яшчэ важнейшым для мяне было тое, што падчас напісання маёй працы карыстаў з неацэннай дапамогі

храналогія не трапіла ў даследчыкі абсяг адразу пасля смерці Адама-Ганорыя, а больш стагоддзя праяляла зацяршушаная архіўным пылам (незразумела. Крыўдна было б А. Ельскаму даведацца, бо гэты працавіты бібліяграф у некралогу, змешчаным ім у "Przegląd dzieł literackim", дадатку да часопіса "Край" (1886 Nr. 51), пайшоў услед за польскай агульнай энцыклапедыяй і паўтарыў памылковую дату нараджэння.

даць кракаўскаму навуковаму таварыству, калі яно жадае яго прыняць. Але мой алейны партрэт адаслаць Феліксу Кіркору ў Варшаву. Кніжкі і рознае начынне належыць маёй жонцы, за выключэннем толькі планаў Брауна [Brauna], Вільні і Гародні, а таксама маленькіх краявідаў (на дрэве) Ліды, Меднік, Трабаў і краявідаў Вільні, здаецца трох (яны ў маёй сястры Тэклі), якія павінны належаць Крак[аўскаму] Наву[оваму] Тав[арыст-

выдумляць пасля маёй смерці — аднак ёсць факты і жывыя сведкі, якія могуць абвергнуць паклёп [...]. Паўтараю: гэта ўсё пішу не дзеля апраўдання. Няхай кажучы што хочучы. Жыццё маё было шчырым, можа, нават залішне адкрытым. Няхай судзіць, абы толькі справядліва. Я здаровы і пры памяці. Аднак стан мой ненамальны. Жыццё надламалася, а здараюцца хвіліны, калі думка пра смерць паўстае адзіным суцяшэннем. [...] Сумная мая доля! І навошта мне кранаць-казаць пра тое, што баліць, што дакучае самотніку, яшчэ нядаўна акружанаму вялікай сям'ёй, колам прыцяляў. Га! Сталася!

ЗАСНАВАЛЬНІКІ
Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"
ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Тастамент Адама Кіркора

сімвалам Літвы-Беларусі. Гэта — Адам Кіркор, этнограф, гісторык, археолаг, публіцыст, выдавец, літаратуразнавец, актыўны грамадскі дзеяч.

Абазнаны чытач можа запыраць: мы ж ягоны юбілей ужо адсвяткавалі? Яно так. Калі ўзяць у рукі цудоўны перакідны календар на 1998 г. (складальнік Ганна Запартыка), сапраўды, на адрывным лістку "21 студзеня" прачытаем: "180 гадоў з дня нараджэння А. К. Кіркора (1818—1886)". Гэтую дату мы пабачым, калі зазірнем у нядаўна выдадзены капітальны даведнік "Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік" (т.3), праўда, з асцярожнай агаворкаю (што вельмі характэрна для аўтара нататкі, вопытнага даследчыка Генадзя Кісялёва): "21.1.1818 (па іншых звестках 1819), в. Слівіна Мсціслаўскага пав. Магілёўскай губ." Студзенскую дату паўтараюць і іншыя айчыныя і польскія энцыклапедычныя даведнікі. Паўтараюць так услед за біяграфіямі Кіркора: М.Янчук і Р.Зямкевічам. Больш таго. Яшчэ пры жыцці Кіркора ягоная біяграфія двойчы ўзнаўлялася ў польскіх энцыклапедыях. За першым разам (Encyklopedia powszechna. Warszawa, Nakład, druk i własność S. Orgelbranda, 1863. Tom czwarty) гаварылася літаральна наступнае: "Кіркор (Адам Ганоры), які піша пад псеўданімам Ян са Слівіна, нарадзіўся ў былым Мсціслаўскім ваяводстве 21 студзеня 1818 г. Адукацыю атрымаў у гімназіі ў Магілёве і віленскай інстытуце..."

Аднак даследчык М. Бранштэйн у міжаеанні перыяд, у 1930 годзе, прывёў каштоўны дакумент (хросную метрыку, згодна якой А.Кіркор быў хрышчаны 14 студзеня 1819 г. Такім чынам, атрымлівалася, што або Адам-Ганоры не быў хрышчаны цэлы год, або з датамі па-ранейшаму нешта не ў парадку.

Ужо ў наш час з'явілася адмысловая кніга-даследаванне Станіслава Кіркора "Мінулае памірае двойчы: Праўдзівая аповесць" (Кракаў, 1978). У ёй на багатым архіўным матэрыяле займаюцца, шматфарбна і дэталёва ўзноўлена жыццё і творчасць даследчыка Літвы. Прозвішча аўтара (невыпадковае супадзенне фаміліянтаў, пра што даследчык нашчадак роду Кіркораў, заўважае адразу ва ўступе: "[Адам] быў далёкім кузэнам (стрыечным

з боку шэрагу асобаў у Польшчы. Асабліва мая ўдзячнасць і падзяка Станіславу Буальскай, праф. Станіславу Дамброўскаму, в-ру Тадэвушу Дубецкаму, Юліюшу Гамуліцкаму, д-ру Стафану Кучынскаму, Вандзе Рамейка, д-ру Малгажэце Стольман."

Але жакурат сярод варшаўскіх сігнатур, што захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве ды якімі карыстаўся Ст.Кіркор і прыхавўся "Тастамент" і "Храналогія жыцця і прац" Адама Ганорыя Кіркора, з якіх можна даведацца праўдзівую дату нараджэння "даследчыка Літвы". Таму што ў манаграфіі Ст.Кіркора маленства і юнацтва слыннага продка наогул згаданы адным абзацам (і тое пададзеным у каментарыях): "Адам Ганоры Кіркор нарадзіўся ў Слівіне на Магілёўшчыне, вядомая дата хросту: 14 студзеня 1819 г. У Вільню прыбыў восенню 1834..." Але "Храналогія жыцця і прац Адама Ганорыя Кіркора (Яна са Слівіна). (Накрэслена ім самім на выразнае пажаданне п. Аляксандра Ельскага з Замосьця пад Мінскам у лютым 1886 г. Пасля маёй смерці можа служыць як матэрыял да біяграфіі, але ніколі як аўтабіяграфія, бо прыведзена толькі дзеля дакладанасці дат і фактаў)", складзеная за паўгода перад смерцю ў далёкім Кракаве, дзе самотна дажываў свой век "даследчык Літвы", якраз і распачынаецца важнай, змяняльнай датай:

"1818. Нарадзіўся я 24 снежня 1818 г. у Слівіне Мсціслаўскага пав. Магілёўскай губ. з айца Кароля і маткі Тэклі з Валадковічаў (цяпер Манастыршчынскі р-н Смаленскай вобл. [Я.Я.] 1828(1838. У 1828 г. паступіў у 1 клас гімназіі бернардынскай у Мсціслаўі. У 1830 г. гімназію закрылі ў выніку скандальнай рэвізіі беларускіх школ праф. Пецярбургскага ун-та Язэпа Сянькоўскага. Таму я навукаўся пры бацьках у Грынеўшчыне Клімавіцкага павета, пазней я паступіў у Магілёўскую гімназію (1833—1834).

У 1834 г. перабраўся ў Вільню, у Шляхецкі інстытут, дзе скончыў навучанне ў 1838 годзе..."

Так мы даведваемся не толькі адпраўную дату пачатку зямнога шляху Адама Кіркора, але і каму павінны быць удзячныя за "задакураў, заўважае адразу ва ўступе: "[Адам] быў далёкім кузэнам (стрыечным

Тут прыведзена не ўсё, што выйшла з пад пяра Кіркора як ягоны запавет. Наогул зазначу, што перш чым публікаваць гэты матэрыял пра Адама Кіркора на зразумелай для беларускага чытача мове — іх належала перакласці (удакладніць паасобныя мясціны мне дапамог праф. А.Мальдзіс). Аднак перш чым мець тэкст для перакладу яго належала расчытаць, што было, паверце, справай нялёгкай. І за гэта мая бязмежная падзяка нябожчыцы маме маёй, Марылі-Ірэне і старшаму навуковаму супрацоўніку Інстытута гісторыі НАН, унікальнаму мовазнаўцу-палеографу Уладзіміру Свяжынскаму. Вось гэты тэкст:

"Пры жыцці нарабіў я шмат галасу, людзі жадалі цікавіцца маюць асобай. Гаварылі благое і добрае, але мала ў тым было праўды. Там, дзе ахвяроўваўся для агульнага добра, бачылі здраду, і наадварот, у сумленым выкананні абавязку — бачылі нейкі гераізм учынкаў. Памру, і хіба ўжо хутка (што дай Божа!) — і зноў не ўнікну прысуду. У "Encyklopedyi Powszechniej" шмат недакладнасцей (нават год нараджэння ўказаны жыва, у іншых успамінах даты папярэчаныя. Ды няхай пішуць што хочучы (але няхай хоць даты будучы дакладныя. Таму жадаю, каб гэтую нататку, напісаную пры поўнай сьведомасці, пасля маёй смерці аддалі шляхетнаму Каралю Эстэрэйхеру, але не таму, быццам я напрашваюся на біяграфію, на якую, шчыра кажучы, не вельмі і заслугоўваю — бо жадання было шмат, ды ўчынкаў замала — але каб нейкі шараговы бібліяграф мог выправіць памылкі. Эстэрэйхеру таксама аддаць усё пакеты з лістамі, што знаходзяцца ў кюфры, для якога асобны інвентар, ці хутчэй алфавітны паказальнік, я тут у Кракаве склаў. Да гэтага яшчэ належыць далучыць кракаўскую карэспандэнцыю. Знойдзецца там не адзін цікавы ліст, што належыць да нашай сумнай гісторыі і прасвятляе не адну старонку. Урэшце пісьмы тыя заслугоўваюць увагі як аўтаграфіі амаль усіх нашых знакамітасцяў і могуць дапамагчы прыдацца. Таму няхай Эстэрэйхер распарадзіцца гэтым помнікам шматгадовых маіх літаратурных клопатаў паводле свайго разумення. Мой партрэт 186 г. з подпісамі віленскіх навукоўцаў і літаратараў, падараваны мне як рэдактару "Кур'ера Віленскага", — ад-

даць кракаўскаму навуковаму таварыству, калі яно жадае яго прыняць. Але мой алейны партрэт адаслаць Феліксу Кіркору ў Варшаву. Кніжкі і рознае начынне належыць маёй жонцы, за выключэннем толькі планаў Брауна [Brauna], Вільні і Гародні, а таксама маленькіх краявідаў (на дрэве) Ліды, Меднік, Трабаў і краявідаў Вільні, здаецца трох (яны ў маёй сястры Тэклі), якія павінны належаць Крак[аўскаму] Наву[оваму] Тав[арыст-

ву] (ці будучай Акадэміі). Зборы карцін, партрэтаў, краявідаў, археалагічных збыткаў і ўсё гэта ў 4 тоўстых кнігах складаюць выключна уласнасць маёй жонкі. Аднак жадаў бы, калі толькі яно магчыма, каб усё гэта перахоўвала ў цэласці і пасля як найдаўжэйшага жыцця запісала ўсё якой-небудзь нацыянальнай установе, паколькі ёсць там каштоўныя збыткі. Хацеў бы я нешта пакінуць на памятку для каханай сястры маёй Тэклі Кіркор і найдаражэйшаму ды шчыраму прыцялю майму ад 1834 г. — Казіміру Пашкоўскаму — але што ж, калі нічога годнага не маю ім ахвяраваць. Таму няхай самі выбяруць сабе што захочуць з рэчаў, якія застаюцца пасля маёй смерці.

Маю даўгі. Некалькі асоб могуць на мяне слухна крыўдзіцца. Бог сведкам, не прагнуў гэтай страцы, не жадаў іхняй крыўды! Аднак тое не апраўдвае мяне — прынаймней, я нікога не абвінавачваю, хутчэй сябе самога, бо я жыў дзельна і дзі, бо распачынаў выдавецтва без сродкаў, бо не ўмеў прадбачыць будучыні і наступстваў. Выязджаючы з Пецярбурга ў снежні 1870 г. я меў пазык на 33 тысячы рублёў срэбрам. Крэдыторам кінуй друкарню, за якую давалі (Стасюлевіч) 20 тыс. р., прадаў газету ("Новае время") за 10 тысяч р. Марыгероўскаму, які і дакумент падпісаў і афіцыйную заяву зрабіў да ўладаў; рухомая маёмасць, мэбля, бібліятэка, што налічвала да 5 тысяч тамоў — маглі, аднак, каштаваць 9 тыс. руб. — таму фондуш адпавядаў памеру доўгу, хоць знайшліся і такія, якім де факто нічога не належала [...]. Здавалася, хоць сам згіну, але нікому нічога вінен не буду. З гэтай думкай я ўцёк у Кракаў. Аднак іначай сталася! Колькі хто каму вінен — цяжка меркаваць — можа і я. Пэўна толькі тое, што калі б я застаўся на пасадзе і не выехаў з Пецярбурга — нічога б, можа, не здарылася — але я павінен быў выехаць. Чаму? Ёсць рэчы, пра якія і перад смерцю не прамаўляюць! Не выехаць — не мог, няхай гэта ўжо Бог рассудзіць.

У дзень ад'езду меў некалькі тысяч рублёў, усё раздаў друкарні, рэдакцыі і г.д. — сабе пакінуў 600 р., з якімі і прыехаў у Кракаў. [...] Таму бессаромна хлусяць тыя, якія даводзяць, што я выехаў са значнай сумай. Каткоў і Краеўскі будучы пасьміхацца і байкі

Смерць не страшная. Маю ў сабе досыць пацучыя самаацэнкі і рэалізму, але мне аж мурашы пачынаюць па скуры бегаць, калі згадаю, што памру не ў Вільні. Ах, я так любіў гэтую Вільню, гэтую прыгожую маю Літву! Я аддаў ім цэлае жыццё, усе дні і ночы, працу ўсяго жыцця, маёмасць, сабраную працаю і потам. Усё прысвяціў для Літвы, і няраз ахвяроўваў ёй нават... але што каму да гэтага! Цяжка толькі, што памру не на Літве, што пахаваны буду не на Росах[...]"

Так, Адам Кіркор прадбачыў свой лёс: ён памёр 23 лістапада 1886 і быў пахаваны на Ракавіцкіх могілках у Кракаве.

Пройдзе час і 200-годдзе Адама Кіркора нашы нашчадкі, спадзяюся, адзначаць не менш годна, чым сёлетні двухсотгадовы юбілей вялікага Адама Міцкевіча, што памёр на чужыне і таксама спачыў навекі ў Кракаве — у каралеўскай рэзідэнцыі на Вавелі. Абодва яны пакінулі Бацькаўшчыну не з уласнага жадання, а па злой волі абставін, што нібы хмары абклалі былі наш край. Горка чытаць, як найбольшым прагненнем, самым патаемным жаданнем для нашых суайчынікаў летуценілася спачыць на "ціхіх Росах". Пра гэта (ужо ў нашым, XX стагоддзі) вершам паспавядаўся Ул. Жылка.

...Праішоўшы свет раздзетым, босым, Пара падумаць і пра кут: На могілках зацішных Росы Хачу спачыць ад каламут. Сачыцьмуць мой спакой найцільней Муры старої, каханай Вільні.

Славутыя віленскія могілкі Росаў (дзе спачываюць Сыракомля і сэрца Пілсудскага, а ад нядаўняга часу і прах Івана Луцкевіча) апынуліся па-за межамі сучаснай Беларусі. Але мы маем адмысловую магчымасць вярнуць нашых сыноў, раскіданых па свеце, на Бацькаўшчыну ў выглядзе помнікаў ля колішніх іхніх родніцах на іх малой Радзіме. А для пісьменніка заўсёды найлепшым помнікам было, ёсць і застаецца выданне і перавыданне ягонай творчай спадчыны, што ахвяроўвалася на алтар Айчыны.

Язэп Янушкевіч.

Галоўны рэдактар
Уладзімір
НЯКЛЯЕУ
РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага
рэдактара
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Віктар ШНІП —
адказны сакратар

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19
ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі —
2848-461
намеснікі галоўнага
рэдактара — 2848-525,
2847-985
АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2848-204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 2847-985
літаратурынага
жыцця — 2848-462
крытыкі
і бібліяграфіі — 2847-985
паэзіі і прозы — 2848-204
музкі — 2848-153
тэатра, кіно
і тэлебачання — 2848-153
выяўленчага мастацтва,
аховы помнікаў — 2848-462
навін — 2848-462
мастацкага
афармлення — 2848-204
фота-
карэспандэнт — 2848-462
бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах
Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)
Індэкс 63856.
Наклад 4009
Нумар падпісаны ў друк
24.12.1998 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 999
Заказ 7532/Г
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12